

ЛіМА

Літаратура і мастацтва

газета творчай інтэлігенцыі Беларусі

22 ЛІСТАПАДА 2002 г. № 46/4180 КОШТ 328 РУБ.

Эдуард СКОБЕЛЕЎ:
 "Лепшыя пісьменнікі абодвух лагераў ужо зразумелі, што іхнія "турнірныя" бойкі анічагуткі добрага не зычаць літаратуры і чытачу..."



3

"ПЕСНІ ВАЎКОЎ" — прэм'ера Рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі.



10-11


Дзмітрый БУГАЁЎ:
 "...Добрых творцаў не бывае без выхаду на глыбінную думку пра чалавека, якая ў сутнасці сваёй становіцца і думкай пра родную краіну, пра чалавецтва, пра цэлы свет".

13-15

Валеры ЦЭПКАЛА:

«ПАРАДАКСАЛЬНА, АЛЕ ЧЫМ БОЛЬШ ДЭМАКРАТЫЧНАЕ ГРАМАДСТВА, ТЫМ МЕНШЫ НА ЯГО ЎПЛЫЎ ТВОРЧАЙ ІНТЭЛІГЕНЦЫІ»

Валеры ЦЭПКАЛА ў новай гісторыі Беларусі сваё месца ўжо абазначыў і як палітолаг і як прафесійны палітык. Яшчэ за савецкім часам працаваў дыпламатам у Фінляндыі, з набыццём нашай краінай суверэнітэту вярнуўся на радзіму (родам з Гродна). У 29 гадоў стаў першым намеснікам міністра замежных справаў, праз нейкі час - амбасадарам у ЗША. Нядаўна прызначаны памочнікам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Ён ніколі не цураўся сустрэч з журналістамі, даючы каментары да розных палітычных рэаліяў. Але сённяшняя гутарка з ім рэдактара аддзела публіцыстыкі "ЛіМА" Міхала ТАЛОЧКІ, якая прэзентуе рубрыку "Дыялогі", закранае, так бы мовіць, іншую плоскасць рэчаіснаснасці. Сістэма каштоўнасцяў, месца беларусаў у свеце, сённяшні ўплыў інтэлігенцыі на грамадства - вось невялікі пералік закранутых тэмаў.



Міхал ТАЛОЧКА: Валеры Вільямавіч, апошнім часам на розных узроўнях — ад апазіцыйных палітыкаў да вышэйшых дзяржаўных чыноў — модным стала абмеркаванне беларускай "нацыянальнай ідэі". Па мне, дык усё зразумела: у краіне патрэбны лад, парадак, разуменне між грамадзянамі.



Як у сям'і. Такі рэцэпт не можа быць універсальным. Каб перайсці калюгу, можна абысціся без кампасу ды карты... Што тычыцца славутага "Жыве Беларусь" - гэта хутэй лозунг, заклік.

Валеры ЦЭПКАЛА: Нацыянальную ідэю нельга сфармуляваць, яе можна толькі выказаць, і да таго ж не вельмі дакладна. Вядома, выраз "Жыве Беларусь" - лозунг, які нельга разглядаць у адрыве ад усяго комплексу людскіх адчуванняў, найперш, інтэлектуальнай эліты. Іначай застанеца прыгожы, велічны, але толькі гук.

Болей веку не заціхаюць спрэчкі вакол адной з думак Дастаеўскага. Сутнасць яе ў наступным. Калі б у мяне (пісьменніка) стаў выбар паміж Богам і праўдаю, і я б ведаў, што яны супярэчаць адно другому; нават болей таго, калі б я быў абсалютна ўпэўнены ў ісцінасці гэтай праўды, усё роўна б застаўся з Богам. Дастаеўскі меў на ўвазе сістэму каштоўнасцяў быцця кожнага народа. Ідэя заўсёды ляжыць у аснове стварэння і малых дзяржаў і імперый. Лёсы народаў вырашаюцца не развагамі. Наўрад ці аргументы эканамічнай мэтазгоднасці могуць іграць значную ролю.

4-5

БЫЎ ЧАС. БЫЎ ВЕК. БЫЛА ЭПОХА.

Новыя досведы пра аўтарства ананімнай паэмы чытайце на стар.

6-7



КОЛА ДЗЁН

Міністэрства замежных спраў Рэспублікі Беларусь распаўсюдзіла заяву, у якой, у прыватнасці, гаворыцца: "Міністэрства замежных спраў Рэспублікі Беларусь расцэньвае адмову Чэшскага боку забяспечыць выдачу віз афіцыйнай дэлегацыі Рэспублікі Беларусь для ўдзелу ў саміце Савета Еўраатлантычнага партнёрства (Прага, 21-22 лістапада 2002 года), як грубае парушэнне дамоўленасцяў СЕАП аб праве кожнай дзяржавы самастойна вызначаць узровень свайго прадстаўніцтва на саміце. Гэта беспрэцэдэнтнае, навязанае Чэшскаму боку рашэнне стала чарговым крокам непрыкрытага націску на Рэспубліку Беларусь, сведчыць аб несамастойнасці знешняй палітыкі Чэхіі, дэманструе, з якой знявагай Чэшская Рэспубліка адносіцца да рашэнняў СЕАП, удзельнікаў якіх яна з'яўляецца."

Рэспубліка Беларусь праводзіла і будзе праводзіць паслядоўную і адказную палітыку ў сферы міжнароднай бяспекі і кантролю над узбраеннямі зыходзячы з уласных нацыянальных інтарэсаў..." Гэтая заява і адкісленне пасла Беларусі ў Чэхіі былі зроблены ў адказ на адмову выдачы віз афіцыйнай беларускай дэлегацыі для ўдзелу ў Пражскім саміце. Цяпер у МЗС нашай краіны распрацоўваецца комплекс мер на выклік, які кинула нам Чэхія, але яны ні ў якім разе не закрануць інтарэсы простых грамадзян Чэшскай Рэспублікі.

РАШЭННЕ ТЫДНЯ

Кіраўнік нашай дзяржавы Аляксандр Лукашэнка сваім распараджэннем зацвердзіў рашэнне савета спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі аб выдзяленні 26 грантаў на суму 203,8 мільёна рублёў для рэалізацыі мастацкіх і сацыяльна значных творчых праектаў. З названай сумы 51,8 мільёна рублёў накіравана на правядзенне буйных міжнародных і нацыянальных культурных акцый (фестывалю, конкурсаў, выставак) з удзелам дзяцей і моладзі, якія будуць садзейнічаць удасканаленню прафесійнага майстэрства маладых беларускіх музыкантаў і мастакоў і ўмацаванню культурных сувязяў Беларусі і замежных краін. 94 мільёны рублёў выдзелена вышэйшым і сярэднім спецыяльным навучальным установам культуры і мастацтва ў мэтах аптымізацыі вучэбна-выхаваўчага працэсу і стварэння неабходных умоў для падрыхтоўкі высокакваліфікаваных творчых кадраў.

СТАТЫСТЫКА ТЫДНЯ

У мінулыя выхадныя 320749 хлопцаў і дзяўчат нашай краіны адзначылі сваё свята — Дзень студэнта. На сённяшні дзень большасць маладых вучыцца ў дзяржаўных ВНУ — 272918 чалавек, з якіх 101007 атрымліваюць стыпендыю, а 113203 вучацца за грошы. 68401 пражываюць у інтэрнатах. У дзяржаўных ВНУ большасць студэнтаў асвойваюць прафесію ў галіне камунікацый, права, эканомікі, кіравання (92063), на другім месцы стаіць вывучэнне тэхнікі і тэхналогіі (53151), на трэцім — педагогіка (52548). У нашай краіне вучыцца каля 8 тысяч замежнікаў, сярод якіх большасць моладзі з Расіі, Польшчы і Кітая.

ЮБІЛЕЙ ТЫДНЯ

"Гомельскай праўдзе" — 85 гадоў. Віншуючы калег з юбілеем, жадаем ім і надалей творчага неспакою і плёну на журналісцкай ніве.

ПАШАНА ТЫДНЯ

У гэтым годзе народнаму паэту Беларусі Пімену Панчанку споўнілася 85 гадоў з дня нараджэння. На жаль, паэт не дажыў да гэтага юбілею. Землякі П. Панчанкі — жыхары гарпасёлка Бегомль Докшыцкага раёна Віцебскай вобласці — у гонар паэта прысвоілі яго імя адной з новых вуліц. У мясцовай бібліятэцы будзе створаны музей, экспанаты якога раскажуць пра творчы шлях народнага паэта.

ЛІЧЫ ТЫДНЯ

Сусветнай арганізацыяй аховы здароўя вызначана дзесяць найбольш распаўсюджаных прычын смерці. Менавіта ад іх больш за 40 працэнтаў людзей у наш час і памірае. Асноўнай прычынай смерці ў краінах "трэцяга свету" з'яўляецца недаяданне — да 3,4 мільёна чалавек штогод. Прычынай росту паказчыка смяротнасці з'яўляецца і праблема лішняй вагі: кожны год у Паўночнай Амерыцы і Еўропе з-за празмернай паўнаты памірае да паўмільёна чалавек. Найбольш небяспечным застаецца курэнне, ад якога цяпер памірае каля пяці мільёнаў чалавек, а ў 2020 годзе гэтая лічба вырасце да 9 мільёнаў.

ПЕРСПЕКТЫВА ТЫДНЯ

Першай медыцынскай устаноўай у нашай краіне, якая пярэйдзе на электронную гісторыю хваробы, стане ваенны шпіталь Міністэрства абароны Рэспублікі Беларусь. На сённяшні дзень у інфармацыйнай сетцы шпітала знаходзіцца больш трыццаці аўтаматызаваных працоўных месцаў, якія ўкамплектаваны персанальнымі камп'ютэрамі. У іх захоўваецца інфармацыя, пачынаючы з 1997 года, і ўтрымліваецца больш за 70 тысяч картак пацыентаў.

ПАЧАЛАСЯ ПАПІСКА!

Шаноўныя чытачы! Пачалася падпіска на першае паўгоддзе 2003 года на "ЛіМ". Звяртаем вашу ўвагу, што на сённяшні дзень тыднёвік прадаецца не ва ўсіх кіёсках, таму лепей за ўсё падпісацца, каб потым не ездзіць па горадзе ў пошуках патрэбнага вам нумара газеты. Кошт індыўідуальнай падпіскі на адзін месяц — 2500 рублёў, на квартал — 7500 рублёў, на паўгоддзе — 15000 рублёў.

Індыўідуальны індэкс — 63856.

Кошт ведамаснай падпіскі на адзін месяц — 4000 рублёў, на квартал — 12000 рублёў, на паўгоддзе — 24000 рублёў.

Ведамасны індэкс — 63857.

ДАТЫ

«І ПЕСНЯ, І СЛАВА...»

Першы ў гісторыі нашай краіны Дзяржаўны гімн быў зацверджаны 24 верасня 1955 года ўказам Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР. З таго часу афіцыйная музычная візітоўка Беларусі не мянялася. Нават без слоў, яна адкрывала кожны новы дзень і завяршала трансляцыю на першым канале радыё ўжо суверэннай дзяржавы. А гэтым летам "песні вярнулі мову" — музыка Дзяржаўнага гімна Беларусі, напісаная, як вядома, Нэсцерам Сакалоўскім, загучала з абноўленым тэкстам: яго аўтар, Уладзімір Карызна, улучыў у сваю паэтычную працу і некаторыя радкі свайго папярэдніка Міхася Клімковіча.

Пра Нэсцера Сакалоўскага, здаецца, напісана ўжо ўсё: у энцыклапедыях, у даведніках Саюза кампазітараў, у перыёдыцы. Праўда, некалькі новых штрыхоў да гісторыі знакамітай "Песні пра Нёман" дадала публікацыя Г. Загародняга "Неўміручая песня" (гл. "ЛіМ" за 22.12.2000 г.). Дзіўна, канечне, што не захава-

лася грунтоўнага архіва творчага чалавека, чый зямны шлях скончыўся ў мірным 1950-м годзе, чыя праца была звязана з адказнымі пасадамі (мастацкага кіраўніка Беларускага ансамбля песні і танца, начальніка Упраўлення па справах мастацтваў пры СНК БССР, старшага рэдактара музычнай літаратуры Беларускага дзяржаўнага выдавецтва), чые нашчадкі жывуць у Мінску.

Успомніць пра Нэсцера Сакалоўскага ёсць значная нагода: нядаўна споўнілася 100 гадоў з дня яго нараджэння. Той, хто шануе імя гэтага кампазітара, можа наведаць месца яго пахавання на Вайсковых могілках у Мінску, якое няцяжка знайсці, угледзеўшы сярод бязлістых восеньскіх дрэў адмысловы помнік — выяву ба-



радатага старога, "бацькі-Нёмана"...

С. ВЕТКА

Фота К. ДРОБАВА

МАЛАДЗЕЧАНЦЫ — У МАЛАДЗЁЖНЫМ

15-17 лістапада два беларускія тэатры часова памяняліся сцэнамі: Дзяржаўны маладзёжны тэатр выправіўся ў Маладзечна, а ў сталіцу завітаў Мінскі абласны драмтэатр. Ён прапанаваў мінчанам дзіцячую казку, а таксама тры спектаклі для дарослых: камедыю Ф. Крона "Без мяне мяне ажанілі", монаспектакль "Білет у рай" Ю. Эдліс і "сцэнічны жарт" "На другі дзень Сёмухі" паводле Купалы.

Найцікавейшай з прывезеных пастановак падалася менавіта апошняя з вышэй узгаданых, ліпеньская прэм'ера тэатра. Спектаклем "На другі дзень Сёмухі" Мінскі абласны адкрыў свой новы тэатральны сезон. Гэты адметны сцэнічны варыянт купалаўскіх "Прымакоў" напісаў вядомы мінскі рэжысёр, дырэктар ТЮГа Юрый Вута. З аднаак-

тоўкі, якой звычайна захапляюцца самадзейныя калектывы, ён зрабіў паўнаўтасны трохактны спектакль, насычаны танцамі і музыкай. Традыцыйная для пастановак па Купалы творчае беларускае народнае музыка была заменена дынамічным катэйлем з сусветнай класікі, кампазіцый вядомых беларускіх гуртоў "Песняры" і "Палац", аў-

тарскай музыкі Рыгора Уласюка. Мастак-пастаноўшчык Сяргей Антонаў таксама адышоў ад звыклых народных строяў і апарнуў герояў па-багатаму, "у срэбра-золата". Увогуле, па словах Юрыя Вуты, спектакль, прысвечаны 120-годдзю нашых песняроў, атрымаўся "зусім не лапцюжны". Гэтую пастаноўку можна ўспрымаць па-рознаму — адным яна падаецца замахам на класіку, другім — удалым прыкладам арыгінальнага рэжысёрскага падыходу да "рэаніміравання" гэтай самай класікі. Гапоўнае, што "маладзёжная веселуха", як называе сваю пастаноўку рэжысёр, падабаецца і глядачам, і акцёрам.

Юлія ПАЛАЧАНІНА

ПРАЦЯГ ТЭМЫ

ПРЭМ'ЕР КАНТРАЛЮЕ

"Прэм'ер-міністр падкрэсліў, што гэты аб'ект знаходзіцца пад яго кантролем..." — паведаміў друк пасля таго, як 4 лістапада Генадзь Навіцкі наведаў будынак Беларускай дзяржаўнай філармоніі, каб азнаёміцца з ходам яе падрыхтоўкі да капітальнага рамонту.

Гэта быў ужо другі візіт прэм'ер-міністра ў дом па праспекце Ф. Скарыны, 50. Падчас першага свайго візіту 28 кастрычніка кіраўнік урада быў настроены крытычна, заўважыўшы, што за 5 месяцаў з часу закрыцця філармоніі на капітальны рамонт не завяршылася падрыхтоўка праектна-каштарыснай дакументацыі, не быў заключаны афіцыйны дагавор з арэндным прадпрыемствам "Белпраект". Сёння ўжо можна сказаць, што праца актывізавалася.

Рамонт з элементамі рэканструкцыі павінен завяршыцца за 8 месяцаў — з тым, каб галоўная канцэртная ўстанова адкрыла свой чарговы сезон у абноўленым будынку. Запланавана выдаткаваць з бюджэту 2003 года каля 8 мільярд рублёў. Прычым, у гэтую суму не ўключаны выдаткі на рамонтаргана. Ён, дарэчы, у мэтах аховы ад будаўнічых работ абшываецца металам. Кошт рэанімацыі велічнага інструмента вызначыцца пасля кансультацый з прадстаўнікамі чэшскай фірмы-вытворцы.

На думку Аляксея Шута, прызначанага новым дырэктарам БДФ 27 кастрычніка, адна з галоўных праблем у рамонтце залы — захаванне яе акустычных вартасцяў. Акустычны праект стваралі ў 60-х гадах маскоўскія спецыялісты. Га-

лоўны праекціроўшчык даўно ўжо не жыве, пракансультаваць сённяшніх будаўнікоў няма каму. Але з'явіўся іншы план: палепшыць акустыку залы, заключыўшы дамову з адпаведнай швейцарскай фірмай. Зала, камфортная і для слухачоў, і для выканаўцаў, — зарука будучай прыцягальнасці нашай філармоніі, у тым ліку для знаных замежных музыкантаў.

Сёння ў творчых і адміністрацыйных работнікаў БДФ — час выпрабаванняў, звязаных не толькі са стратай галоўнай канцэртнай пляцоўкі ў цэнтры сталіцы, але і з вымушанай эвакуацыяй. Чынікі адзінай складанай структуры разам са сваёй спецыфічнай гаспадаркай раскіданыя па розных кутках (у літаральным сэнсе слова!) Мінска, па непрыстасаваных для захоўвання інструментаў і для рэпетыцый памяшканнях. Да ўсяго, ужо амаль недасяжны для журналістаў філарманічны прэс-цэнтр (!): яго перамясцілі нібыта ў Зялёны Луг, у будынак дзіцячага садка, дзе ацяпленне, мабільнасць, і падключылі, а тэлефон — пакуль не.

Будзем спадзявацца, што дзякуючы асабістай увазе прэм'ер-міністра да спраў у будынку БДФ, капітальны рамонт не ператворыцца ў даўгабуд.

С. БЕРАСЦЕНЬ

ВЫСТАВЫ

У Палацы мастацтва — персанальная выстава скульптара Генадзя Буралкіна. На ёй прадстаўлены станковае пластыка, графіка, а таксама фотаздымкі манументальных твораў майстра. У Буралкіна свой "почырк", які лёгка пазнаецца. Творы апошніх гадоў выклікаюць у глядачоў неадназначную рэакцыю. Хтосьці лічыць гэты прарывам у новую эстэтыку, хтосьці — няўдалым эксперымантам, які не варта выносіць на публіку.

Найбольш вядомы твор Г. Буралкіна мемарыяльная кампазіцыя ля ўваходу ў метро "Няміга" таксама адразу не ўсім прыйшоўся даспадобы, а сёння ўспрымаецца нармальна.

Жывапісец Міхась Рагалевіч не мае ганаровых званняў і высокіх узнагарод, але не памылюся, назваўшы ягоную постаць знакавай для беларускага выяўленчага мастацтва. Бо ў тыя гады, калі ў мастацтве дамінаваў "сацыял-рэалістычны" афіцыйны, яго цікавіў чалавек у звычайных, нармальных жыццёвых правах. Ягоная першая ў жыцці персанальная выстава (было гэта гадоў трыццаць таму) выклікала велізарны розгалас. Ды і зараз творчасць М. Рагалевіча мае цікаўнасць для эстэты, выхаванага на творах Шагала, Мадзільяні, шэдэўрах "інсіту", і для чалавека, што выпадкова зайшоў у Палац мастацтва.

П. В.

Нацэліўшыся на гэтую складаную і неардынарную тэму, хачу, перш-наперш, пакліцаць усіх маіх настаўнікаў, добразычліўцаў і нядобразычліўцаў, і, вядома ж, рэдактарам, — Івану Канановічу, Рыгору Яўсееву, Галіне Нужковай, Уладзіміру Маруку, Генадзію Пашкову, Эдуарду Валасевічу, Хведару Жыжэку, Яўгену Хвалю, Уладзіміру Жыжэнку, Валяніне Коўтун, Паўлу Місько, Браніславу Спрычану, Вадзіму Спрычану, Анатолю Чаркасаву і другім, якіх я, безумоўна ж, памятаю і аб якіх — будзе час, — пакладуцца на паперу, адпаведна іхняй чалавечай дабрыні, прызначнасці і ўдзячнасці майго сэрца.

Менавіта гэта было дамінантай грамадскай думкі. Пра рымскага імператара Доміцыяна казалі, што ён нічога не чытае, не ведае гісторыі, паззіі, забаўляецца гульнёй у косці і сувязямі з жанчынамі выпадковымі і непрыстойнымі.

Між тым у Рыме ўжо ў другім стагоддзі да нашай эры гутаркі аб паззіі былі завядзёнкай у элітных колах. Дзякуючы чытанню і тлумачэнню малавядомыя, але высокай пробы вершы жывых і памерлых рабіліся вядомымі ўсяму грамадству.

Людзей, якія займаліся гэтым, звалі граматыкамі, гэта грэчаская назва. Першапачатковая ж рымская — літараты.

У імгле сваёй недасведчанасці, яны альбо шчыра паверылі ў "нацыянальнае адраджэнне", альбо, стуліўшыся за гэтым позунгам, толькі робяць выгляд, што наіўныя. Тэхналагічна перыяд "нацыянальнага адраджэння" па найноўшых глабалістычных сцэнарах неабходны для канчатковага разбурэння "імперскага СССР" і стварэння палосы "надзейных сатэлітаў", што з цягам часу (па той жа схеме) хутка і безваротна страцяць уласную эканоміку, уласную культуру і ўласную тэрыторыю.

Пісьменнікі гэтай групы, як правіла, атрымліваюць матэрыяльную падтрымку і

пасвітваць у якасці старонняга наглядальніка, прапаноўваючы састарэлыя шаблоны згубных рашэнняў, што вядуць да прорыву.

Вядома ж, "гвардыя Прэзідэнта" — гэта розныя людзі. І па пасадах, і па сацыяльным статусе, і па светапоглядах. Прэзідэнт і не сілічка прывесці ўсё да адзінага знамяніка, хоць, на мой погляд, хранічыя праблемы ў нашай інфармацыйнай працы не садзейнічаюць павелічэнню свядомых і прынцыповых аднадумцаў, прыхільнікаў адзінай, мажліва, на тэрыторыі СНД народна-дэмакратычнай улады.

Кожны, хто не хлусіць сабе (пісьменнік у першую чаргу) бачыць, чаму нападаюць на Аляксандра Лукашэнку з усіх бакоў, — за тое, што ён паслядоўны і мужны змагар за гонар і справядлівасць нават у гэтых жорсткіх умовах навазанага нам "выжывання".

Пісьменнік — гэта, перш-наперш, чалавек гонару, гэта камертон грамадскай маралі. Я не разумею, як можна лічыць сябе грамадзянінам сваёй краіны, патрыётам і не падтрымліваць А. Лукашэнку.

Ды расплюшчыце ж вы шырэй вочы! Бачыце гэтыя кароды гаротнікаў, якія страцілі ўсялякую надзею? Адкуль гэтыя бясконцыя натоўпы беспрытульных? Адкуль жорсткасць і садызм, развал сем'яў, п'янтэр, наркамания, заняпад маральнасці і традыцый?

Усё гэта паследкі разбурэння, з аднаго боку. З другога боку "натуральныя" наступствы "дэмакратыі", калі знікае таварыскасць і людзі робяцца сапернікамі і канкурэнтамі, якія адкрыта ці ўпотаі жывуць па звыржных прынцыпах джунгляў: "Не піхнеш на дно таго, хто побач, дык сам там ляжаш!"

Зразумела, што авалодаць сакрэтамі сучаснай глабальнай палітыкі ў стане толькі тыя пісьменнікі, хто дзесяцігоддзямі плавіць уранавую руду бязлігаснай рэчаіснасці. Нахрапам ці злёту сапраўдную праўду нашага дня, асабліва тым, хто застаецца ў абцугах фарысейскіх догмаў марксізму, што абрабаву, абскуб сьлінных карыфеяў свайго часу, каб зляпіць падобны на праўду містычны тупік. Пра тых жа, хто замбіраваны "ліберальнай" рыторыкай, няма чаго й казаць.

Лепшыя пісьменнікі абодвух лагераў ужо зразумелі, што іхнія "турнірныя" бойкі анічагуткі добрага не зычаць літаратуры і чытачу, толькі ўскладняюць жыццё грамадства. Народ, гэта ж відавочна, расчараваны ў сучасных літаратарах: заклікаюць, клічуць, а куды, дык і самі добра не ведаюць. Нешта пішуць, але ўсё тое іхняе крамзоленае, у пераважнай большасці, вельмі прыблізна і не зусім прыдатнае ежа і па фарбах, і па смаку. А як паглядзіш больш уважліва, дык шчэ гарчэй на душы — малакультурнае, інтэлектуальнае ўбоства.

Час шукае адважных, смельчакоў, гатовых спасцігнуць новыя ісціны, што не пачуеш з інстытуцкай кафедры, не стрэнеш з старонкаў тонкіх і тоўстых выданняў, — гэтыя ісціны, быццам шаравыя маланкі прапальваюць НАША СЕННЯ і блукаюць па невядомых нам пучывінах. Злавіць гэтыя маланкі, спасцігнуць іх сутнасць дадзена толькі тым, хто сапраўды любіць свой народ і гатовы за яго шчасце аддаць без вагання сваю галаву. Патрэбны падзвіжнік, патрэбна дасканалая Асоба, без якой суверэнная дзяржава не зможа сябе абараніць.

У нас розныя погляды на ролю пісьменніка ў грамадстве. Адыні лічаць, што ён ужо нічога не вінен людзям, — памалу клёпае свой бізнес-прадукт, чымі здабывае сабе і на хлеб, і да хлеба.

Але, на шчасце, ёсць другія — упартыя змагары, каго матухна прырода змысліла ахоўнікамі свайго народа і нават народаў усёй зямлі. Яны лічаць творчасць пісьменніка формай найактыўнейшага ўдзелу ў нацыянальнай гісторыі, добра ведаючы і разумеючы, што барацьба этнасаў ужо стаіць на мяжы, выбілася на першы план, — яе анік не схаваць пад шыльдай "акцыі супраць тэрарызму".

Заўтра кожнага пісьменніка Час будзе ацэньваць у залежнасці ад таго, што ён зрабіў для ўмацавання і развіцця ладу народнай дэмакратыі, які зацвердзіўся ў Беларусі і які робіцца ўсё больш прыцягальным і жаданым для іншых краін і народаў. Але адначасова — і ўсё больш ненавісны ворагам сапраўднай дэмакратыі і сапраўднай Свабоды.

Эдуард СКОБЕЛЕЎ

СУЧАСНАЕ ПІСЬМЕННІЦКАЕ МАЙСТЭРСТВА

Амаль пра кожнага рэдактара, з кім зводзіў мяне творчы лёс, я штосьці пісаў — шчырае і ўдзячнае.

Як, да прыкладу, пра Р. Яўсеева, які і дагэтуль, роўна з другімі, не ведае пра тую добразычлівую цікаўнасць, з якой я ўглядаўся ў яго ў людскім натоўпе.

Вось гэты верш — "Рыгор Евсеев на проспекте Машерова", што склаўся вясною 1995 года:

*Идет средь сонмища прохожих,
Знакомых лиц не узнает.
В темнице дней он вечность
прожил
И все свободу бедный ждет.*

*Идет и тихо шепчет строки:
душа без святости болит.
Да если б правили вы, боги,
ужель забыли б честь и стыд?*

*Он видит оком потаенным
незримый мир иных времен.
Без оскорбленных, прокаженных,
где не звучит ни плач, ни стон...*

*Поэт от неба — сын народа,
его тяжелая судьба,
его печаль, его невзгода
всегда бескрылого раба...*

*Он слишком мудр, чтоб
мудрогелить,
но слишком слаб, чтоб побеждать.
Что остается? Только верить
И напряженно что-то ждать...*

Кожны з пісьменнікаў, спасцігаючы ўрок жыцця, стварае свой самастойны і адметны арсенал літаратурнага майстэрства. Нават калі ён не замацоўвае вопыт у сентэнцыях, што агрубляюць тонкія законы, ён адкрывае яго ў разважаннях, выказаных людзям, якія здольны іх зразумець і г.д.

У свой час я занатоўваў іскры, што ляцелі ў сутычках з рэдактарамі, ад атрутных водгукі у друку, хвілінак уласнага прасвятлення. Мне нават пашчасціла выдаць гэтую кнігу "Узелкі на памяць, заметкі о литературном мастерстве".

Генадзь Пашкоў, наш славетны энцыклапедыст, бы той увішны гаспадар, які не палянуецца падняць з дарогі і цвік і падкову, першым усвядоміў культуралагічную значнасць маіх разважанняў. Дзякуючы ягонаму клопату і ўбачыла свет гэтая кніга, што даўно зрабілася рытэтам і прыцягнула і прыцягвае ўвагу нават вопытных майстроў пяра.

Нязвыклы да гэткай добразычлівасці і прыхільнасці, я вырашыў быць вельмі сціплым і паклаў на выдавецкі стол меней паловы рукапісу. Зараз не шкадую, што нямала якіх думак, разваг і меркаванняў не ўвасобіліся ў друкаванае слова: мінулае дзесяцігоддзе пераканала мяне ў тым, што літаратурнае майстэрства, вядома ж, вельмі важнае само па сабе, усё-ткі другаснае ў дачыненнях да светаразумеання і светаўяўлення мастака.

Хтосьці з мудрых людзей мінуўшчыны, здаецца, Вергілій, усвядоміўшы важнасць маштабнасці думкі і вобразнага ладу пазта, выказаўся прыблізна гэтак: "Лягчай забраць прашчу ў Геракла, ніж паўтарыць стыль Гамера".

На жаль, даводзіцца прызнаваць, што мы не ва ўсім пераўзышлі сваіх папярэднікаў. Раней лічылася добрым тонам для кожнага буйнога палітычнага і грамадскага дзеяча цікавіцца паззіяй, ведаць лепшыя пэзаў і падтрымліваць іх.

Адрознівалі літарата (умельца прыгожа і пераканаўча казаць і пісаць, а таксама тлумачыць прачытанае і напісанае) і літаратара (як стваральніка літаратурных твораў і знаўцы стылістыкі).

У розныя часы Старадаўні Рымеў да трох дзесяткаў школ граматыкаў. Былі яны і ў правінцыях. Кошт на іхня паслугі быў вельмі высокі. І граматыкі, каб ва ўсім бляску паказаць сваё майстэрства, шырока выкарыстоўвалі гістарычныя, геаграфічныя, медыцынскія, філасофскія веды і нават правазнаўства.

Граматыкі вучылі людзей знаходзіць асалоуду ў адукаванасці. Той свет, які грэх ідэалізаваць, яшчэ захоўваў сваю манументальнасць. Індывідуальныя надзеі не былі пазбаўлены перспектывы.

Цяперашнім часам адукаванасць, на вялікі жаль, зрабілася сродкам атрымання жыццёвых даброт, формай падрыхтоўкі да "бізнесу".

І сама па сабе адукаванасць сёння дэманструе сваю прыніжанасць, бо "глобалізіруючыся мир" цікавіць зусім іншае.

Але што яго цікавіць? Куды дзьмуць вятры? Што пагражае людзям, нацыям, іх культуры і цывілізацыі ўвогуле?

Вопытапошныя паловы стагоддзя, што ў мяне за плячыма, гаворыць пра тое, што паўсюль у свеце рэальная духоўная культура слаўзае да прымітывізму. Пануюць пячорныя забабоны. Прымхі і дэмагогія рухаюць уладарамі і масамі ў значна большай ступені, ніж набыты сусветнага духу і сусветнай навукі, і гэта гняце, змяншаючы шансы на ўсеагульную бяспеку, збалансаванасць і хоць нейкую заможнасць.

Свет у сваіх пераўтварэннях (нельга сказаць "у развіцці") наблізіўся да чорнага злавеснага краю. Шмату чым гэта абумоўлена бяздарным і ганебным знікненнем з сусветнай арэны вялікай дзяржавы, якая першая прапанавала новыя падыходы да арганізацыі чалавечага жыцця і наўпяркок усім складанасцям рэальна наблізілася да ажыццяўлення рашэнняў, што выспявалі стагоддзямі.

На вялікі жаль, гэтыя рашэнні прыпазіліся, а на паверхню вылузваліся шэрыя мутанты, мізэрныя імпульватары, нікчэмная драбнота ў параўнанні са сваімі папярэднікамі, якія не толькі ўсведамлялі, што творца гісторыі свету, але і стваралі яе.

Светдухоўна раскалоўся, натуральна, і ў плане палітычным.

На адным баку аселі гегемоны Захаду, якія патрабуюць поўнасюцю закрэсліць савецкі вопыт і пакорліва прыняць заходнія стандарты і заходнюю філасофію. Тут уся згяра ўрвіцеляў, хто хапнуў напоўніцу народнага багацця, альбо разлічвае ўхапіць.

На другім баку — абрабаваны народ, рэальныя нацыянальныя палітыкі, якія лічаць, што зніклая сістэма мела шмат буйных недахопаў, але і несла ў сабе шмат дабрыні, заваяванай грамадствам у найцяжкіх выпрабаваннях, — ад іх грэх адмаўляцца, тым больш, што Захад праўляе двудуша і нецярпімасць і не гатовы прыняць памяркоўнасць, якая дала б і іншым народам доступ да прагрэсу і дабрабыту.

Іншыя аспекты праблемы я не краю: перспектывы ў іх вельмі цьмяныя, яны паступова размываюцца, трансфармуюцца, асядаючы на галоўных напрамках.

Пэўная частка беларускіх пісьменнікаў, асабліва з тых, хто бяздумна і некрытычна ўспрымаў пустую рыторыку часоў "перабудовы", фактычна прысягну



на гэтай хвалі падлізліва вітаюць добра-сардэчнасць джэнтльменаў Захаду і "разумнасць" усяго ліберальна-дэмакратычнага ладу. А як жа: барацьба за існаванне, перавага мацнейшага, магутнасць рынку. А тое, што гэты рынак, захапіўшы ўсе сферы жыцця, разбурае сувязі паміж сумленнымі людзьмі і ўмацоўвае злачынным "обцакі" нягоднікаў — гэта "часовы недахоп", "выдаткі сістэмы".

Гэтыя пісьменнікі звычайна знаходзяцца пад шчыльным кантролем пенклубаўскага крыла і, як ні дзіўна (яны ж дзеячы нацыянальнага адраджэння!), цалкам салідарызуюцца з ідэалогіяй мандылізму і камуналітызму.

Яны нічога гуштоўнага не ведаюць пра масонства, пра "інтэрнацыяналізм", пра найноўшыя сацыялагічныя падыходы да асэнсавання гісторыі.

Гэтыя людзі, прынамсі, малацікавыя, духоўна несамавітыя, як звычайныя згоднікі ці здраднікі. Шчыра кажучы, ім няма чаго дэклараваць, апроча пафасных лозунгаў на карысць велічы сваёй нацыі, што выглядае камічна, бо сваімі канкрэтнымі паводзінамі яны прадаюць нацыю, і, як водзіцца, па дзясюўцы.

Адчуваючы дрыгвістасць сваіх пазіцый, яны (вядомы псіхалагічны закон няўмольны!) ярасна кідаюцца на сваіх апанентаў, ані не грэбуючы ні хлуснёй, ні падманам, ні правакацыяй. Гэта, нейкім чынам, змяняе ім творчасць.

Мушу крыху сказаць і пра супрацьлеглае крыло нашай грамадскасці і нашых пісьменнікаў, да якога адношу і самога сябе. Гэтае крыло складае 70—80% усяго грамадства, і таму яно, натуральна, неаднароднае.

Але гэтае крыло абাপіраецца на рэальнае гістарычнае жыццё народа. Гэта тое крыло, што не стогне, не зласлівіць і не зпярэднічае, а можна ўскладае на свае плечы адказнасць за паўсядзённы побыт народа. Гэта працаўнікі, якія грэблівва стаяцца да паразітарнасці.

Менавіта тут знаходзіцца наш Прэзідэнт, які аддае ўсе сілы забеспячэнню суверэннітэту і незалежнасці краіны, яе эканамічнаму развіццю, сацыяльнай стабільнасці і культурнаму росквіту.

Ён абраны (ужо двойчы) бальшынёю народа, што не замінае "радыкалам" з апазіцыі нападаць на яго ад імя народа.

Зразумела, што ствараць і несці адказнасць за стварэнне невымерна цяжэй, ніж абурацца, выкрываць і

«ПЕСНЯЙ МОЙ ДУХ МАЛАДЗІЦЦА»

Адбылося адно з апошніх мерапрыемстваў ў шэрагу прымеркаваных да святкавання 120-годдзя народных паэтаў Беларусі Янкі Купалы і Якуба Коласа. Праграма-прысвячэнне творчасці вялікіх песняроў стала завяршальным этапам у шматлікіх мерапрыемствах, якімі адзначана гэтак вялікае свята.

Наша дзяржава падтрымала самыя значныя і акцый, прысвечаныя юбілею. Сведчаннем гэтага з'яўляецца і праграма Дзяржаўнага аркестра сімфанічнай і эстраднай музыкі Рэспублікі Беларусь "Песняй мой дух маладзіца" па творах Янкі Купалы і Якуба Коласа, што прайшла ў сталічным кінатэатры "Масква".

У праграме прымаў удзел калектыў Дзяржаўнага канцэртнага аркестра Беларусі пад кіраўніцтвам народнага артыста, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі прафесара Міхаіла Фінберга. Салісты — зоркі беларускай эстрады Мікалай Скорыкаў, Уладзімір Аўчароў, Леанід Вайтовіч, Юрый Вашчук, Дзмітрый Качароўскі, Руслан Мусвідас, Аляксандр Яфімік, Галіна Грамовіч, Наталія Тамела, Яна, Таццяна Глазунова. Яны выконвалі песні на музыку кампазітараў Уладзіміра Будніка, Эдуарда Зарыцкага (адбылася прэм'ера яго новага цыкла), Ігара Лучанка, Уладзіміра Мулявіна, Рыгора Пукста.

Праграма створана на сродкі гранта фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы культуры і мастацтва.

А. АНТОНАВА,
вучаніца 11-й гімназіі г. Мінска

ВЕЧАРЫНА Ў ДОМЕ ДРУЖБЫ

Урачыстая вечарына "Якуб Колас у сусветнай культуры", прысвечаная 120-годдзю з дня нараджэння паэта, адбылася днямі ў Доме Дружбы і культурнай сувязі з замежнымі краінамі. Як адзначыў паэт Леанід Дранько-Майсюк, калі мы прамаўляем гэта імя, адразу пачынае гучаць беларуская пшчота і трываласць, адчуваецца далучанасць да роднага паэтычнага суладдзя і звыклай нашай жыццёвай дарогі, да заўсёднага характа.

Перад прысутнымі выступілі прадстаўнікі дыпламатычных місій, акрэдытаваных у Рэспубліцы Беларусь. Проза і паэзія песняра гучала на кітайскай, французскай, нямецкай, чэшскай, славацкай, казахскай, украінскай, балгарскай мовах. На вечарыне прысутнічалі намеснік міністра замежных спраў Рэспублікі Беларусь А.Герасіменка, пісьменнікі А.Сульянаў, Р.Баравікова, А. Вярцінскі, Н. Гальпяровіч, А. Бутэвіч, Л. Левановіч, Я. Лецка, Я. Янушкевіч, В. Іпатава, В. Стралка, І. Курбека, У. Скарынін і іншыя, беларускія мастакі, навукоўцы, старшыні нацыянальных таварыстваў, прадстаўнікі грамадскасці. Ва ўрачыстасці таксама ўзялі ўдзел заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь, дырэктар і мастацкі кіраўнік Рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі В. Анісенка, народны мастак, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь В. Шаранговіч, народны артыст Рэспублікі Беларусь, старшыня Саюза кампазітараў І. Лучанок, спявак Іван Краснадубскі, ансамбль цымбалістак Мінскага музычнага вучылішча пад кіраўніцтвам лаўрэата Мінжнароднага конкурсу "Залатая струна" Ганны Полесавай, ансамбль "Славяне". Слова пра бацьку скажаў Міхась Канстанцінавіч Міцкевіч. Экспанаваліся таксама ілюстрацыі В. Шаранговіча да кнігі Якуба Коласа "Новая зямля", што выдадзена сёлетам на беларускай, рускай і польскай мовах Беларускім фондам культуры па заказе Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

М.Р.



РЭДАКЦЫЙНА- ВЫДАВЕЦКАЯ УСТАНОВА «ЛІТАРАТУРА І МАСТАЦТВА»

прымае да разгляду:

выдавецкія праекты самай
шырокай тэматыкі;

выкананне ўвесь спектр рэ-
дакцыйна-выдавецкіх паслуг
(ад рэдагавання рукапісу да
выдання і распаўсюджвання
кніжнай прадукцыі);

арганізуе рэкламу і прэ-
зентацыю выданняў.

Вул. Захарова, 19,
тэл. 284-85-25.

Выдавецкая ліцэнзія — ЛВ №
570 ад 23 кастрычніка 2002 года,
выдадзена Міністэрствам інфар-
мацыі Рэспублікі Беларусь.

"Захарова, 19". Пад гэтай рубрыкай мы пачынаем друкаваць паведамленні аб творчай і грамадскай дзейнасці рэдакцыйна-выдавецкай установы "Літаратура і мастацтва". Тут вы зможаце даведацца пра змест рэдакцыйных партфеляў нашых часопісаў, атрымаць інфармацыю аб нашых кніжных выданнях, аб творчых сустрэчах супрацоўнікаў з чытачамі. Са снежня гэтага года пры газеце "Літаратура і мастацтва" пачынае працу літаратурнае аб'яднанне. Пра дзень і час яго першага пасяджэння вы таксама зможаце даведацца з рубрыкі "Захарова, 19". Вы станцеце непасрэднымі ўдзельнікамі стваральнага літаратурна-мастацкага і грамадскага працэсу ў нашай краіне.

«МАЛАДОСЦЬ» РАСПАЧНЕ 2003 ГОД «РЭКАНСТРУКЦЫЯЙ НЕБА»

Менавіта гэтак называецца нязвыклы па форме і стылі раман у дэталях маладой пісьменніцы Вольгі Гапеевай. Як і сёлета, у наступным годзе большасць старонак часопіса будзе аддадзена творам тых, хто сёння робіць першыя крокі ў літаратуры. Да вышэй згаданага рамана В. Гапеевай можна дадаць мадэрную, напружаную па сюжэце і стылі аповесці А. Брава "Камендантскі час для паставак", апавяданні Л. Дрожжа, А. Крэйдзіча, Л. Андзілеўкі, вершы В. Корбута, Я. Дашынай, А. Арашонка, В. Бурлак і інш.

Багаты на цікавыя творы раздзел "Сучасная літаратура". Сярод іх — вострасюжэтны раман з элементамі містыцызму А. Наварыча "Літоўскі воўк", дзеянне якога адбываецца падчас паўстання 1863—1864 гг., раман А. Казлова "Мінск і воран, Парыж і здань" пра прыгоды ў нашым часе прывіда князёўны, некалі гвалтоўна загубленай. Зацікавіць чытача і гістарычная аповесць А. Бутэвіча "Каралева не здраджвала каралю", новыя п'есы Г. Марчука і Ю. Станкевіча, апавяданні А. Глобуса, Л. Рублеўскай, У. Міхно і інш. Свае новыя вершы чытачам прапанавалі Н. Гілевіч, В. Зуёнак, М. Мятліцкі, Ю. Голуб, С. Панізік, М. Дукса і інш.

Будзе надрукаваны і кінасцэнарый "Анёл-ахоўнік" са спадчыны выдатнага беларускага кінарэжысёра М. Пташукі.

Багаты рэдакцыйны партфель і на крытычныя матэрыялы. Гэта і артыкулы пра стан сучаснай беларускай літаратуры, і творчыя партрэты маладых пісьменнікаў, і шэраг артыкулаў вядомага літаратурнаўцы В. Рагойшы.

"Народная культура і грамадства на мяжы двух тысячагоддзяў: пошукі, праблемы, перспектывы суіснавання" — так называў сваю цікавую працу навуковец Я. Крук, якая пабачыць свет у першых нумарах "Маладосці — 2003".

Не менш цікавым падаецца рэдакцый і шэраг артыкулаў К. Цвіркі пад агульнай назвай "Край легенд", якія прысвечаны нашай далёкай мінуўшчыне. І гэта далёка не поўны пералік матэрыялаў, якія часопіс мяркуе надрукаваць у першай палове 2003 года. Заставайцеся з "Маладосцю" — краінай маладога натхнення, юначых надзей і жаданняў, дзе пачынаюць разгарацца зоркі будучых класікаў беларускай літаратуры.

Нашы індэксы: ведамасны — 00137, індывідуальны — 74957.

Падпісны кошт для індывідуальных падпісчыкаў — 2600 руб. на месяц. Кожт ведамаснай падпіскі складае 3 800 руб. на месяц.

«НЁМАН» ПРАПАНАУЕ

У першым паўгоддзі 2003 г. "Нёман" сярод празаічных твораў у перакладзе на рускую мову прапануе — "Начныя

«ПАРАДАКСАЛЬНА, АЛЕ ЧЫМ БОЛЬШ ДЭМАКРАТЫЧНАЕ ГРАМАДСТВА, ТЫМ МЕНШЫ НА ЯГО ЎПЛЫЎ ТВОРЧАЙ ІНТЭЛІГЕНЦЫ»

(Заканчэнне.
Пачатак на стар. 1)

Савецкі Саюз зруйнавалі людзі, якія апелывалі да "сістэм каштоўнасцяў", што не мелі да эканомікі ніякіх адносінаў: абарона роднай мовы і традыцыяў, зганьбаваных нацыянальных святыняў і герояў. Ідэі кштатпу амерыканскага "Маніфесту лёсу" ці філасофскай канцэпцыі "Масква — трэці Рым" трапляюць у свядомасць людзей не столькі праз навуковы аналіз, колькі праз эмоцыі, што адпавядаюць глыбінным народным пачуццям. Выказаць ідэю і жыць ёю — дзве вялікія розніцы. Калі б у амерыканцаў адсутнічала свая месіянская ідэя, свая "амерыканская мара", — не было б ні "дактрыны Манро", ні "плана Маршала". Але мы — беларусы — як бы не раскладалі іхнюю нацыянальную ідэю, глыбіннага сэнсу не адчуем. І наадварот. Калі мы гаворым пра Другую сусветную вайну, амерыканцы трагедыю нібыта і разуменьце, але імі авалодваюць іншыя эмоцыі. "Дух нацыі" вітае ў паветры, трэба яго распушчаць. І як толькі ідэя авалодвае людзьмі, яна становіцца матэрыяльнаю сілаю, яднае вакол сябе самаадданыя людзей.

М.Т. Сёння Злучаныя Штаты, калі ўжо зайшла пра гэту краіну гутарка, сімвал матэрыяльнага дабрабыту. Шмат хто хацеў бы жыць у такой краіне. Ды немагчыма спраектаваць чужы досвет на сябе? Да таго ж, мы — народ не багаты, людзям не да высокіх матэрыяў. Думаем, як сям'ю пракарміць.

В.Ц. А. Тойнібі заўважыў, што важнейшым прынцыпам дасягнення нейкай мэты з'яўляецца не імкненне да гэтай мэты, а да таго, што знаходзіцца па-за яе межамі і ёсць нечым вышэйшым. Калі гнацца толькі за матэрыяльнымі дабротамі, ніколі іх не дасягнеш. Форд напачатку марыў стварыць народны аўтамабіль, на якім ездзілі б усе амерыканцы. Рэалізаваў мару — атрымаў і барышы, што спачатку не было галоўным. Ён наватна заводзе выступіць у прапаганды... Значная частка эліты і абывацеляў постсавецкіх краін, асабліва Расіі, успрымалі ў заходняй сістэме толькі спажывецкія стандарты. І не заўважылі тонкай унутранай гульні заходняй культуры, сэнс якой у збалансаванні аскезы працы і задавальнення адпачынку. Не ўлічылі, што ў аснове каштоўнасцяў ляжыць пратэстан-

цкая зтыка працы, якая і кастытуцыравала амерыканскую нацыю.

Духоўнасць — частка эканамічнага жыцця, яна не можа быць імпарціравана з іншай культуры. Вы калі-небудзь бачылі маленькую дзяўчынку, якая спрабуе паходзіць на маму? Яна сядзе перад люстэркам, фарбуе губы, наводзіць цені. Яна карыстаецца мамінымі духамі. Але ці становіцца падобнаю на дарослую жанчыну? Не, вядома. Ператвараецца ў сумную карыкатуру.

М.Т. Думаю, ніхто не будзе спрачацца: без уліку нацыянальных традыцый звычайнае капіраванне можа сапраўды спарадзіць толькі карыкатуру. Нагодаю нашай нерашучасці ў эканоміцы з'яўляецца звычайны "комплекс непаўнацэннасці" нацыі. Мы адчуваем сябе бяднейшымі, абдзеленымі, якія не маюць перспектывы. Мы баімся, што нічога не зменіцца, і разам з такім усведамленнем і самі не змяняемся.

В.Ц. Любы "сусветны парадак" устойлівы тады, калі кожны народ ведае сваё месца ў агульным доме. Любы зрух адбываецца на іншых... На агульную сістэму каштоўнасцяў накладваюцца нацыянальныя фактары — менталітэт, мова, геаграфічная прастора. Нават калі на эмацыянным узроўні цяжка заўважыць розніцу між беларусамі і, напрыклад, рускімі, мы, вядома ж, іншыя. Неабходна вызначыцца якім чынам Беларусь можа стаць на сусветнай эканамічнай прасторы канкурэнтназдольная.

А ў свеце мы адчуваемся. Напрыклад, у спорце. Радуюцца перамогам хакеістаў і смуткуем з-за параз футбалістаў; нас чешыць, што трактар "Беларус" арэ канадскія палеткі, а "БелАЗ" ходзіць па дарогах Індыі ці Кітая. Гэта і ёсць нацыянальная самаіндэфікацыя. Мы ніколі не будзем бэльгіямі ці амерыканцамі хаця б таму, што жывём у іншым месцы. Свой менталітэт трэба супаставіць з сусветнымі патрэбамі. І ўсё! А з усведамленнем сваёй "няшчаснасці" нельга жыць.

М.Т. Фразу Кастуся Каліноўскага "Урад для народа, а не народ для ўрада" мы ўспрымаем вельмі прамалінейна, матэрыялізавана. А дзяржава павінна не толькі задавальняць сённяшняю патрэбу чалавека ў кавалку хлеба, але й абавіраваць на духоўныя

здабыткі, якія могуць спрыяць і больш разумнай эканамічнай палітыцы.

В.Ц. Мадэрнізацыя грамадства немагчыма без апоры на нацыянальныя традыцыі, культуру. Хоць і параўноўваюць эканамічныя законы з фізічнымі, маўляў, яны ўсюды аднолькавыя, стымулы і формы памкненняў розныя. Калі для амерыканца на першым месцы асабісты дабрабыт перад грамадствам і Богам, дык для японца, кітайца ці беларуса — павага грамадства, прызнанне пэўных заслуг. Праводзячы эканамічную палітыку, дзяржава мусяць яе падладкоўваць да менталітэту і духоўнай базы народа. У Германіі пры імператары Вільгельме I, які мінітарызаваў краіну, секта менавіта выступала супраць службы ў войску. Але нават ён ствараў адпаведныя ўмовы, бо лічыў іх рухаючай сілаю капіталізму, арыенцірам для астатніх немцаў. У ЗША нацыянальная ідэя амаль вычарпала сябе ў 1970-х гадах, тамтэйшая інтэлігенцыя пакутавала ад в'етнамскага сіндрому; аб Амерыку "выціралі ногі" іранцы, СССР выйшаў у лідэры па ваеннай моцы, па штатах бадзятліся натоўпы хіпі, дамінаваў нігілізм. Але прыйшоў Рэйган, пачаў постіндустрыяльную мадэрнізацыю, вызваліў нізавую прадпрыемальніцкую энэргію маладых білаў гейцаў, за лічаныя месяцы ўзраслі "новыя сярэднія класы". І абноўленая амерыканская мара зноў заблішчала. У парыве патрыятызму ўдзячыны грамадзяне падымалі дзяржаўны сцяг, ганарыліся сваёю краінай. Невыпадкова ў сучасным свеце пануе тэндэнцыя да выхаду за межы нацыянальных дзяржаў, да рэлігійнай і глабальнай інтэграцыі. Нам, вядома, нельга пераскокцаць фазу "нацыянальнай дзяржавы", гэта значыць фарміравання свайго "нацыянальнага капіталу" і свайго "нацыяналізму" — гэта фундамент самастойнага ўдзелу ў глабалізацыі. Разам з відавочнымі матэрыяльнымі выгодамі мы набываем аўтарытэт і натуральнае лідэрства як пасрэднік ці бісмаркаўскі "чэсны маклер".

М.Т. Ні для кога не сакрэт — маральны ўплыў інтэлігенцыі на жыццё грамадства значна зніжаны. Сёння ў пашане чалавек багаты, хоць у шмат чым абмежаваны. Разам з тым літаратары, мастакі, настаўнікі, вучоныя маюць свой погляд на грамадскія працэсы, на недапрацоўкі ўлады. Гэ-



ўспаміны" патрыярха нашай літаратуры І. Шамякіна — яркія, мастацка-дакументальныя, шчырыя... Цыкл бліскучых навел вялікага майстра, чараўніка мастацкага слова І. Пташнікава пад агульнай назвай (і з агульным героем) "Ненапісаная аповесць". А таксама лепшыя апавяданні беларускіх празаікаў. З першага нумара часопіс распачынае новую рубрыку "Беларуская навіла", якая будзе знаёміць з лепшымі набыткамі ў гэтым жанры за апошні час. Свае навілы прапанаваў І. Навуменка, І. Шамякін, А. Савіцкі, Я. Сіпакоў, П. Місько, А. Сулянаў...

З вялікай цікавасцю, на нашу думку, будзе сустрэты на старонках "Нёмана" новы раман Э. Скобелева "Завешчанне Сталіна". Гэта — значны, панарамны, чытабельны гісторыка-публіцыстычны мастацкі твор. Аматарам гістарычнай літаратуры даспадобы прыйдзецца і новы раман С. Зайцава "Пепел

і снег". Аўтар уваскрашае хваляючыя падзеі Айчынай вайны 1812 года, якія адбыліся таксама і на беларускіх землях. Хваляючай чаканне і сустрэча з новымі раманам (на гэты раз — крымінальным) М. Герчыка "Оружжя убійцы". Раман напісаны на падставе падзей апошняга часу. Сучасныя праблемы востра пастаўлены і ў апавесці Ф. Конева "Страсцей обитель". Нікога не пакіне абаякавым і сацыяльна-завостраная невялікая аповесць Я. Росцікава "Дынаміт для Лаўрэата".

Замежная проза будзе прадстаўлена вострасюжэтным трылерам Фрэнсіса Кліфарда "Отель Шелли" і апавяданнем Ірвіна Шоу "Ігрок".

Даволі шырока будзе прадстаўлена паэзія, як у перакладзе з беларускай мовы, так і рускамоўных аўтараў: Б. Спрычан, А. Бажко, З. Марозаў, В. Паліканіна, П. Прыходзька, С. Яўсева, У. Карызна, М. Стрыгалёў, Г. Бураўкін, В. Грышкавец, У. Мазго, В. Шніп і іншыя. Актыўна падтрымліваючы талентавітых маладых паэтаў, рэдакцыя рыхтуе і шмат дэбютаў у рубрыцы "Упершыню ў "Нёмане".

Праводзячы ў жыццё дзяржаўную палітыку, трымаючыся здаровага і разважлівага накірунку, часопіс прапануе шматартыкулаў па пытаннях гісторыі, культуры, адукацыі, навукі, мастацтва, культуры, эканомікі, палітыкі... А таксама інтэрв'ю са знакамітымі людзьмі і дзеячамі.

Старонкі часопіса будучы прадстаўлены рэцэнзіямі на новыя кнігі, аглядам літаратурных жанраў, творчым партрэтам вядомых пісьменнікаў. Абудзецца і "круглы стол" на тэму "Сучасная беларуская проза: час і герой".

Індывідуальная падпіска (індэкс 74968)
на 1 месяц — 2500 рублёў
на 3 месяцах — 7500 рублёў
на 6 месяцах — 15000 рублёў

Ведамасная падпіска (індэкс 00238)
на 1 месяц — 3500 рублёў
на 3 месяцах — 10500 рублёў
на 6 месяцах — 21000 рублёў.

Міхась ПАЗНЯКОЎ,
намеснік галоўнага рэдактара часопіса "Нёман"

та людзі адукаваныя. Але іх думка не даходзіць ні да шараговага грамадзяніна, ні да ўладных структур.

В.Ц. Сартр казаў: інтэлігенцыя можа быць толькі "леваю", што азначае — ставіць пад сумніў існуючыя каштоўнасці. Такія стасункі — яе сутнасць ва ўсіх краінах. Роля інтэлігенцыі адчувальна ў "закрытым" грамадстве, і зніжаецца пры развіцці дэмакратыі. Парадаксласна, але чым больш дэмакратычнае грамадства, тым меншы на яго ўплыў творчай інтэлігенцыі. Возьмем "Літаратурную газету". У савецкі перыяд чытач мог атрымаць свежую, незапалітызаваную цэкоўскімі інструкцыямі інфармацыю праз літаратурныя творы. Цяпер газета мае значна меншы тыраж, бо людзі атрымліваюць звесткі з другіх крыніц.

М.Т. А якая літаратура папулярная ў Амерыцы?

В.Ц. Як і ў нас, адукаваны чалавек павінен ведаць пэўных аўтараў, класіку. Сярод масавага чытача папулярныя творы жанру фэнтэзі, інтэлектуальныя дэтэктывы. Мне здаўляла даволі масава з'ява. У транспарце заўважаю шмат людзей з плэрамі. Думаю — слухаюць музыку. Аказалася — літаратурныя творы, надыхтаваныя на касеты. Кнігу ўжо не чытаюць, а слухаюць...

М.Т. Відаць, пра веданне там беларускай літаратуры няма сэнсу й гаварыць. Хаця ж і яна — твар нацыі, не толькі трактары ці халадзільнікі з тэлевізарамі. Чаму б не стварыць выдавецтва, якое якраз і займалася б перакладам лепшых беларускіх твораў на замежныя мовы і "прасоўваць" іх на Захад?

В.Ц. Чаму б і не. Але трэба разлічваць на іншы менталітэт. Наша літаратура, як правіла, грунтуецца на беларускіх рэаліях, арыентавана на айчынную чытача. Амерыканская ж, за выключэннем некаторых аўтараў, адарвана ад нацыянальнай глебы. Увогуле выбітныя аўтары — тыя ж еўрапейцы Сартр, Камю, Гесе, Кафка — касмапалітныя па светаглядзе. Таму і цікавыя для ўсіх народаў. Возьмем дацкага філосафа і пісьменніка Сэрэна Керкегора. Ужо пасля ягонай смерці, падчас росквіту экзістэнцыялізму з'явіліся нямецкія пераклады. Ён стаў запатрабаваным і вядомым. Можна паспрабаваць рэалізаваць вашу ідэю на адным, двух беларускіх аўтарах. Але яны мусяць быць культываванымі.

М.Т. Мне даводзілася чуць меркаванне, што нацыянальны характар беларуса адчуваецца ў Амерыцы, дзе сярод беларусаў мала знакамітых, заможных. Тыповы беларус — сярэдні амерыканец.

В.Ц. Зусім не. Проста беларусы ў нацыянальным плане (як і тыя ж немцы ці

галандцы) не маюць моцнай этнічнай прывязанасці і лёгка паглынаюцца мясцовымі ўмовамі, губляюцца. Хаця выходзіць з Беларусі Луіс Майер, які стварыў першую галівудскую кампанію, уваходзіць у спіс самых знакамітых амерыканцаў 20 стагоддзя. Кампазітар Ірвін Берлін — аўтар шматлікіх мюзіклаў і гімна "Божа, барані Амерыку"; самы высокааплачваемы тэлежурналіст, гадавы заробак якога складае больш дваццаці мільёнаў долараў — Лэры Кінг; заснавальнік тамтэйшага радыё Дэвід Сарноў, бацька навуковай фантастыкі Айзік Азімаў...

М.Т. Гэта выхадцы з Беларусі, але ўсё ж яўрэі. Іх жыццё — асобная і грунтоўная гутарка. Я маю на ўвазе беларусаў этнічных, хрысціян...

В.Ц. Так, яўрэі выжылі, таму што трымаюцца спрадвечных нацыянальных традыцый. Але яны на працягу 500 гадоў жылі побач з беларусамі. Я неяк заўважыў ў Беларусі дарожны ўказальнік "Кібуцы". Падумалася, можа ізраільскія сельгаспадаркі названы кімсьці з тутэйшых? Не толькі беларускія яўрэі вядомыя. А Барыс Кіт? А Тадэвуш Касцюшка, помнік якому стаіць насупраць Белага Дома?

М.Т. Мала пра яго ў нас ведаюць. Таксама — жыў чалавек, змагаўся за ідэалы Бацькаўшчыны і дэмакратыі, а памёр у самоце, ды і ў памяці нашчадкаў займае не належнае яму месца. Увогуле з часам становіцца прагматыкам, так і не можаш вызначыць кампраміс паміж свабодой і выгодамі, становішчы больш асцярожным і песімістычным. Цяжка знайсці кампраміс паміж сваёй зацікаўленасцю і патрэбамі грамадства. Можа, ведаецца рэцэпт?

В.Ц. Памятаецца ў Амара Хаяма:

*Даже самые светлые в мире умы
 Не смогли разогнать окружающей
 тьмы.
 Рассказали нам несколько сказочек
 на ночь,
 И отправились мудрые спать, как
 и мы.*

Гегель такія пошукі называе "хітрасцю думкі", калі чалавек імкнецца знайсці каштоўнасці для сябе і, не падазраючы, выбудуе сістэму каштоўнасцяў для грамадства. Паспрабуйце адказаць на пытанне: што лепш? Руская, кітайская ці японская культура. Ці паспрабуйце даказаць: што больш цывілізаванае — антычная грэчаская філасофія, рымскае права, вучэнне Буды і Канфуцыя, руская літаратура Талстога і Дастаеўскага, індыйская Дхаммапада ці канстытуцыя Джэфферсана. Гэта яшчэ нікому не удавалася.

ПОШТА

«МАЁЙ ДУШЫ ХОЧАЦА СТВАРАЦЬ...»

Вітаю вас, шануюныя чытачы і аўтары нашай газеты! А тое, што многія з чытачоў з'яўляюцца і нашымі аўтарамі — даўняя традыцыя. І яшчэ адна традыцыя, што склалася на працягу дзесяцігоддзяў існавання газеты: самая вялікая пошта прыходзіць на адрас аддзела прозы і паэзіі. Радасна напатакаць сярод лістоў сведчанне яркага таленту, або сустрэць прозвішча даўняга, шануюнага аўтара. Але, вядома, далёка не ўсё з дасланага нам трыпаць на старонкі. Гэта было б немагчыма нават з меркаваннем абмежаванасці друкаванай плошчы. Не заўсёды атрымліваецца і сустрэцца з аўтарам сам-насам, перамовацца, паведаміць пра лёс яго рукапісаў. Таму, шануюныя, будзем цяпер перамаўляцца проста на старонках газеты.

Умова — не крыўдаваць на рэдактарскія заўвагі і не лічыць, што калі вершы пакуль не падыходзяць да друку, гэта жыццёвая катастрофа і крыж на творчым шляху. Дарогу адолее той, хто ідзе — у творчасці гэта самы актуальны прынтэп.

Вось першы ліст з літаратурнай пошты Надзеі Парчук з вёскі Вычулкі Брэсцкага раёна: "Маёй душы хочацца ствараць", — кажа нам спадарыня Надзея. І адчуваецца, што паэтычная творчасць стала для аўтаркі, чалавека нялёгкага лёсу, адкланнем, акенцам у лепшы, прыгожы і добры свет. З дасланага сшытка мяне найбольш крануў верш "Прызнанне", дзе ёсць такія радкі:

*...Зямліца, родная зямелька!
 Калі памру, сканаю я,—
 Абдымеш ты сваю Надзейку,
 І зноўку будзем мы — ўдвая. (?)
 Атулім шчыра, нібы маці,
 Я растваруся ўся ў табе,
 Хай прарасту не благадаццю,
 Але хоць кветкай ў траве.*

Вядома, замест слова "удвая" належала сказаць "удваіх". Параю сп. Надзеі пільней сачыць за мовай сваіх вершаў, пазбягаючы русізмаў і "непаэтычных" слоў ("культурнай стала сенажаць", "і гнаў кароў дамоў Іван" і т. п.). Правільная думка, правільна зарыфмаваныя радкі — гэта яшчэ не верш. Пісаць лепш пра ўласнае; пра тое, што "я схавала красу сваіх мар ды не помню, куды палажыла", чым доўга зарыфмоўваць акалічнасці складаных узаемаадносін лісы і гадзюкі.

Просьба таксама да ўсіх аўтараў сачыць, каб "у" складовае і "у" нескладовае "ўпісаліся" ў памер згодна правілам арфаграфіі.

Галіна Цыганкова з г. Клімавічы таксама мысліць глабальна, але, на шчасце, у яе ёсць асабістая прывязка ў творчасці — вершы, прысвечаныя дзецям, гучаць шчыра, чытаюцца лёгка. Мне здаецца, сімпатычны верш "Размова з сынам" магло б надрукаваць выданне, адрасаванае юным чытачам.

Спадар Анатоль Хітрук з вёскі Агарэвічы Ганцавіцкага раёна абраў асноўнай тэмай вершаў любоў да роднай зямлі. Тэма актуальная, але небяспечная ўхіпам да публіцыстыкі, банальных, рытарычных выказванняў. Вядома, наша зямля заслугоўвае любові, бо і збожжа на ёй калосіцца, і птушкі прыгожа ююць. Хацелася б толькі, каб паэт гаварыў пра гэта вобразамі, пажадана — арыгінальнымі. Але не занадта, бо ў вершы, які не прэтэндуе на мадэрнаваць, дзіўнавата чытаць пра "сэрцы, запоўненыя пахамі хлеба". Яшчэ папрасіла б, каб вершы былі напісаныя больш чытальным почыркам — а раптам натрапіцца шэдэўр, які з-за немагчымасці расчытаць згубіцца ў рэдакцыйных архівах?

З Інай Амелычанкай, якая жыве ў Мінскім інтэрнаце № 10, і ўжо друкавалася ў "Ліме", хацелася б сустрэцца асабіста і, вядома, атрымаць новыя вершы. Гэта менавіта той выпадак, калі адбываецца спатканне з арыгінальнай паэзіяй, сапраўдным вобразным мысленнем і інтэлектуальнасцю. Іна, не згубіцца!

Янка Лайкоў, таксама цікавы паэт, паспрабаваў сябе ў жанры апавядання. Пакуль што вершы ў яго атрымліваюцца значна лепей. Проза толькі на першы погляд "лёгка жанр". І адным досведам на ніве паэзіі яе прамудрасцяў не адолець.

Фелікс Шкірманкоў — аўтар сталы, да таго ж, акрым здабыткаў на літаратурных паплетках, мае "экзатычную" спецыяльнасць геолага. Экзатыка, як вядома, добрая ў пэўных дозах. Апавяданні, прапанаваныя для "ЛіМа", занадта "экзатычныя", дакладней, "геалагічныя".

Асабіваасці працы геолагаў, вядома, рэч цікавая, але дарэчней пра іх чыталася б на старонках адпаведных выданняў, і неабавязкова літаратурных.

Вера Чарныш, якая даслала нам некалькі сваіх вершаў, выкіроўвае на сатырычна-гумарыстычную сцэжку. Верш пра нос, відаць, навяяны бессмяротнай гоголеўскай аповесцю:

*Мой нос сябе высока носіць,
 З вышыні на ўсіх глядзіць,
 Кажу яму мо ўжо досыць —
 Магу на месца пасадзіць.*

*Выгляд робіць, што й не чую.
 Як і жыў, так і ідзе.
 Ужо і дома не начуе —
 Вось і думай цяпер — дзе?*

Куды там нашым постмадэрністам! Няхай Вера Чарныш прабачыць, што мы не настолькі авангардысты, каб друкаваць пра нос, які "як глянэ коса, хоць сама куды збяжы": чаго добрага, чытачы не так нас зразумеюць. Праўда, у другім сваім творы паэтка прызнаецца, што сама сябе лупцуе, як крытык. Гэта абнадзейвае.

Прыемна бачыць, што ў "ЛіМ" звяртаюцца людзі самых розных розных калянаў. Ф. Краніху — 80 год, а Юлі Сакаленцы — 11. Пішуць і калектыўныя пасланні як, напрыклад, паэтка са Слоніма Алена Руж і Таццяна Тарасік. Яны з яшчэ адной паэткай, Ірынай Войткай, сабраліся ў "творчы саюз", займаюцца паэтычна-музычнай дзейнасцю, далучаюць усіх да творчай дзейнасці. "Нас так мала слухаюць дома..." — піша нам Алена.

Падобныя словы прамаўлялі паэты ўсіх часоў. Не здавайцеся, дзяўчаты! У вас ёсць паэтычныя здольнасці — калі вы навучыцеся чуць голас вялікай паэзіі, пачуюць вас, і не толькі ў Слоніме.

Наталля Пятроўская, студэнтка універсітэта культуры, пакуль, падобна на тое, чуюць толькі ўхвалу на адрас сваіх вершаваных спроб, а крытычныя заўвагі ўспрымаюць адмаўляюцца. Гэтак кволы парастак паэзіі, які прадзеўваецца ў асобных яе радках, счэзне зусім, і песні "на прасторах жыцця", якія юная паэтка збіраецца спяваць "сярод белага дня і ўначы", так і застануцца інфантальнымі песнямі ў гонар сябе самой, дарагой і прыгожай. Паэзія — не караці, якія можна "прыкінуць" на сябе дзеля аздобы. Калі няма сардэчнага болю і гатоўнасці плаціць за вышыню ўсім, — калі няма нават спробы нешта спазнаць у Сусвеце, у сабе, нешта змяніць, а маецца толькі пэўная колькасць зарыфмаваных "прыгожанькіх" карцінак — не варта прэтэндаваць на званне паэта.

З вершаў Уладзіміра Гардзеякі, які жыве ў Камянцы Брэсцкай вобласці, я адабрала да друку два вершы. Яны, на мой погляд, добрыя. Асноўныя заўвагі — збоў рытму, ужыванне русізмаў. Парадавалі і вершы Лявона Цімохіна з Маладзечна — сем з іх здала для друку, а гэта ўжо добрая падборка. Калі надрукуецца — не магу сказаць дакладна. Крыўдна, вядома, але на паэтычную публікацыю — чарга.

Мініяцоры Ігара Пракоф'ева, як на мой густ, у большасці не дацягаюць ні да філасофскіх, ні да гумарыстычных вяршыняў, часта другасныя. Мініяцора "Адзінае цэлае", напрыклад, інтэрпрэтацыя, і не надта ўдалая, вядомай усходняй прыпавесці. Але ёсць і знаходкі — тры апаведы я буду прапанаваць да друку.

Вершы Ларысы Рабцэвіч-Бранавіцкай, думаецца, варта было б прапанаваць у адно з рэлігійных выданняў. Паўтаруся, што самыя правільныя, ісцінныя думкі будучы зарыфмаванымі, неабавязкова стануць мастацкім творам. А для выказвання рэлігійных пачуццяў нічога вышэй за ўжо вядомыя малітвы не можа быць, тым больш са сферы літаратуры.

Аляксандр Жураўскі з г. Лепеля ўжо аднойчы друкаваўся ў "Ліме". З апошніх дасланных ім у нашу рэдакцыю вершаў, на жаль, не адабралася нічога — ды і вершаў было ўсяго тры. "Бліны", дарэчы, падышлі б выданню для дзяцей. У вершы "Вярнуцца не гошцем" добра гучаць апошнія два радкі.

Вядома, у адным артыкуле нельга ахапіць усе рукапісы. Але не крыўдуйце і не сумуйце, шануюныя аўтары. Стварайце, дасылайце рукапісы ў "ЛіМ". З крытыкам трэба спрачацца не ў жанры крытычнай палемікі, а сваімі творчымі дасягненнямі. Якіх вам і зычу.

Людміла РУБЛЕўСКАЯ,
рэдактар аддзела прозы і паэзіі

Трэба помніць: “Сказ” з’явіўся за 15 гадоў да пачатку перабудовы. Ён быў з тых твораў, якія рыхтавалі гэту перабудову, якія будзілі грамадства, клікалі да перамен... “Сказ” гаварыў: сорамна так жыць, таварышы пісьменнікі і ўсе іншыя творцы, навукоўцы, культасветнікі, педагогі, — сорамна! Інтэлігенцыя павінна нарэшце схамянуцца, выпрастаць спіну і сказаць сваё слова! Сказаць, што так жыць сорамна! Мільёны людзей ператварылі ў дачнікаў-рабоў 4-х сотак. Капайцеся ў гэтых градках, вырошчвайце гэтыя бубачкі — і будзьце шчаслівымі.

Гаворачы словамі Г. Бураўкіна, з’явіўся “Сказ пра Лысую гару” з яго здэклівай іроніяй і ўражлівай панарамай маральнай дэградацыі грамадства. Надзіва дакладная характарыстыка і справядлівая ацэнка! Зрэшты падобных высокіх ацэнак было выказана ў друку вельмі-вельмі шмат. І таму прывядзем тут яшчэ толькі адну. Вось што пісаў у свой час народны паэт Рыгор Барадулін: “...Пры вонкавай аблегчанасці “Сказа” напісана ўсё ж бліскуча. І гэта мог зрабіць чалавек, які валодае словам, пяром на высокім прафесіянальным узроўні...”.

Адразу ж, пасля таго, як паэма пайшла па руках і атрымала магутны рэзананс у грамадстве, пачаліся пошукі сапраўднага імя аўтара. І яны працягваюцца ўжо добрых 30 гадоў. За гэты час ужо некалькі разоў то затухала, то зноў высока ўздыхалася хваля чытацкай цікавасці — хто ж аўтар, хто ж хаваецца за псеўданімам Францішак Вядзьмак-Лысагорскі?

У 1999 годзе “ЛіМ” пачаў новую хвалю пошукаў імя аўтара знакамтай паэмы 20-га стагоддзя — “Сказ пра Лысую гару”. Тры гады мінула з той пары — час немалы і, мабыць, можна падвесці некаторыя вынікі. Ці быў гэты новы пошук больш выніковым, чым папярэднія ў “Звяздзе”, “Крыніцы” і другіх выданнях? Ці наблізіліся мы да пастаўленай мэты? Ці ўдалося ўрэшце рэшт апраўдаць пакаданні рэдакцыі “ЛіМа” да майго артыкула, што “...дылетанты — а дакладней, людзі, не задзейнічаныя ў пэўнай навуковай іерархіі, а значыць, незалежныя ад іншых меркаванняў, — часам рухаюць навуку наперад, вырашаючы тое, што прафесіяналамі прызнана невырашальным і не вартым таму разумовых высілкаў”.

Я пачынаў гэтую апошнюю па часе размову, бадай, па гэтай прычыне маю нейкае права падвесці вынікі, тым больш, што ўсе, хто хацеў, — выказаліся, і час шмат што паставіў на сваё месца.

Хачу напамініць шанюным чытачам, што пачынаючы апошнюю размову аб пошуках Вядзьмака-Лысагорскага я прапанаваў удакладніць падыход, якім дагэтуль карысталіся многія даследчыкі, маўляў, такую рэч можа напісаць любы паэт, — нават нейкі “берасцейскі дзядзька”. Я прапанаваў шукаць аўтара “Сказа” толькі сярод тых, каму гэта па сіле зрабіць. Там жа я выказаў свае меркаванні наконт таго, што, на маю думку, трэба ўлічваць, каб знайсці аўтара “Сказа”:

- Аўтар, хутчэй за ўсё, быў адзін.
- Аўтар павінен быць вельмі таленавітым у жанры сатыры і гумару.
- Яго жыццёвы і сацыяльны вопыт дазваляў апісваць пісьменніцкі асяродак “знутры”.
- Ён валодае жывой народнай мовай.

— Яго творчы вопыт да напісання “Сказа” быў дастаткова значным.

Удзельнікі апошняй размовы ў друку на гэтую тэму спыніліся, можна лічыць, на двух імёнах — Ніл Гілевіч і Мікола Аўрамчык.

Вясной 2000 года “ЛіМ” правёў “гарбатыку ў Шніпоў”, дзе прысутнічалі Д. Бугаёў, Я. Малец, М. Тычына і аўтар гэтых радкоў. Напрыканцы размовы гаспадыня Людміла Рублеўская прапанавала патэлефанаваць абодвум кандыдатам на аўтарства і спытаць пра іх адносіны да “Сказа”. Ніла Гілевіча ў той момант дома не было, а Мікола Аўрамчык ахвотна пагадзіўся выказацца і між іншым сказаў, што “...аўтара трэба вызначыць на падставе канкрэтнага аналізу пэўных стылёвых асаблівасцей, слоў, выказаў. Разгадка ў гэтым самаго твора”. Ну, а наконт свайго ўдзелу ў напісанні паэмы Мікола Якаўлевіч адказаў: “...калі і маю дачыненне, — дык толькі ўскоснае”.

На падставе адказу нашага выдатнага лірыка ўдзельнікам “гарбатыкі” можам зрабіць наступныя высновы: па-першае, непасрэдна творчага ўдзелу ў напісанні паэмы ён не прымаў; па-другое, удзел яго ў напісанні “Сказа” быў ўскосны; па-трэцяе, нельга не пагадзіцца з ім,

што ў пошуках аўтара трэба ісці ад тэксту “Сказа”, яе мовы, фразеалогіі: дададзім ад сябе — вершу (рытму, спосабу рыфмоўкі, характару смеху).

Здавалася б на гэтым можна і ставіць кропку: сам М. Аўрамчык катэгарычна адхіляе свой непасрэдна творчы ўдзел у напісанні паэмы. І чаму мы павінны яму не верыць? Мы то верым, але ж ёсць даслед-



Мікола АЎРАМЧЫК

хай, а А. Астрэйка нават “даверліва” прызнаваўся, што іменна ён аўтар паэмы.

І дазвольце мне размову пра ўдзел М. Аўрамчыка ў стварэнні паэмы “Сказ пра Лысую гару” закончыць трохі фрывольнай спасылкай на сучасны польскі фальклор (спадзяюся, людзі з пачуццём гумару ўспрымуць яе без крыўды). Па-беларуску гэта гучыць так: польскія войскі Берлін бралі, рускія трохі памагалі.

Дарэчы, абараняючы імя славутага сатырыка Францішка Вядзьмака-Лысагорскага ад усякіх прымазаннікаў у “Звяздзе” (ад 12.02.1995) з’явіўся вершаваны зварот “Да чытачоў Беларусі” (на гэты раз Вядзьмак выступіў пад прозвішчам Люцыян Корч-Неасмалоўскі):

Я заяўляю афіцыйна:
Цень патрывожаны дарма
Ні брата меншага, ні сына
ў Лысагорскага няма.
Вядзьмак яго ў радню не клікаў,
Не запрашаў у сваякі.
Вядзьмак — адзін — адзіны лікам
Адзін — на век і на вякі.

Абвешчаны “ЛіМам” пошук Вядзьмака не толькі дазволіў даказаць сапраўднае аўтарства “Сказа”, але і (што не менш важна) адкрыць прыналежнасць пярэ Ніла Гілевіча многіх выдатных рэчаў апошняга часу, якія таксама падпісаліся псеўданімамі. Устанаўленне аўтарства гэтых твораў — адзін з самых пераканаўчых доказаў, хто сапраўдны аўтар паэмы.

Аб тым, што маўчаць Вядзьмак не зможа, ёмка сказаў Міхась Тычына: “Чвэрць веку жыву чаканнем, а што скажа пра наш XX стагоддзе слыны Францішак Вядзьмак-Лысагорскі. Няўжо змаўчыць, не адгукнецца на падзеі? Кагорта ж яго гераю-“лысагорцаў” не радзее, а з імі самімі адбываюцца такія метамарфозы, што і ўявіць было немагчыма”.

“Сказ аб незвычайнай эпідеміі ў старажытнай Тутэміі”, аўтары: Францішак Вядзьмак-Лысагорскі, Баркулаб Дамавік-Крывіцкі, Базыль Раскапэнда-Бабэцкі, Вавіла Ваймяцца, Зімавей Зюзя, Амільян Заткала-Задняпроўскі.

“Сказ пра Лігу чыстакроўных”, аўтар Мікалай Яцвяг-Тубылец.

Усе гэтыя паэмы ёсць натуральны працяг твора Вядзьмака-Лысагорскага — не тэматычны, вядома, а стылёвы, — працяг той жа сатырычна-гратэскавай стыхіі, якая ў свой час прывяла ў захваленне чытачоў “Сказа пра Лысую гару”. Нават у псеўданімах усіх шасці наступных паэм бачым той жа прынцып іх падбору, той жа прыём іх утварэння (з устаноўкай на незвычайнасць, на камізм: Раскапэнда-Бабэцкі, Заткала-Задняпроўскі і інш.). Іменна ва ўстанаўленні аўтарства гэтых паэм — адзін з самых прыдатных ключоў для “адмыкання” загадкі “Лысай гары”. А сумнення ў тым, што вышэйпералічаныя творы належаць пярэ Ніла Гілевіча, сёння ўжо ні ў каго, па-мойму, не павінна быць.

Лішнім доказам, што іменна Н. Гілевіч з’яўляецца аўтарам паэмы, што асобныя выразы, а то і часткі вершаў з яго твораў бяры ў ўстаўляй у “Сказ”. Асабліва гэта праследжваецца ў ранняй юнацкай паэме “Пабоішча” і ў вершаваным рамане “Родныя дзеці”. Упершыню на гэта звярнуў увагу Януш Малец (“Звязда”. 19.03.1996).

- У “Пабоішчы”:
Арнольд, у вечным негліжэ,
Не выбіраў сабе мішэні.
Хадзіў па першым этажэ,
Запхнуўшы рукі ў кішэні.
- У “Сказе”:
Суседка з хаты ёй насустрач —
Яшчэ спрасонку ў негліжэ:
— Чаго ты прэсяся гэтак шустра?
Які кадук цябе глыжэ?

АПОШНІ СТРЭЛ ПА ВЕДЗЬМАКУ

чыкі, крытыкі, пісьменнікі, якія дагэтуль упэўнены, што паэму напісаў М. Аўрамчык. У тым ліку і тыя, каго ўжо ніякімі доказамі не пераканаеш, бо іх няма сярод нас. Чытае, напрыклад, хто-небудзь у апублікаваным дзённіку М. Танка: “...Ну і маладзец М. А.!. Напісаў ён яе на ўзроўні “Тараса на Парнасе” — і канешне ж вераць такому катэгарычнаму сцвярдзенню знакамитага паэта.

Дык вось, зыходзячы з характару сатырычна-гумарыстычнага бачання і ўспрымання рэчаіснасці паспрабуем вызначыць, ці пераклікаецца што-небудзь у творчасці Мікола Якаўлевіча са стылемі мовай “Сказа”? На маё разуменне — нічога, ці амаль нічога. Скажам, уласціва яго паэзіі лірычная ўсмешка — гэта зусім не той смех, што ў “Лысай гары”, дзе ён і саркастычна-з’едлівы і востра дасціпны і раскошна гратэскавы, нават сямтам па-народнаму грубаваты. Гэтак жа розніца паэзія М. Аўрамчыка і мовай і фразеалогіяй і рытмам. І гэта, зрэшты, натуральна. Паэзія М. Аўрамчыка безумоўна адмыслова, але зусім другога кшталту і вялікі дзякуй яму за гэта.

А што датычыць яго “ўскоснага дачынення” да напісання “Сказа”, я асабіста спакойна гэта дапускаю. І вось чаму. Некаторыя з тых, хто сумняваецца ў аўтарстве Н. Гілевіча, прыводзяць галоўны аргумент, што ён сам “лысагорцам” не быў, ніколі туды не ездзіў і па гэтай прычыне мог не бачыць і ведаць пра ўсё тое, што там адбывалася. І на самай справе, адкуль ён ведаў, што Цвірка, напрыклад, самы першы згрукаў дом, якія архітэктурныя рашэнні прымаўся “лысагорцамі” пры пабудове туалетаў, якім чынам Кучар і Кавалёў папаўнялі свае запасы ўгнаенняў? Канешне ж, усё гэта і многае іншае добра ведалі тыя паэты і празаікі, якія мелі на Лысай гары свае лецішчы. Бясспрэчна, усё гэта выдатна ведаў і М. Аўрамчык. Думаю, што ён і мог быць асноўным “пастаўшчыком” фактаў і нават асобных эпізодаў з жыцця лысагорцаў. Толькі так, напэўна, трэба разумець “ўскоснае дачыненне” М. Аўрамчыка да стварэння “Сказа”. І калі гаварыць пра “лаўры”, дык нізкі паклон яму і за гэта. У творчых пісьменніцкіх справах гэта не так і мала. Хрэстаматыіны прыклад: А. С. Пушкін падарыў М. В. Гоголю сюжэт “Мёртвых душ”.

Вядома М. Аўрамчыку, як і аўтару паэмы, у свой час не хацелася “свяціцца” і ён праводзіў думку аб калектыўным аўтарстве. Значна пазней, калі яго імя было названа ў ліку аўтараў, ён не стаў адмаўляцца. Але ж не адмаўляўся і некаторыя іншыя прэтэндэнты на гэтыя лаўры. Ну, скажам, наколькі мне вядома, і П. Макаль, і Р. Ня-

Паэма “Сказ пра Лысую гару” з’явілася ў 1971 годзе — у самы застойны час, калі ўжо “брэжнеўшчына” вяртала жыццё на старыя рэйкі... (У 1974 годзе выгналі Салжаніцына, у Беларусі Салжаніцына не было, але... з’явіўся Вядзьмак-Лысагорскі). Паэма ўскалыхнула, узрушыла ўсё застойнае, дрымлівае грамадскае жыццё. Хадзіла ў сотнях экзэмпляраў па руках... У Маскве таксісты прадавалі за добрыя грошы. Ні адзін твор беларускай паэзіі 2-ой паловы XX стагоддзя і блізка не знаў такога поспеху, такога ўсенароднага чытання не толькі з паперы, але і па памяці. Аб надзвычайнай папулярнасці гэтай рэчы сведчыць тое, што яе разабралі на цытаты, дэкламавалі цэлымі кавалкамі, або асобнымі строфамі ў застоллях і пры іншым зручным выпадку. Народ адчуў, што і ў нас ёсць “самавыдавецкая” літаратура, і ў нас ёсць творы афіцыйна неангажаваныя. Бярыце прыклад, смялей гаварыце праўду!



Ніл ГІЛЕВІЧ

І Вядзьмак не стаў нас мучыць маўчаннем. Па гарачых слядах падзей і нават прадбачачы і апераджаючы іх была напісана паэма “Ачмурэнне”, аўтар Баркулаб Дамавік-Крывіцкі. Праз год выйшла не менш выдатная паэма-размова “Гэй, наперад! Гэй, назад!”, аўтар Базыль Раскапэнда-Бабэцкі. Заслугоўвае ўвагі яшчэ адзін вельмі зладзённы і па-сапраўднаму дасціпны твор “Чаго хто варты...”, аўтар Вавіла Ваймяцца.

Потым пайшоў шэраг з’едліва смелых “Сказаў”:

“Сказ пра ватнік”, аўтар Зімавей Зюзя.

У “Родных дзецях”:
Ён кашлянуў без дай прычыны —
Як знак на ўвагу ўсёй гурме,
Ступіў наперад досыць чынна
І гучна ўрэзаў рэзюме...

У “Сказе”:
Змітрок рыўком пайшоў наперад,
Адкашляў хрыпку на хаду
І з развароту, без паперак
Абрынуў шквал на грамаду...

Памер артыкула не дазваляе прывесці яшчэ шмат другіх параўнанняў (супадзенняў), але, спадзяюся, і гэтых дастаткова. А што тычыцца адступленняў у “Родных

дзеях" (а іх шэсць), дык, думаецца, лю- бое з іх натуральна лягло б у тэкст "Ска- зу".

А цяпер паглядзім, як заканчваецца яго- нья творы?

"Пабоішча" (1951 г.):

На гэтым кропку стаўлю я:
Мяне экзамен падганяе.

Няхай жа вас усіх натхняе
На подзвіг песня-быль мая!

"Родныя дзеці":

Усё, чытач. Я стаўлю кропку.

Ах, не завершаны сюжэт?

Ну, што ж рабіць? Далей — ні кроку,

Далей — табу і запават.

"Сказ":

Ну, вось і ўсё маё сказанне,

І кропку ставіць мне пара.

Пара сказаць на развітанне

Бывай жа, Лысяя гары!

Ну, што тут можна дадаць? Відаць, і мне трэба ставіць кропку ў маёй спробе ад- шукаць сапраўднае імя аўтара пазмы "Сказ пра Лысю гару". І справа тут не толькі ў характары рыфмоўкі, не ў асаблівасцях верша, — а ў нечым больш істотным. У тым, што я вельмі добра ад- чуваю, але не ведаю, якім словам гэта наз- ваць. Бадай, што гэта — сам глыбінны дух народнай сатыры, фразеалогіі і характару смеку, сам водар жывой народнай мовы, што нараджалася і выспевала ў адной і той жа душы.

Вось А. Лойка лічыць, што каб Н. Гілевіч напісаў "Сказ", то даўно б прызнаўся — такі, маўляў, у яго характар. Дык вось, пра- бачце шануюны Алег Антонавіч, вы не дас- таткова ведаеце народнага пазта. Якраз у яго характары — пабыць інкогніта, падкінуць чытачу забавную загадку. Вы- ступаць пад псеўданімамі стала ягонай спе- есаблівай літаратурнай хэнцю (а хочаце — корцю), пачынаючы ад студэнцкіх гадоў і да гэтага часу. Відаць, такая ўжо асаблівасць яго чалавечага і мастакоўскага характару. Дарэчы, яго цікавыя і бясспрэч-

на вартыя ўвагі вершаваныя гратэскі часоў вучобы ў педвучлішчы былі апублікаваны толькі праз 47 гадоў, — і то пад прымусам з боку сяброў (гл. зб. "Маладое, бестур- ботнае, ад рэдактараў свабоднае". Мінск, 1997).

Вельмі трапна падмеціў паводзіны Н. Гілевіча паэт-шаржыст М. Шабовіч:

"Ён вершаў напісаў гару,
А "Сказ пра Лысю гару"?...
На гэта хітра так смяецца —
І ўсё ж... ніяк не прызнаецца".

А сапраўды, чаму, нягледзячы на шматлікія прапановы прызнацца ў аўтар- стве "Сказа", ён ухіляецца ад гэтага. Са- праўдны допыт учыніў яму Л. Галубовіч у інтэрв'ю ("Крыніца". № 3, 2001). І зноў — нічога пэўнага ў адказ: "...давайце пачака- ем: можа, хто канчаткова, праз той жа камп'ютэр, супакоіць мяне і пацвердзіць правату тых, хто ўжо ведае аўтара і не сумняваецца..."

Што датычыцца камп'ютэра, дазволю сабе не згадзіцца з народным пазтам. Яшчэ ў 1999 годзе Янусь Малец, які такса- ма ўпэўнены, што аўтар "Сказа" — Н. Гілевіч, раіў даследчыкам: "...ды не гадай- це вы, лежачы на канале і гледзячы ў столь, а добра пакапайцеся ў творах нашых беларускіх пазтаў, памазгуйце, і тады ўсё стане зразумелым без усялякіх камп'ютэ- раў".

Застаецца апошняе: як практычна за- мацаваць ужо вядомае імя аўтара пазмы "Сказ пра Лысю гару" ў святломасці чы- тачоў? Бадай, самым лепшым выйсцем бы- ло б прасіць народнага пазта Ніла Гілевіча, каб ён сабраў усе свае "загадка- выя" пазмы-сказы пад аднымі воклад- камі і выдаў іх як чарговы том звадка- Збору твораў. Гэта і было б дастойным вянчаннем шматгадовай гісторыі пошукаў сапраўднага імя Францішка Ведзьмака- Лысагорскага.

Яўген СТАСЕВІЧ

АНКЕТА ШТОТЫДНЁВІКА "ЛІМ"

ШАНОЎНАЕ СПАДАРСТВА!

Адказы на пытанні анкеты мы жа- дали б атрымаць не пазней як 1 сту- дзеня 2003 года.

1. Што вы прачыталі ў гэтым го- дзе з беларускай літаратуры (ру- капісы, публікацыі, кніжкі)?
2. Што перачыталі са "старога" і адкрылі ў ім новае!



Нарадзіўся ў в. Чудзін на Бе- расцейшчыне ў 1951 годзе. Скончыў БДУ. Сябра СБП, паэт. Выдаў шэсць вершаваных зборнікаў. Лаўрэат літа- ратурнай прэміі імя А. Кудравіча. Сакратар аб- ласнога аддзя- ллення СБП. Жыве ў г. Жабінка.

Алес КАСКО:

1. Чытаў пераважна перыядычныя літа- ратурныя выданні, а таксама рукапісы і кнігі землякоў-берасцейцаў. Не мінаў, паводле ўласнай завяздзёнкі, усё, што трапілася з па- эзіі, па-ранейшаму сачыў за прозаю В. Быка- ва, публіцыстыкаю Н. Гілевіча. Драматургія зацікавіла маладым А. Курэйчыкам, мо таму, што пра яго загаварылі (каб не "загаварылі", аднак!). Настольнаю кніжкаю стаў зборнік перакладаў Н. Мацвяж з паэзіі французскай Плейды, ён і зараз на стала. Хочацца ўчыта- ца як след ва унікальныя вершы і гэтыя ж унікальныя пераклады па-беларуску.

2. Са "старога" перачытаў Янку Купалу, адкрываючы "падводныя" плыні ягонай па- эзіі. Купалаўскі сімвалізм глыбока нацыя- нальны, патрыятычны, і пры такім канцэпту- альным падыходзе да яго ён праяўляецца на- поўніцу, не дае падстаў для адвольных, раз- мовных трактовак ідэі і вобразаў. А было ж! Некалі, студэнтам, я ледзь не паверыў крыты- кам, які ў пазме "На Куццо" ўбачылі-адчулі пазтаву настальгію па... Кіеўскай Русі. На мой погляд, і геніяльны верш "Прарок" з яго адвечнай агульначалавечай праблематыкай стаіць не апошнім у шэрагу аналігічных твораў сусветнай лірыкі не толькі сваёй мастац- кай дасканаласцю, а і нацыянальнай адмет-насцю. Бадай што, адно "тутэйшыя" маглі на высокую, самаахвярную памкненні празорцы адрэзаваць так прыземлена і "шчыра": "Па колькі ж нам дасі чырвоцаў, калі мы пой- дзем за табой?" Нарэшце, неймаверны ўрон чытацкаму ўспрыманню купалаўскай лірыкі нанеслі шматлікія купоры ў пазнейшых публікацыях, скажам, пра тое, як наш край, наш народ "раскаваныя крывавілы рабы"...

Звяртаўся і яшчэ да аднаго сёлетняга юбіляра — светлай памяці У. Калесніка, нас- таўніка свайго. Да цэлага шэрагу азначэ- няў-характарыстык гэтага нястомнага і муда- рага русліца — крытык, літаратуразнавец, пісьменнік, педагог і г.д. — цяпер нязменна дадаю: культуролог, філосаф. "Чаргуюцца бясконца і ніколі не ўраўнаважана шалі касмічных вагаў. Гайданні веры і сумніву, пэўнасці і асцярогі, плюса і мінуса — ці не за- кон гэта існавання чалавечай ісціны?.. Мастак не можа дайсці праўды без эмоцый і пера- бораў, таму мае права гаварыць усё, што хо- ча, і рана ці позна даведзецца гэтае права афіцыйна прызнаць і ў нас".

3. Паклалася на душу шмат што з прачы- танага. Ставала і раздражненні ад графа- маніі, якой развясло апошнім часам гэтуты, што маўклівай нашай крытыцы ёсць ад чаго разгубіцца канчаткова. Грэбаванне і замоў- чванне — таксама рэакцыя? Хіба што.



Нарадзілася ў 1973 г. у Мінску. Скон- чыла філфак БДУ, кандыдат філалагічных навук. Выдала ма- награфію "Аў- тарскі пера- клад: Прабле- мы аўтарскага перакладу про- зы ў беларус- кай літаратуры XX стагоддзя". Працуе выкладчыкам БДУ культуры.

Наталля ДЗЯНІСАВА:

1. Чытала і аналізвала кнігі М. Мятліцкага "Жыцця глыбінныя вятры" і В. Карамазова "З вясноў ў адным вагоне"; з цікавасцю прачы- тала зборнік вершаў А. Сыса — "Сыс"; у вольную часіну стараюся пагартцаць "Польмя". Для сабе вылучыла нумар "Ліма" за 26 кра- савіка, дзе змешчаны творы У. Някляева, ар- тыкул Л. Турбіной пра творчасць А. Феда- рэнкі і згадкі А. Бузвіча пра П. Панчанку.

3. Што найбольш уразіла з прачы- танага?

4. Назавіце свой суб'ектыўны рад любімых вамі сучасных пісьменнікаў (да 10 чал.), пазтаў (да 10 чал.), кры- тыкаў (да 5 чал.).

5. Над чым працуеце сёння, які маеце літаратурны і жыццёвы кло- пат, і дзе што сваё мяркуеце надру- каваць у бліжэйшы час!

Спынюся на прыемным уражанні — ад студзеньскага часопіса "Польмя". Выдзелю ўсё ж пазычную спадчыну М. Ермаловіча. Для мяне яна адкрыццё: не стаў бы аўтар выдатным гісторыкам, дык стаў бы выдатным пазтам! Мяркую патлумачыць суб'ектыўную думку іншым разам, асобна, а пакуль што аб- мяжваюся яшчэ адной трывіяльнасцю: та і праўда, што ў таленавітай асобы ўсё та- ленавітае.

4. Слова "любіць" для мяне, сталага чала- века, мае куды меншы змацыйны напад, чым мела ў юнацтве. Схіляюся да замянення: за- хапляцца, глыбока паважаць, сімпатызаваць. Такі, сінамічны, рад дастасоўваю да вельмі многіх сучасных пазтаў — ад шмат старэй- шых за мяне да шмат маладзейшых, і каб не схібіць, дзсятка імянаў вылучаць не буду. Ну, а празаікаў, якіх і менш наогул і чые твора- ры чытаю значна радзей за пазію, паспра- бую назваць: Я. Брыль, В. Быкаў, А. Жук, В. Казько, А. Кудравец, М. Купрэў, А. Крэйдзіч, А. Наварыч, А. Федарэнка, У. Ягоўдзіч.

Толькі пяць "ячэек" у анкеце адведзена крытыцы. Няма яе, сучаснай? Пытанне скла- данае. Сённяшняя крытыка, па-мойму, занад- та наравістая, з таго і неактыўная: маўляў, ня- ма літаратуры, дык няма і пра што казаць. Нібыта біць у зван, разбірацца ў прычынах літаратурнага "бездарожжа" ці "раздарож- жа", акрэсліваць перспектывы шляхі зусім не яе задача. І гэта — пры вялікім творчым патэнцыяле, увазобленым найперш у яркія і сталыя індывідуальнасці: У. Конан (ён жа і філосаф), У. Гніламедаў (з ягонай ака- дэмічнай трываласцю), А. Сямёнава ("арыс- такратка", чужыня і чужая да талентаў), В. Аку- довіч і І. Шаўлякова (культурологі-арыгіна- лы"), Л. Галубовіч (паэзія ў крытыцы), а ў да- датак — М. Тычына, І. Багдановіч, Г. Тычка, В. Ярац, А. Бельскі...

5. Пішу выпадкамі вершы. Рукапісы дзюх кніжак "дарослаў" і дзіцячай, пляжыца ў "Мастацкай літаратуры". Стос артыкулаў і нататкаў, а таксама чарнавікі прозы — дома. Дапрацоўваць, упарадкоўваць вялікага жа- дання не маю: перспектыва надрукаваць іх калі не цалкам нулявая, дык адна сотая ці ад- на тысячная.

Няўзруна працуе абласное аддзяленне СБП, пасаду сакратара якога (няплатную) пакуль што займаю. Чытаю рукапісы ся- броў, рэдагую, часам "прыстройваю". Кніжкі, нягледзячы на тыражы кот наплакаў, слаба разыходзяцца і ў нас, не кажучы ўжо пра астатнія вобласці, з якімі сувязі ніякай. Ува- га заказчыка традыцыйна скіравана на сталічныя выдавецтвы, хоць кошты там у пяць разоў вышэйшы. Дык што ж, у адпа- веднасці з тэматычным планам "Мастацкай літаратуры" на гэты год, намагаюся дапамо- гу аблыканкам, але і то атрымалася зака- выка: былая выдавецкая каманда зняла з ужо растыражаванага плана ўсе кнігі бе- расцейцаў. Па-зямляцку, так сказаць. Ця- пер у пажарным парадку намагаюся выка- рыстаць грошы на "суверэннай" берасцей- шчыне. Ці перападзе з іх нешта аўтарам у якасці ганарару? Наўрад. Тое бяды! За кніжку запісаных і апрацаваных народных казак накладам у тры тысячы асобнікаў бы- лое выдавецтва "Юнацтва" запаліла мяне... пад трыццаць тысяч рублёў! Не акупілася нават беганіна па заказчыках.

А ўсё-такі ёсць тое, што радуе: пісьменнікі ўсё яшчэ пішуць...

2. Выкладаючы літаратуру ў ВУНУ, я часта вяртаюся да "старых" твораў. У прыват-насці, зноў адкрыла для сябе пазію У. Ка- раткевіча і з задавальненнем перачытала апавесць Я. Брыля "Ніжняя Байдуны" і яго лірычныя мініяцюры са зборнікаў "Вітраж" і "Вячэрняе" — яны захапляюць сваім харак- тавом, удумнасцю, пластычнасцю, а часам з'едлівасцю і іроніяй, характэрнымі для бры- лёўскай прозы.

3. З прачытанага ў гэтым годзе най- больш уразіла апавесць В. Карамазо- ва "Мой брат духоўны...". Жывапіс у прозе.

4. Сярод празаікаў люблю Я. Брыля, В. Карамазова, В. Іпатаву, А. Федарэнку; па- зтаў — С. Зямлячка, С. Панішкіна, У. Няк- ляева, А. Письмянкова, Э. Акуліна. Што да- тычыць крытычных абшараў, то, калі не лічыць плёну крытыкаў і літаратуразнаўцаў вышэйшага рангу М. Мушынскага, Д. Буга- ёва, М. Тычыны, з цікавасцю чытаю артыку- лы А. Бельскага, Г. Кісліцынай, П. Васю- чэнкі, І. Шаўляковай.

5. Мяркую даследаваць прозу маладых беларускіх пісьменнікаў на прадмет выяў- ллення наватарскіх падыходаў у адлюстра- ванні рэчаіснасці: сучасная літаратурна- мастацкая плынь.

ТАРАС НА ЛЫСАЙ ГАРЫ

"Аматар дасціпных розыгрышаў", ме- навіта з такім назвам быў выдрукаваны артыкул Міколы Аўрамчыка ў часопісе "Маладосць" № 9—10, дзе ён успамінаў пра шматлікіх дошчы Андрэя Макаёнка. І, трэба ж было так супаці, што якраз тым часам у нашым тыднёвіку ўсё пра та- го ж вядомага нашага драматурга дзяліўся сваімі "начнымі ўспамінамі" і на- родны пісьменнік Іван Шамякін. Агулам выяўляецца, якія ўсё ж штукары-за- баўнікі былі за саветамі нашыя літарата- ры. Але, што ты ні думай, як пісаў Ф.Ба- гушэвіч, а "няроўна дзэле Бог": адныя скачуць, другія плачуць... А іншым разам і смяліся скрозь слёзы, і высмейвалі, што маглі і што дазвалялася. Партыю ж і ся- бе самога высмейваць не будзеш — я- на, як Божы дзень... Таму высмейвалі іншых, прычым "у закрытым рэжы- ме". "Быў час, быў век, была эпоха"...

У тых умовах — яшчэ (ці ўжо) у міну- лым стагоддзі — і пісаўся "Сказ пра Лы- сую гару". Вось толькі з аўтарам "сказа" былі і па сёння застаюцца праблемы. Ён (ці яны) для чытачоў — пакуль інкогніта... Хоць большасць прыхільнікаў краснага пісьменства ўжо як бы і па- гадзіліся на аднаго з кандыдатаў у аўта- ры. І сам кандыдат, прынамсі публічна, па- добных суб'ектыўных сцвярдзенняў не абвргае. Артыкул Яўгена Стасевіча, які даследуе гэтую праблему ўжо доўгі час, яшчэ раз пераконвае нас, што аўтар ад- назначны — гэта народны пазт Беларусі Ніл Гілевіч. І робіць тое Я.Стасевіч, трэба сказаць, вельмі пераканаўча і доказа.

Ды вось, перад тым як надрукаваць гэ- ты артыкул, сустрэўся мне ў калідоры нашай рэдакцыі пазт Мікола Аўрамчык. Я і распавёў яму пра гэты допіс Я.Стасевіча, а яшчэ іранічна "прысароміў" за помны розыгрыш чытачоў і рэдакцыі часопіса "Крыніца" з патаемным прызнаннем свай- го аўтарства "Сказа пра Лысю гару"...

"Што, Лёня, дык і ты мне ўжо не ве- рыш, і Разанаў, і Някляеў не вераць? Як вы маглі падумаць, што чалавек у такім пашанотным узросце (М.Аўрамчыку сёння за 80! І дай яму Божа яшчэ гэ- тульты...) можа разыгрываць столькі аду- каных людзей?! Кулуарна — магчыма, а публічна — не. У мяне ёсць архіў, звя- заны з напісаннем "Сказа...". Аўтар там не адзін... Усё пісалася за чаркай добра- га сухага віна пад рогаты сумесную рыф- моўку... Махліва, што хутка я аддам той архіў у 1,5-ы друкаваны аркушы для публікацыі ў які-небудзь часопіс... Шчы- ра кажучы, муляюць мяне яшчэ некаго- рыя маральныя і этычныя праблемы... А галоўнае, як даказаць, што, апроч "Сказа пра Лысю гару", да ніякіх іншых тэк- стаў, апублікаваных пад псеўданімам Францішак Вядзьмак-Лысагорскі, ты не маеш аніякага дачынення?..." — пры- кладна так гарача даводзіў мяне Мікола Якаўлевіч, а наранку яшчэ й ператэлефа-

наваў, і я прапанаваў сустрэцца наноў. Скажу адкрыта, я таксама вырашаў "злавіць" самазванца на нечым такім, ад чаго яму было б вельмі цяжка ад- круціцца. Кажучы мовай следчы, у мя- не быў адзін важны рэчывы доказ. Гэта саматужна пераплацены рукапіс "Ска- за..." пазначаны 1975 годам, які, як пры- знаўся мне Мікола Якаўлевіч, быў



падкінуты ім у рэдакцыю часопіса "Крыніца" падчас падрыхтоўкі да друку матэрыялаў звязаных з пошукамі аўтара "ананімнага" твора... Такіх асобнікаў два: адзін — у мяне, другі — у яго. І вось я прапанаваў Міколу Аўрамчыку зрабіць на маім асобніку даравальны аўтарскі надпіс. Нечакана для мяне, ён на тое без упартасці пагадзіўся. Зроблены ім надпіс на маім асобніку "Сказа пра Лысю гару" вы зараз бачыце.

("Дарагому Леаніду Галубовічу — з гарачай прыхільнасцю да яго паэзіі і з удзячнасцю за тое, што ён утравіў мяне калісьці ў заманліваю афэру. Мікола Аў- рамчык, 23.Х.2002, Адзін з аўтараў".)

Паводзілі, як той казаў, нас аўтары і псеўдааўтары за нос, цяпер сапрабу- ем паводзіць мы іх... Авосьна гэты раз яны так проста не адкруціцца. Бо жо- нты Тарас, у рэшце рэшт, павінен сядзець на сваім Парнасе. А калі завысока, то хоць бы — на сваёй Лысай гары...

Лёгал

"МАЛАДОСЦЬ" У ГАСЦЯХ У СТУДЭНТАЎ

Як вядома, "Маладосць" з'яўляецца стартавай пляцоўкай для многіх літаратураў-пачаткоўцаў, тут друкуюцца творы (у тым ліку і маладых паэтаў і празаікаў), якія праз пэўны час могуць стаць хрэстаматыйнымі, заняць сваё пачэснае месца ў школьных праграмах па літаратуры.

Таму невыпадкова, што на сустрэчу з супрацоўнікамі гэтага часопіса, якая нядаўна адбылася ў Мінскім педагагічным універсітэце імя Максіма Танка, сабралася шмат студэнтаў, будучых выкладчыкаў беларускай мовы і літаратуры. Іх цікавіла ўсё: і стан сучаснай айчынай літаратуры, і планы і перспектывы развіцця абноўленай "Маладосці", ну, і, вядома ж, уласная творчасць гасцей: Раісы Баравіковай, Алеся Бадака, Віктара Гардзея, Анатоля Казлова і Вольгі Куртаніч.

"Маладосць" павінна вярнуць сваю былую славу, стаць выданнем (сапраўды маладзёжным ні толькі па назве, але і па змесце і руху), якое адпавядае ўсім патрабаванням сённяшняга дня - вось галоўны лейтматыў сустрэчы.

На ёй таксама выступілі выкладчыкі педуніверсітэта паэт Мікола Шабовіч, крытык Янка Шпакоўскі, а таксама ягонае студэнтка маладая паэтка і аўтарка "Маладосці" Таццяна Сівец.

Н. К.

"ДК ДАНС" БЕЗ ЗАНЯПАДУ

Тэатр "ІНЗЕСТ" (былы тэатр пластычнага гратэску "Жэст") — з'ява ў беларускім тэатральным мастацтве незвычайная. Бо гэта адзіны ў сталіцы калектыў, які можна назваць сапраўды эксперыментальным. 13 лістапада на вялікай сцэне ТЮГа ў рамках фестывалю пластычных тэатраў "Х-Традыцыя-2002" "ІНЗЕСТ" паказаў свой новы спектакль "ДК Данс", якому было б чэсна ў невялікай камернай прасторы.

Спектаклі гэтага тэатра складаюцца з разнастайнай палітры сімвалаў, метафар, падтэкстаў. Тэатр без слоў вымушае не толькі арыгінальнымі рэжысёрскімі, сцэнаграфічнымі вынаходкамі, а ПРАЎДАЙ. Праўдай пра наш час, пра нас саміх.

Расшыфроўку складанай сцэнічнай мовы "ДК Данса" трэба шукаць у назве спектакля: як вядома, "дэкаданс" — гэта заняпад у мастацтве. Аднак доўгае поўзанне акцёраў па сцэне падаецца хутчэй сімвалам заняпаду (у прамым пераносным сэнсе) чалавечага духа, жыцця. Стваральнікі спектакля не хочуць верыць у тое, што народжаны поўзаць, не зможа летаць. Таму рэжысёр "ДК Данса" В. Іназемцаў ставіць сваіх герояў на доўгія хадзілі, якія метафарычна ўзнімаюцца не толькі з каленяў, але і над зямлёй, над будзённасцю. Надзьмуць шарыкі вакол акцёраў — сімвал мары, летуценняў, добрых жаданняў і памкненняў, якія ёсць у кожнага чалавека. Як і выбар: ці то свабодна глядзець у неба, ці то скарона ўтаропіцца вачамі ў зямлю. Герой спектакля выбіраюць апошняе — і тыя шарыкі, якія яшчэ не паспеў разарваць бязглузды натоўп, узлятаюць уверх.

Эфектна глядзіцца ў спектаклі персанаж з бензалапой, які ў пэўнай мізансцэне падпілоўвае хадзілі. Але фінал "ДК Данса" аптымістычны: герой В. Іназемцава заклікае да перародзінаў чалавека, маючы на ўвазе, духоўнае разняволенне асобы, вызваленне ад рабства "народжаных поўзаць"...

Нагадаем, што тэатр "ІНЗЕСТ" не мае сваёй пастаяннай сцэнічнай пляцоўцы, рэпертуарнай афішы. Спектаклі В. Іназемцава ўзнікаюць як нейкі выбух, незвычайнае азарэнне. Такімі няўлоўнымі вобразамі былі "REVERSIO-1" (1998 г.) і "Елка У" (2000 г.), якія пэўны час здзіўлялі, захаплялі ўдзельнікаў сталічнага тэатрала. (Дарэчы, тэатр "ІНЗЕСТ" шмат гастралюе па Еўропе, дзе даўно ў пашане пераважна аўтарскі, эксперыментальны тэатр). Цяпер жа прыйшоў час для "ДК Данса", які зроблены ў традыцыях японскага танца БУТО. Дарэчы, падчас фестывалю, на пытанне "Танец БУТО — што гэта?" спрабаваў адказаць таксама і японскі тэатр "Global Jippen", які паказаў на сцэне ТЮГа мана-спектакль "Камень".

Д. ТАЯНОЎСКИ

Мікола ВІЧ



У ВОСЕНІ КРАДУ ЛІСТОК АПОШНІ...

Калі да прыходу жанчыны застаецца ўсяго пяць хвілінаў,

калі ад сыходу жанчыны мінула ўсяго пяць хвілінаў, ёсць сэнс на сябе азірнуцца, адчуць асалоду самоты: ці гэтая прыйдзе? ці тая сышла назаўсёды?

Завесішы вокны — ёсць сэнс разабрацца ў мінулым, згадаць радавод да калена N-цага ад першай радзімкі ці нават ад першае на целе, з якога адлічваецца заняпад.

Прыпаўшы да люстра — ёсць сэнс пажадаць дайгалецця, заняцца любоўю, калі ўжо на тое пайшло, успомніць, як гэтым займаюцца хатнія дзеці ва ўмовах, калі пагасае нарэшце святло.

Схаваўшыся ў ванне —

Марына НАТАЛІЧ

2

Паэт

Рыгору Барадудліну

1

Босая зорка ў небе халодным —
Бяглынка-каханка твая —
Над вадой узляцела,
Каб не параніцца аб лязо асакі,
Аб калючыя позіркі чалавекаў,
Што паглядаюць скоса
На лёгкую і трапяткую...

А яшчэ яна — мама Куліна,
Палола лехі і не зайважыла,
Як на неба зайшла,
Мабыць, заглядзелася
У васільковыя вочы Сусвету.
"Мама на неба пайшла", —
так кажуць малым,
якіх мамы
дачасна пакінулі на Зямлі.
І малыя даверліва слухаюць
І чакаюць спаткання давеку...

Але ты ўжо такі дарослы,
Што ведаеш пэўна —
Мама на небе босаю зоркай блукае
І ўсё думае пра цябе:
"Як ён там халадае адзін —
мой сыноч, каласок, васілёк,
зеллейка баравое?..."

Босая зорка — твой лёс,
Суцяшэнне тваё і надзея:
Прайсці праз завалы жыцця,
Праз лясы бытавання людскога
І ў гасподзе нябеснай спаткаць —
Маму і слова-каханку,
Босую зорку.

ёсць сэнс адрадзіцца самому
з жаночых пакутаў і рэбраў
самотных мужчын,
глядзець, як сцякаюць апошнія
кропелькі стомы,
і сэнс вырастае на месцы глыбокіх
маршчын.

Я вывернуў вочы свае навыварат.
Я паглядзеў унутр.
Мая блізарукаць мяне
не выратавала,
Я аслеп на мінуту.

А потым усё ж пабачыў,
бы сонца ў люстэрку задняга віду,
цябе і свой мозг гарачы,
расталую Антарктыду.

Табе было весела там і ўтульна,
на ільдзіне ты вучылася плаваць,
а я,
каб ты хутчэй патанула,
вучыўся плакаць.
Унутр.

Ты раставала ў маіх руках,
цябе заставалася усё менш і менш...
Я бачыў твой нежывы працяг,
я прадчуваў свой верш.

Ты растваралася у маім імя,
ты не магла паспець
выйсці з трох літараў "О", "Л", "Я",
ты прадчувала смерць.

І тут мне стала цябе шкада,
я так хацеў табе штось сказаць...
А ў горле колам — тваё імя,
а на руках — сляза.

Прыйдзе восень — забярэ мяне
з сабою,
прыйдзе вецер — забярэ мяне
з сабою,
прыйдзеш ты — і спознішся,
як смерць.

Сэрца не паспее дагарэць,
гукі не паспеюць стацца словам,
словам не паспеюць адляцець,
стануць вокам, носам, ротам,
вухам,
цень мой не паспее звар'яцець,
цвелячыся з правільнасці рухаў,
тоячыся побач, не паспее
кава закіпець, і попел
прызмліцца не паспее на падлогу,
стане кава цёплаю вадою,
цыгарэты — мяккаю травою,

...Я выбрала шкло,
паўпразрыстае і няпэўнае,
каб сказаць Вам пра Ваш
пераклад К.Л.

Ужо яго імя — Крыстофер —
Як водгук шкла,
Па якім злёгка праводзяць пальцам,
А Леандэр — гэта ўжо позірк,
Які абдымае-аглядае сам сябе.
Але я не аб ім.

Вобразы яго пры ім застаюцца —
Нам трошкі незнаёмыя,
чужаватыя —
Менавіта ад яго позірку.
Але гэтыя позіркі, цені, вокны і вочы
Вы перастварылі, пераказалі,
перапелі,
Перамалывалі на свой лад,
І я не ведаю — ці ён беларускі.
Муціць, зусім не, —
Ён не беларускага колеру —
Шэра-балотна-замелёна-блакітнага,
Гэта колер паўночы —
Снежна-срабрыста-шаўковы...

Я пачала чытаць вершы,
Але чароўныя, дзіўныя гукі
Завабілі мяне
Гуканнем паўночна-прыцішаных
мрояў.

І я забылася на словы —
Навошта яны?..
Так замроена жанчына,
Забывшыся на цэлы свет,
Павольна пералівае з далані
на далонь

Рачны жэмчуг;
Так прыгажуня перабірае пералівы
шоўку

І забываецца,
Што яна самая прыгожая.
Шоўк жэмчужовы
Пераліваецца святлом і срэбрам,

хата не паспее акалець...
Прыйдзеш ты,
і спознішся,
як смерць.

А мяне пашкадуе жанчына...
Быццам восень. І снег прынясе
на руках, як дзіця з аблачыны,
і аддасць яго, соннага, мне.

"Гэта леташні снег?" — запытаю.
І яна скажа ціха: "Ён твой".
...І сняжынкі нямыя растуць
пад гарачаю ейнай слязою...

Вяртаецца любоў мінулым лісцем...

У восені за голаю спіною
яе лісток жывы, апошні самы,
зрываю для цябе, мая любоў.

У восені краду лісток апошні,
нібы ў паэты восеньскую песню,
кроў з прожылак пуская,
быццам з вен.

Дару табе, як верш, лісток апошні,
гляджу на свет праз
цененькія жылкі:
і гэта ўсё, што здолеў напісаць

пра гэта
для цябе,
любоў мая.

а птушкі лятуць і лятуць
а дождж так ідзе і ідзе
і неба ў размоклую клетку
марнуецца ў шэрай вадзе

калі толькі скончыцца гэта
калі толькі скончыцца дзе —
я выйду з размяклае клеткі
пайду басанож па вадзе

і птушак я выпушчу з клетак
і дождж пазбіраю бы ртуць
калі толькі скончыцца гэтак
калі толькі скончыцца тут

У паэзіі прароцтва нараджаецца,
а ў табе маё дзіцяцка спіць.
Можа быць, салодкія пад раніцу
вершы для мяне яно прысніць.

Сні, дзіцяцка, сні, ты наша першае...
Можа быць, спытаешся пасля,
скуль ты...
Мама скажа: з вершаў.
А не з-пад буслінага крыла.

Зрэчас з-пад імглы бліскае зорка —
І вельмі ціха найкола...
Таму за словамі я не шукаю сэнсу —
Я слухаю ціхія шаўковыя гукі —
І цешуся з прыгажосці,
Створанай Вамі.
Вы так пералілі "Вершы для Эльзы",
Што, слухаючы іх,
Безназойная жанчына верыць,
Што яны — толькі для яе.
І безумоўна дзякуе...

* * *

Мне да душы белыя аблокі
На сініх абсягах нябёсаў,
Падобныя на пёрыкі,
Што адвееліся ад птушыных
крылаў.

Але час-пачас сунуцца хмары,
Глеіста-шэрыя, як балотная твань,
Што паглынае сінечу, спакой
і радасць.

Я не адзіная, каго яны душаць —
Цяжкія, гнятлівыя, глухія.
І душы жывых і памерлых
Пачынаюць нервавацца.

Агіцы, маланкі, бліскавіцы
Узрываюцца чырванню,
Шматуюць чарнечу на кавалкі,
А залевы і стогнуць, і плачуць,
Змываючы бруд, цяжар і гаркоту.

І нябёсы пакрысе свяжэюць,
Набрыняючы святлом і паветрам.

Выплываюць з-за неба краю аблокі —
Лёгкія, чыстыя, бялюткія:
Не сумуй!
Мы заўсёды вяртаемся,
Як птушкі на радзіму...

Чалавек ішоў па вуліцы. Павольна, абыякава. Без усялякай пэўнай мэты. А побач з чалавекам ішоў дождж. Не моцны, але дастаткова непрыемны для людзей без парасона.

Чалавек, які ішоў па вуліцы, належаў акурат да гэтай катэгорыі людзей. Тым не менш, дождж, выдавала, аніякім чынам не перашкаджаў яму. Больш за тое: чалавек нават не заўважаў, што ўжо нейкі час побач з ім ідзе дождж. Чалавеку было зусім не да дажджу, тым больш, што ён хутка скончыўся...

— Навошта мне было задаваць Яму акурат гэтае пытанне? — сам сабе мармытаў чалавек. — Навошта мне наогул выпаў гэты выйгрыш? І што мне рабіць зараз?

Адказу ў чалавека не было. Яго і не магло быць. І выйсця таксама не было. Аніякага выйсця, бо — Аракул ніколі не памыляецца. Прынамсі, чалавек не ведаў ніводнага такога выпадку.

А дзень пачынаўся добра, нават надзвычай добра пачынаўся для чалавека

пасада сцяны, але чамадан перашкаджаў ёй — занадта ён быў вялізны. І чалавек стукнуўся левым каленам аб вострую металічную акантоўку гэтага злэшчаснага чамадана.

Рэзкі боль у калене, здаецца, дапамог чалавеку хоць крышку прыйсці да памяці. Ён пацёр калена далонню і, падняўшы галаву, паглядзеў на дзяўчыну. Позірк іх сустрэліся. І чалавек зразу меў, што дзяўчына адразу ж прызнала ў ім прадстаўніка вышэйшай касты.

— Прабачце! — прашаптала яна дрыжачымі вуснамі. — Я не знарок, я не хацела...

— Нічога, я сам вінаваты, — чалавек зноў паглядзеў на дзяўчыну, але ўжо больш уважліва. — Ты з правінцыі?

Яна сцвярдзальна кінула і чамусьці пачырванела пад ягоным позіркам. З іх правінцыйнага пункту гледжання, усе прадстаўнікі вышэйшых кастаў — звышнатуральныя, амаль містычныя істоты...

Чалавек не адчуваў у сабе нічога звышнатуральнага, тым не менш увага

па сабе. — Вы ні аб чымне пашкадуеце, вось убачыце!

І тут чалавек успомніў дом Аракула, і сваё недарэчнае пытанне, і адказ, які атрымаў на яго. Сёння ён павінен памерці. Павінен, бо — Аракул ніколі не памыляецца!

Дзяўчына глядзела на яго, як на звышнатуральную істоту, як на Бога, а ён... Ён не быў Богам. Ён быў чарвяком, звычайным, вартым жалю чарвяком, на якога наступілі і нават не заўважылі гэтага...

— Прабач, — сказаў ён і, адварнуўшыся, дадаў: — Я пажартаваў, я нічым не магу дапамагчы табе...

І ён пайшоў прэз ад дзяўчыны. Ён стараўся выкінуць яе з галавы і не мог гэтага зрабіць. Ён адчуваў на сабе яе позірк, адчуваў доўга, нават тады, калі дзяўчына ўжо ніякім чынам не магла яго бачыць. Ён ішоў, а ў змучанай галаве ягонай не было аніводнай уцямнай думкі. Хаця — не, адна, нават дзве думкі там усё ж былі. Першая: "Навошта было задаваць Араку-

Генадзь АЎЛАСЕНКА



лу тое пытанне?" І другая: "Аракул ніколі і ні ў чымне памыляецца!"

Пачуўся віскат тармазоў, і чалавек, спячупіўшыся, убачыў, што стаіць каля пешаходнага пераходу. Запалілася зялёнае святло. Чалавек наважыўся быць зрабіць першы крок, як раптам спыніўся. А што, калі гэты пераход і ёсць тое апошняе, што наканавана бачыць яму ў сваім жыцці? Што, калі варта яму зрабіць крок, усяго толькі адзін крок, як уся гэтая нерухома застылая плойма машын ірванецца з месца і панясецца на яго? Ён увяў самога сябе, бездапаможнага, маючага растружанага чарвяка на брудным асфальце, і яго аж скаланула ад агіды і жаху. Не, ён не пойдзе туды. Ён падма-не смерць, ён пасмяецца з яе і выжыве, і пражыве сённяшні дзень. А заўтра яму ўжо нічога не будзе пагражаць. І тады...

Тады атрымаўся чалавек, што Аракул можа памыляцца? Не, ён ведае, што гэта немагчыма! Чалавек павінен памерці сёння, бо так сказаў Вялікі Аракул. Ён проста абавязаны памерці сёння! Аніякім чынам ён не мае права перажыць сённяшні дзень!

Але чалавек не хацеў паміраць! Ні сёння, ні заўтра! Ён хацеў жыць, жыць доўга, жыць... Калі толькі не памрэ сёння, бо інакш...

Інакш выходзіла, што Вялікі Аракул усё ж здольны памыляцца. А гэта азначала крушэнне ўсяго таго, у што чалавек верыў з самага першага дня свайго свядомага жыцця, з чым жыў ён усё сваё свядомае жыццё, жыў да сённяшняга дня...

Чалавек павольна ішоў тратуарам. Ён стараўся трымацца далей ад праезджай часткі дарогі. Але раптам, выпадкова зірнуўшы ўгору, чалавек зразумеў, што ісці каля сцяны будынка яшчэ больш небяспечна. І тады ён спалохана хіснуўся ўбок ад яе. Але і гэта не прынесла чалавеку заспакаення.

Небяспека была паўсюль. Яна пазірала на чалавека вачыма кожнага прахожжага, што таропка абміналі яго альбо ішлі насустрач. Кожны з іх, бласклюдных з выгляду людзей, мог нанесці чалавеку смяротны ўдар. І чалавек асуджана і пакорліва чакаў гэтага ўдару. Але людзі даганялі яго, ішлі побач і беглі далей, і кожны быў заняты сваімі клопатамі, і нікому не было аніякай справы да чалавека. І да яго панічнага страху за сваё жыццё...

І чалавек крыху супакоіўся. Напэўна, гэта абдуццёца не тут, не зараз... Можна, у яго яшчэ ёсць нейкі час, можна нават не адна гадзіну часу, бо дзень яшчэ ў поўным разгары. Але можна быць так, што ўжо ідзе апошняе гадзіна, нават хвіліна ягонага жыцця...

Чалавек дастаў з кішэні тонкую белую насоўку і сутаргавым рухам выцер узмакрэлы лоб.

Яму трэба дабрацца да сваёй кватэры! Як мага хутчэй яму трэба дабрацца туды — там ён будзе ў бяспецы! Ён замкне дзверы, ён зачыніцца на ўсе магчымыя засоўкі, ён выключыць электрычнасць, не дакранецца ні да нажоў, не да відэльцаў, ні да запалак! Ён ляжа ў ложак і будзе ляжаць у ім, ціха і нерухома, аж да заўтрашняй раніцы...

А раптам ён памрэ ў сне? Такое таксама здараецца часам. Раптам здарыцца што-небудзь непрадбачанае ў суседняй кватэры? Такое таксама магчыма... А яшчэ на дом, у якім ён жыве, можа зваліцца зверху вялізны пасажырскі аэробус... Іх трасы пралягаюць якраз непадалёку, а ён, на сваю бяду, выбраў кватэру на самым верхнім паверсе...

Чалавеку раптам здалосся, што ён вар'ячэе. Не, так нельга. Ён не павінен увесь час думаць аб смерці. Ён павінен паводзіць сябе так, быццам нічога не здарылася, быццам нішто не пагражае яму. Ён павінен... Ён сам пойдзе насустрач небяспецы!

І чалавек пайшоў назад. Вярнуўся да пераходу, пастаяў крыху, чакаючы зялёнага святла. Потым ён ішоў па пераходзе. І ніводная машына не скранулася з месца. І чалавек раптам адчуў, што ён атрымаў толькі што невялікую перамогу над самім сабой. І вусны чалавека перасмыкнула на імгненне нейкая дзіўная, невясялая ўсмешка.

А потым ён доўга і знарок павольна ішоў каля самай сцяны супернебаскроба. Ішоў і напружана чагосьці чакаў. Але нічога не здарылася, нічога не звалілася на яго зверху, аніводнага, нават самага маленькага каменчыка. І чалавеку зноў здалосся, што ён атрымаў нейкую новую перамогу, і зноў ягоныя вусны скрывілі ўсё тая ж невясялая ўсмешка.

Чалавек нібыта гуляў з самім сабой у нейкую дзіўную смяротную гульню-патарэю, і яму пакуль шанцавала. Гэта і сапраўды была незвычайная, страшная гульня. Але, акрамя страху, у ёй прысутнічала і нейкая своеасаблівае асалода, дзіўнае, трывожнае, незнаёмае дагэтуль пачуццё ўласнай чалавечай велічы і ўласнай чалавечай годнасці. Ніколі яшчэ чалавек не адчуваў такіх незвычайных пачуццяў. І ён ужо амальні аб чымне шкадаваў...

Заняла нечакана калена, і чалавек машынальна пацёр яго рукой. І не адразу ўспомніў, чаго яно можа ныць. А потым успомніў вялізны чамадан. І яго ўладальніцу. І чалавек зразумеў раптам, што ён, як апошні дурань, прайшоў міма свайго шчасця. Прайшоў і не заўважыў гэтага. І ён зразумеў, што, магчыма, гэта ягоны лёс! І тады чалавек павярнуўся і пабег — туды, да месца першай і адзінай іх сустрэчы. Ён бег, не звяртаючы ўжо ўвагі ні на машыны, ні на твары прахожых... Ён быў ужо іншым, зусім іншым. Не тым, заўсёды законапаслухмяным і прыгнечаным чалавечкам, які так смешна, па-дзіцячы радаваўся сваёй прыналежнасці да вышэйшай касты і свайму праву на два пытанні ў год. Ён больш не пойдзе да Аракула. Ён ніколі не пойдзе да яго. Ён сам будзе вырашаць усё сваё пытанні. І жыць ён будзе ўжо зусім пайншаму, не так, як раней. Калі толькі... Калі толькі Аракул здольны памыляцца...

А ў гэты сам час дзяўчына ў старомодным правінцыйным адзенні ўваходзіла ў дом Аракула. Вялізны і цяжкі з выгляду чамадан яна несл па лёгка, без усялякіх намаганняў. Пры ўваходзе ў будынак дзяўчына крыху запаволіла крок, звычайна-няўлоўным рухам паказала вартуўніку ў серабрыста-бліскучым камбінезоне невялікую ярка-чырвоную картку. І вартуўнік, імгненна выцягнуўшыся перад дзяўчынай, гучна шчоўкаў падкаванымі абцасамі, а потым яшчэ доўга і аддана глядзеў у след...

У ліфце дзяўчына заказала патрэбны паверх, потым уважліва паглядзела на чамадан і націснула на нейкі выступ на ягонай ручцы вялікім пальцам. І тут з бліскучай металічнай акантоўкі чамадана вымкнулася тонкая, амаль непрыйметная іголка. Яшчэ імгненне — і іголка знікла, нібыта яе і не было. Дзяўчына ўздыхнула, паглядзела на гадзіннік. І зноў уздыхнула...

Таму незнаёмца заставалася жыць усяго некалькі хвілін... Дзяўчына зноў уздыхнула. Шчыра кажучы, ёй было шкада гэтага высокага, маладога яшчэ чалавека... Ён быў не проста сімпатычным, але, што рэдка здаралася, нават у яе гусце. І пры нейкіх іншых абставінах яна б не мела нічога супраць больш блізкага знаёмства з ім. А, можа, і не толькі знаёмства. Праўда, усё гэта было б магчыма ў нейкіх іншых абставінах...

Бо Аракул ніколі не павінен памыляцца!

АРАКУЛ НЕ ПАМЫЛЯЕЦЦА

сённяшні дзень. І, можа, з гэтае прычыны ён і вырашыў наведаць Аракула сёння, а не адкладваць гэты візіт, як ён ужо рабіў некалькі разоў... Чаму ён яшчэ раз не адклаў яго?!

І ў Доме Аракула ўсё таксама ішло спачатку надзвычай добра. Нават чаргі амальне было. Паказаўшы сваю ганаровую сінюю картку маўклівым ахоўнікам у серабрыста-бліскучых камбінезонах, чалавек праз нейкае паўгадзіны са звычайным унутраным хваляваннем заходзіў у такую знаёмую чорную кабіну. Чалавек меў права на два пытанні ў год. Ажно на два пытанні! Ён ведаў, што існуюць людзі, якім дазволены і тры і чатыры, можа нават і пяць пытанняў на працягу года, але ён ім не зайздросціў. Па-першае, такіх людзей, калі яны і сапраўды існавалі, было мала, вельмі мала. Па-другое, куды больш было людзей, якія мелі права ўсяго толькі на адно-адзінае гадавое пытанне да Аракула. І, зразумела ж, былі людзі, якія наогул былі пазбаўлены гэтага ганаровага права. Іх, такіх людзей, было б больш за ўсё. Сельскі люд, жыхары ўскраіныя кварталаў сталіцы, правінцыялы. Усе яны, зразумела ж, зайздросцілі такім, як ён. Нейкі час чалавек моўчкі стаяў у кабіне і чакаў. Але вось вакол успыхнула такое знаёмае асляпляльнае святло, і кабіна імгненна і чароўна пачала ператварацца: з чорнай яна стала сіняй, потым зялёнай і нарэшце ярка-чырвонай. Гэта азначала, што асоба чалавека ўстаноўлена, што ўсё ў парадку і што ён можа, нарэшце, задаваць першае пытанне.

Няглядзечы на тое, што многія яго знаёмыя, ён ведаў, гандлявалі пытаннямі, і за вялікую плату, чалавек ніколі не апускаўся да гэтага. Ён заўсёды задаваў толькі свае пытанні, свае асабістыя, хоць і ў строга акрэсленых рамках дазволенага. Вось і зараз, атрымаўшы адказы на свае пытанні, чалавек ужо збіраўся пакінуць кабіну, як раптам па сценах зноў прабегла рознакаляровая гама і аднекуль зверху пачуўся голас:

— Віншую вас, таго, хто мае права на пытанні! — выразна і даволі ўрачыста прамовіў голас. — Ваш нумар, які ўдзельнічаў у латарэі пытанняў, выйграў! Вам дазволена задаць Аракулу дадатковае пытанне на любую тэму!

"На любую тэму?"

У першы момант чалавек нават разгубіўся. Не тое, каб у яго не было больш аніякіх пытанняў, хутчэй наадварот, — пытанняў было шмат, занадта шмат. Разгубіўся ж ён якраз з-за іх шматлікасці і немагчымасці за некалькі кароткіх хвілін выбраць з іх самае важнае, самае неабходнае яму зараз. І, можа, акурат таму чалавек і спытаў аб тым, аб чымні ў якім разе нельга было пытацца:

— Калі я памру?

— Сёння, — ветліва, як заўсёды, адказаў Аракул.

Чалавек наўрад ці ўсведамляў, як ён выйшаў з кабіны, як пакінуў дом Аракула, як прайшоў паўз серабрыста-бліскучых ахоўнікаў. Ён наогул амаль нічога не цяміў, не чуў і не бачыў вакол сябе...

Нейкая дзяўчына з вялікім чамаданам у руцэ, па ўсім відаць, з правінцыі, сустрэлася яму ў вузкім пераходзе. Убачыўшы, што ім не размінуцца, яна прыцісну-

да яго сціплай персоны была прыемная, нават калі ўвага гэтая зыходзіць усяго толькі ад дурненькай правінцыйнай дзеўчыніхі. Калі б яна толькі ведала праўду...

Чалавек уздыхнуў. — Вы на мяне і праўда не сярдуеце? — дрыготкім голасам спытала дзяўчына і яшчэ больш пачырванела.

— Сапраўды! — чалавек зноў паглядзеў на дзяўчыну і ўсміхнуўся. — А ты прыгожая!

— Яшчэ што скажаце! — дзяўчына няўпэўнена паціснула плячыма і таксама ўсміхнулася ў адказ. — Я звычайная.

Дзяўчына і сапраўды была прыгожая. Нават вельмі прыгожая. Толькі адзенне выдавала ў ёй правінцыйнасць. Адзенне і яшчэ — вочы. Трывога, разгубленасць, страх перад вялікім горадам. І адначасова надзея на нешта незвычайнае, на нейкі цуд, які абавязкова напаткае яе тут, у сталіцы, — усё гэта жыло ў вялікіх блакітных вачах дзяўчыны. І чалавек з жалем адзначыў, што міне ўсяго некалькі тыдняў і гэтая надзея знікне. Яна заўжды знікала самай першай...

— Ты дзе спынілася? — спытаў чалавек і, кінуўшы хуткі позірк на велічэзны чамадан, адразу ж зразумеў, што пытанне не мае сэнсу. І праўда, блакітныя вочы дзяўчыны тут жа напоўніліся слязямі.

— Я пайшла да сястры, але мне казалі, — яна змоўкла на імгненне, — што там яна больш не жыве...

— Зразумела, — сказаў чалавек. — Тады табе лепш за ўсё вярнуцца дадому.

— Вы так мяркуеце? — дзяўчына глядзела на яго спалоханым зварком. Надзеі больш не было ў яе вачах, там быў боль. І нейкі незразумелы адчай. — Але ж гэта немагчыма! Я не магу вярнуцца. Толькі не гэта!

Апошнія словы яна амаль што пракрычала яму прама ў твар. Пракрычала нават з нейкай злосцю, і чалавек прыміральна паціснуў плячамі.

— Як сабе хочаш, — ён глядзеў на дзяўчыну і са здзіўленнем адзначаў, што яна змагла застацца прыгожай нават у сваім гневе. — І што ты думаеш рабіць?

Гнеў дзяўчыны патух гэтак жа раптоўна, як і ўспыхнуў. Прабегла і знікла, пакінуўшы на твары адзін толькі бязмежны адчай.

— Не ведаю, — ціха сказала яна і адварнула.

Нейкі час яны маўчалі. Яна — мужна, але беспаспяхова змагаючыся са слязямі, ён — цішжом любуючыся яе юнацкай свежасцю і прыгажосцю. І чалавеку раптам захацелася хоць чымсьці дапамагчы ёй.

— Добра, — сказаў ён. — Пойдзем да мяне. У мяне шмат пакояў, можаш выбраць любы. Пажывеш пакуль, а там... Там будзе відаць...

Слёзы ў дзяўчыны імгненна высахлі, у іх зноў ззялі іскрыні надзеі на цуд.

— Праўда? — ціха, як не верачы яшчэ, спытала яна. — Вы не жартуеце?

Чалавек нічога не адказаў. Ён толькі ўсміхнуўся.

— Вы не пашкадуеце! — у вачах дзяўчыны ззяла такое бязмежнае шчасце, што чалавеку стала нават крыху не

УСЕМАГУТНЫ САКСАФОН!

Сведкамі прыемнай падзеі былі наведвальнікі канцэрта саксафонавай музыкі. Ён прайшоў у зале другога корпуса Беларускай акадэміі музыкі і стаўся своеасаблівай справаздачай, вынікам працы Томаса Хаберакампа ды ўдзельнікаў яго майстаркласаў. Гэты спецыяліст з Германіі не першы раз наведвае музычную ВНУ нашай краіны і ўжо традыцыйна развітаецца з ёй такім пазытыўным шляхам — арганізуючы сваіх беларускіх выхаванцаў у духавы ансамбль.

Канцэртпрыемна здзівіў тым, што ў калектыве музыкантаў паядналіся як спанатраныя саксафоністы, так і зусім маладыя выканаўцы. Але гэта акалічнасць ніяк не адбілася на якасці гучання ансамбля: партыя кожнага інструмента арганічна ўлівалася ў агульную гукавую плынь. Сапраўды, калі поруч прафесіяналы, узрост не адыгрывае ніякай ролі. Гучанне амаль усіх магчымых разнавіднасцяў саксафона на агульнай сцэне стварала ўражанне адзінай, поўнай разнастайных тэмбраў акустычнай атмасферы.

Слухачы маглі ацаніць не толькі здольнасць выканаўцаў іграцьразам, але і сольныя выступленні, якія дазволілі музыкантам прадэманстраваць выдатнае валоданне інструментам і свае дасягненні ў інструментальным інтанаванні. Паводле слоў Томаса Хаберакампа, падчас заняткаў ён засяроджваў увагу на якасці менавіта інтанавання і навыхах ігры ў ансамблі. Мэты майстра былі паспяхова дасягнуты і пацверджаны красамоўным вынікам — канцэртнай праграмай. Яна, да ўсяго, парадвала сваёй надзвычайнай разнастайнасцю. Прагучала англійская музыка 16 ст., джаз, найноўшая музыка мяжы 20—21 стст., якая ўразіла сваёй незвычайнасцю непадрыхтаваных слухачоў. Тыя, хто добра ведае творы Э. С. Баха, атрымалі магчымасць пачуць музыку выдатнага нямецкага кампазітара ў нетыповым для іх гучанні ансамбля саксафоністаў.

Маладыя беларускія выканаўцы шчыра імкнуліся паказаць найлепшыя якасці свайго таленту. Гэтае памкненне, здаецца, было натхнёнае самой асобай нямецкага майстра, які выступіў у канцэрце і як дырыжор, і як піяніст-аккомпаніатар, і як удзельнік ансамбля. А калі наш госць выканаў складаныя сольныя творы, у слухачоў не засталася сумневу: сустрэчы з Томасам Хаберакампа беларускаму духавому выканальніцтву — сапраўды на карысць.

Марына МРАЧКО,
студэнтка III курса БАМ

ЛЮБИМЫЯ МЕЛОДЫ

У зале Нацыянальнага тэатра оперы Беларусі прагучалі любімыя мелодыі многіх аматараў музычнага мастацтва: рамансы, арыі з опер рускіх, французскіх, італьянскіх, аўстрыйскіх кампазітараў. Канцэртпачаўся з "Ave Maria" Д. Качыні, "Лебедзь" К. Сен-Санса ў выкананні Ганны Гур'евай. Своеасаблівай прэм'ерай стаўся дуэтРамэо і Джульеты з аднайменнай оперы Ш. Гуно ў выкананні Ірэны Журко ды Аляксандра Жукава.

Выступіла новая салістка тэатра выпускніца БАМ Настасся Масквіна, якая разам з Эльвірай Рыжановіч праспявала дуэт Лізы і Паліны з оперы П. Чайкоўскага "Пікавая дама" і баркаролу з "Казак Гофмана" Ж. Аффенбаха.

На ўзроўні майстэрства былі Аляксандр Краснадубскі — лёгкі, шчыры, артыстычны, Міхаіл Жылюк — музычны, выразны ў ваянальна-сцэнічным вобразе, Яраслаў Пятроў — уладальнік чароўнага баса.

Бліскучым было выступленне Алены Шведавай з іспанскай песняй К. Дэліба і куплетамі Алімпіі з "Казак Гофмана". Парадавала слухачоў і Алена Сало, якая з удыхам выканала "Сегідылью" з оперы Ж. Бізэ "Кармэн", "Элегію" Ж. Маснэ. Дарчы, выкананне "Элегіі" аздобіла не толькі пяністка Ларыса Талкачова, але і віяланчэліст Аляксей Афанасьеў.

Падрыхтавала праграму канцэрта і яго салістаў канцэртмайстар Ларыса Талкачова. Раялю у яе гучаць, як заўсёды, у суладдзі са спевакамі. Паспех падзяліла і вядучая Маргарыта Захарыя, якая дадала да атмасферы вечара свой яркі штрых.

Вера КРОЗ

КРЫТЫК, ВЫШЭЙШЫ ЗА ЎСІХ

Цяперашнім студэнтам журфака БДУ, дзе ўжо шмат гадоў выкладае доктар філалагічных навук, прафесар кафедры літаратурна-мастацкай крытыкі, заслужаны дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь, славуная кіназнаўца Ефрасіння Бондарова, лічу, пашчасціла. Іх вучыць чалавек насамрэч захоплены мастацтвам кіно! Бо менавіта праз стасункі з ім, кінематографам, многія вучні Ефрасінні Леанідаўны зрабіліся знакамітымі людзьмі: кінарэжысёр І. Дабралюбаў, дакументалісты В. Дашук, А. Алай, Р. Ясініскі, аніматар А. Белавусаў...

25 лістапада Е. Бондарова будзе святкаваць славу юбілей. У яе творчым мінулым засталіся "гады з кінематографам", кнігі "У кадры і за кадрам", "Час, экран, крытыка", "Кіно Савецкай Беларусі", "Кінастужка даўжыняю ў жыццё", "Экран у розных вымярэннях", "Кінематограф і літаратура: творы беларускіх пісьмнікаў на экране", "Ад сэрца да сэрца". Сёння знакаміты беларускі кінакрытык Е. Бондарова марыць напісаць манаграфію "Гады з кінематографам".

— Ефрасіння Леанідаўна, сёння беларускі кінематограф перажывае не лепшыя часы. Прынамсі, сёлета на кінастудыі "Беларусьфільм" зроблена толькі адна айчынная карціна — "Паміж жыццём і смерцю" Д. Зайцава. Аднак, калі гарташ беларускі кіначасопіс "На экраны", узнікае ўражанне, што ў нас ўсё добра. Адкуль у журналістаў бярэцца гэты пафас, узніслы і нават сентыментальны настрой?

— Ведаецца, у нас пануе такі настрой, што быццам з беларускім кіно не адбываецца нічога трывожнага. Хаця, я так не лічу. Нават калі карціна Зайцава ўдалася, прыстойная па ідэйных вартасцях, то ра-



давацца тутняма чаму. Тыя часы, калі на кінастудыі здымалася 12-15 стужак штогод прайшлі, іх ужо не вернеш. Сёння не рэалізуюцца нават тыя планы, у якіх мы разлічвалі на 5-6 даволі прыстойных стужак. І я ўжо не кажу, якую з тых карцін, што мы цяпер чакаем, можна будзе назваць сапраўды нацыянальнай стужкай, звязанай з праблемамі беларусаў...

— Але ж на "Беларусьфільме" ў вытворчасць "запушчаны" ўжо другі буйнабюджэтны нацыянальны кінапраект — "Легенда пра Анастасію Слуцкую" Ю. Ялхова.

— Так, можа, у будучым і паглядзім цікавую гістарычную карціну. Тым

больш, што для гэтага ёсць падставы: майстра-аператар Т. Логінава, таленавіты рэжысёр Ю. Ялхоў, які таксама добра ведае магчымасці кінакамеры, цудоўныя купалаўскія акцёры. Але ж гэта не вырашае праблему, якая, на мой погляд, заключаецца ў тым, што кінематограф як мастацтва даволі аб'ёмнае і рухомое павінна адлюстроўваць тое, што адбываецца з грамадствамцяпер. Адлюстраванне сённяшніх падзей у нашым кіно няма. Бо няма сур'ёзных пісьмнікаў, якія б працавалі для кінематографа. Чаму мы ўзняліся ў 60-70-я гады? А таму, што на кінастудыю прыйшлі таленавітыя пісьмнікі, якія паверылі ў мастацтва кіно. А каго вы ведаеце зараз? Не, такога аптымізму, які пануе ў нашым часопісе "На экраны", я не падзяляю, хаця і ўваходжу ў яго рэдкалегію. Але, відаць, калі мае калегі пішуць такія бадзёрыя матэрыялы, значыць, вераць у будучыню беларускага кіно.

— А ці хочацца пісаць?

— Гэта вы правільна адчулі, што мне не хочацца пісаць. Увогуле, наша крытыка, мне здаецца, пастарэла, а маладыя людзі ў гэтую прафесію не дужа ідуць. Стан нашага кінематографа даволі трывожны, а ў крытыцы — зусім безнадзейны. Мне асабіста не хочацца рэцэнзаваць кароткаметражныя фільмы ("Малалітражкі", як іх называю) з тым жа імпэтам, як поўнаметражныя. І ўступаць у спрэчку з тымі, хто піша пра кіно лёгка і, можа, не заўсёды адказна, я таксама не хачу, бо гэта не мае ніякага сэнсу. Неафіцыйныя газеты зараз вельмі вольных нормаў, а дзяржаўныя выданні не бяруцца за сур'ёзныя кінаагляды. Маўляў, эканамічна не выгадна, нічо не будзе чытаць...

Вось у кніжыцы, прысвечанай рэжысёру В. Турава, якую я пісала з натхненнем, сапраўды "ад сэрца да сэрца", мне хацелася шчыра, высакародна распавесці пра тое лепшае, што ў нас было ў кіно. А ў 60-70-я гады ў нас было рознае кіно, у тым ліку, і даволі прыстойнае. Прынамсі, карціны Турава. Праўда, апошнія яго

ТЭАТР

Пра гэты спектакль не хочацца пісаць. Хочацца проста заплюшчыць вочы і аднавіць у памяці "размерны слоў паток" — напеўную, чысцюткую беларускую мову, узгадаць радкі, вартыя суседства з лепшымі творамі пазіі "серебряного века". Яшчэ раз паразважаць аб вечным супрацьстаянні сытай няволі і галоднай свабоды, аб жыцці і смерці, аб мужнасці і адказнасці за аднойчы прынятае рашэнне. Гэты спектакль — "ПЕСНІ ВАЎКА" Рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі.

— на яве гучыць як смяротны стогн. На той самай доўгачаканай волі адзін заўсёды паляўнічы, а другі — дзічына. І няма ніякай ўпэўненасці, што заўтра дзічынай на паляванні не станеш ты ці твае блізкія, як гэта здарылася са зграяй Даўганагай. "О Божа, лютасці на свеце калі канец?" — у роспачы над забітымі родзічамі пытаецца адважняя ваўчыца. Але адказу няма. Ёсць толькі надзея — нішто нездарма на гэтым свеце, пакуль ёсць тыя, хто здольны ў пошуках праўды "прайсці свой хросны шлях ад кроку і да кроку".

Спектакль па сутнасці — прытча, якая ў алегарычнай форме прапануе

ПЛАСТЫКА ВОЎЧАЙ ЗГРАІ

Тут песні — не толькі ў назве. Сам спектакль — адзіная невыказана прыгожая песня. Услухайцеся, якое меладыйнае нават само вызначэнне ягонага жанру — драматычна-пластычная элегія. Гэтыя словы трапна характарызуюць арганічнае спалучэнне пластычнай аранжыроўкі Уладзіміра Лаўрухіна і лірычнай, сапраўды "жалобнай песні", прыдуманай Вячаславам Паніным і пераказанай па-беларуску А. Вольскім. Аўтар п'есы — В. Панін, цяперашні кіраўнік Маладзёжнага тэатра эстрады, што на Маскоўскай вуліцы. Рэжысёр-пастаноўшчык усіх масавых святаў сталіцы лічыць драматургію сваім "другім хлебам". Хоць і былі "Песні ваўка" адрэзаны пасля напісання запатрабаваных для пастаноўкі ў тэатры імя Вахтангава са славымі Міхаілам Ульянавым, але прэм'ера тады так і не адбылася. Так што права першай пастаноўкі п'есы дасталася нашаму Тэатру беларускай драматургіі.

Месца падзей п'есы — Вальер і неабсяжны Стэп. Паміж гэтымі супрацьлегласцямі і даводзіцца выбіраць воўчай зграі. Ах, як усё хораша, спакойна было да выступлення красамоўнага ідэаліста Клыка, які паставіў зграю перад

неабходнасцю гэтага выбару! "Свабоднае, цудоўнае звяр'е" год за годам пладзілася, ела ад пуза, спала ў волю, а каб зусім тлушчам не заплыць, раз у год наладжвала Дзень вялікіх гонаў за ўпушчанаю ў вальер ланню. Здавалася б, жыві і радуіся, але не — падавай "інтэлігенту" Клыку нейкую песню, якой ніхто не памятае, а красуні Даўганагай — сапраўдныя ловы ў вольным стэпе. І вось ужо няма спакою ў душах, высакародныя звяры грызуча як шакалы — кожны за сваю праўду. Праўда Старой ваўчыцы — няспынны бег, рамантыка свабоды. "Чаго мы дасягнулі ў вальеры? — пытаецца ў зграі Старая Ваўчыца. — Што нам даць тым, хто прыйдзе пасля — магчымасць сыта кроцьчыца магілі?" Важак зграі Дзед, яго папалчнікі Шэры і Рваны Бок навуцаны жыццём: спакой і ежа — гэта не так ужо і мала. "Гніплё, хваробы, грыз і тло" — вось што такое свабода для Рванага Бока, які таксама па-свойму клапоціцца пра дабрабыт зграі і яе будучыню. Але перамагае ўпартая маладосць — Даўганагая вядзе зграю ў той самы неабсяжны стэп, у пагоню за аленем сваёй мары. І толькі тутпрыходзіць разуменне: што здавалася песняй у сне

кожнаму падумаць над вельмі істотнымі, агульначалавечымі пытаннямі. Ад акцёраў такая п'еса вымагае высокага майстэрства і гранічнай шчырасці. Таму "ў бой" былі кінуты лепшыя акцёрскія сілы тэатра: выдатная пара Людміла Сідаркевіч — Ігар Сігоў, Валерыя Кашчэў, Галіна Чарнабаева, малады і перспектыўны Максім Панімацанка, іншыя артысты РТБД. Таксама да ўдзелу ў "Песнях ваўка" былі запрошаны двое славуных акцёраў з іншых тэатраў — роллю важнага Дзёда ў змену выконваюць народны артыст РБ, купалавец Генадзь Гарбук і заслужаны артыст РБ, акцёр Рускага тэатра Эдуард Гарачы.

Пастаноўшчык "Песень ваўка" Уладзімір Арлоў — больш вядомы як кінарэжысёр. У спектаклі РТБД спрактыкаваная рэжысёрская рука адчуваецца перш за ўсё ў цэльнасці спектакля. Як кажучы, ні аднаць, ні дадаць — усё да месца, усё своечасова і "у тэму". На сцэне — каманда, сапраўдная "зграя", дзе кожны ведае сваё месца. Складаную задачу — перадаць ваўчыную пластыку, не скаціўшыся да крыўлення, — рашалі ўдавіх Уладзімір Лаўрухін і Ігар Сігоў, акцёр тэатра, які ўжо трады-

фільмы былі трохі слабейшымі, хаця і ствараліся на нацыянальнай глебе. Зараз я і не знаходжу беларускага рэжысёра вось з такім адкрытым сэрцам...

— У нас даўно не было фільма-падзеі, які змог бы выклікаць дыскусію ў грамадстве, друку.

— Зараз наперадзе жанравае кіно, яно, так бы мовіць, выратоўвае кінатворцаў, а чалавек з яго няшчасцямі, турботамі, надзеямі, калі яны ёсць, застаецца недзе ў баку, ён эканамічна не выгадны гэты чалавек. Такі час, відаць, трэба перацяраць. Дзесяцігоддзі два. Тады кінематограф ці зусім растворяецца ў глабалізме, ці з'явіцца ў нейкай новай форме. Старое кіно ўжо не адродзіцца. Толькі пад уплывам настальгіі мы будзем глядзець гэтыя добрыя, замілавальныя фільмы мінулага стагоддзя.

Шкада, што цяпер усе гоняцца за амерыканскім кінематографам. Многія мінскія кінатэатры сёння пераводзяцца на долбігук. А ў іх жа нашыя сціплыя карціны не пакаж! Кінатэатр "Змена", дзе можна было паглядзець нацыянальную кінапрадукцыю, аказаўся эканамічна не выгадным і яго скасавалі. Я асабіста не прыхільніца долбігукі, прызнаюся вам шчыра. Сучасныя тэхналогіі наогул не даюць магчымасці сканцэнтравацца на тым, што адбываецца з чалавекам на экране. Ва ўсіх гэтых бавіках, "фэнтэзі", на мой погляд, няма сапраўднага жыцця.

— Ефрасіння Леанідаўна, я бачу вас амаль на кожным кінапраглядзе, якія ладзіць "Кінаклуб". Многія з вашых вучняў-кінакрытыкаў не прыходзяць на гэтыя кінапаказы, а вы заўсёды іх наведваеце. Гляджу і здзіўляюся.

— Вы думаеце, я магу толькі да кінатэатра "Перамога" дакочыцца? Я нават у "Аўрору" ездзіла, каб паглядзець цікавую мне стужку. Бо ведаць, адчуваць, бачыць — гэта мая форма існавання ў мастацтве, я без яе не магу, я сябе так выхавала. Заўсёды павінна быць нейкае інтэлектуальнае насычэнне. Наваткалі я пра нешта не пішу, я павінна пра гэта ўсё роўна ведаць, бо без супаставлення нельга сказаць нешта сваё арыгінальнае ў крытыцы. Павінен быць запас, з якога можна будзе заўсёды нешта выкарыстаць, нават свае крытэрыі вывесці і не адступацца ад іх. Бо зараз, калі бегчы за крытэрыямі, што прапаваюцца на фестывалях ці нават у прафесійным часопісе "Іскусство кино", то, далібог, звар'ядзецца. Калісьці Максім Горкі гаварыў, што кінакрытык павінен быць вышэйшым па інтэлекце за стваральніка фільма.

Гутарыла
Вольга БАРАБАНШЧЫКАВА

ПРЭМ'ЕРЫ

ІХ ЦАЛУЕ СВІТАНАК

Напярэдадні адкрыцця сезона ў Коласаўскім тэатры рэжысёр Віталь Баркоўскі паказаў спектакль па сваёй п'есе "І нас пацалуе світанак".

Спектакль пра тых, хто трапіў у бяду. І бяды гэта — наркатыкі. Сюжэт пастаноўкі амаль дэтэктыўны, таму што гісторыя юнакоў, што трапілі ў пастку наркамафіі, звязана і з пасадаю іх бацькі, і з кар'ернымі інтрыгамі, і з сур'ёзным пераездам рынкаў.

Рэжысёр В. Баркоўскі даследуе механізм Трагедыі, які замыкае сюжэт у круг, гоніць яго і персанажаў па ім, не знаходзячы выйсця. У жыцці ўсё паўтараецца: і памылкі, і шкадаванні, і надзеі, і пакуты, і... смерць. Нам здаецца, што нашае жыццё — выключнае, таму што яно — нашае. А вывяляецца, што ніякай выключнасці няма.

Спектакль "І нас цалуе світанак" створаны ў стылі харэадрамы (тут пластычны тэатр суадносіцца з тэатрам драматычным), адкрытым В. Баркоўскім у пастаноўцы "Зямля" паводле твораў Якуба Коласа. Гэтакім рэжысёру ўласціва дацягненасць да пошуку пачатку творчасці. У памкненні знайсці нешта зусім нечаканае, раней незнаёмае, ён збуррае традыцыйную форму, змешвае "фарбы", каб адшукаць новы "колер". У такіх спектаклях няма фіналаў. На сцэне ў любы момант дзеянне можа ці то выпадкова скончыцца, ці то доўжыцца яшчэ некалькі часоў.

У спектаклях Баркоўскага акцёры звычайна працуюць на мяжы сваіх магчымасцяў, ствараючы нечаканыя для сябе вобразы. У "Світанку" гэта робяць Пётр Ламан, Рыгор Лойка, Зінаіда Ліневіч, Святлана Жукоўская, Раіса Грыбновіч, Галіна Букаціна. Харэограф Дыяна Юрчанка даўно супрацоўнічае з Коласаўскім тэатрам і паспяхова пераносіць асабісты вопыт і густ, выхаваны на ІФМС, на беларускую сцэну (дзякуючы Дыяне наш драматычны тэатр можа цалкам сапернічаць з многімі пастаноўкамі славутых майстроў сучаснай харэаграфіі). Гнуткасць сталёнага колеру касцюмаў, пантэрная пластыка маладых акцёраў напаяняюць спектакль дадатковым сэнсам.

Таццяна КАТОВІЧ

ВЫСТАВЫ

ЮНЫЯ МАСТАКІ ПРА ЯНКУ КУПАЛУ

У Дзяржаўным літаратурным музеі адкрылася выстава выяўленчага мастацтва.

Аснову склалі тэматычныя працы навучэнцаў студыі Палаца культуры Мазырскага нафтаперапрацоўчага завода, прысвечаныя 120-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы. Не абышлі студыйцы сваёй увагай раскошу і ўрачыстасць зямнога характава яе Вялікасці прыроды. Працы здзіўлялі і прыцягвалі да сябе сонечнасцю і цёплай фарбай, віртуознай і лёгкай імправізацыяй, музычнасцю гучання колеру фантастычных вобразаў дзіцячай мары. Але ўспрыманне непаўторнага свету мастацтва было б немагчымым без кіраўніка студыі Святланы Купрыянавай, чалавека незвычайнай дабрыві і сапраўднага прафесіянала.

Справаздачныя выставы яе выхаванцаў за апошнія гады можна было бачыць не толькі ў Мазыры ў гарадской выставачнай зале, але і ў карціннай галерэі — філіяле Нацыянальнага музея Беларусі, у Нароўлі — у гарадскім музеі народнай творчасці і іншых кутках Беларусі. Іхнія працы ведаюць у Аўстрыі — у горадзе Люстэнау дзіцячыя малюнкi склалі аснову прыватнай галерэі дзіцячай творчасці. А ў Славені да калядных

святаў выйшлі паштоўкі з рэпрадукцыямі прац выхаванцаў Святланы Купрыянавай.

Адкрыла выставу дырэктар музея, унучатая пляменніца Янкі Купалы Жанна Далкюнас. Перад прысутнымі выступілі намеснік дырэктара Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі Юрый Піскун, галоўны рэдактар «Беларускага радыё» пазт Навум Гальяровіч, мастакі Міхась Міронаў і Васіль Касцючэнка, Марына Канавалава, мастацтвазнаўца Тамара Анісімава, галоўны метадыст Палаца культуры МНПЗ Таццяна Нягрэва, а таксама бацькі студыйцаў, цяперашнія і былыя выхаванцы Святланы Купрыянавай.

Усе ўдзельнікі выставы атрымалі ў падарунак зборнікі паэзіі Я. Купалы «Явар і каліна». Святлане Купрыянавай уручылі рарытэтны медаль, выпушчаны Маскоўскім манетным дваром да 100-годдзя песняра Янкі Купалы і сярэбранага юбілейнага манета да яго 120-годдзя.

Паездка ў сталіцу юных мастакоў адбылася пры непасрэднай дапамозе Мазырскага нафтаперапрацоўчага завода.

Зося КУСТАВА



ВЕЧАР СЕРБСКОЙ ДРАМАТУРГІІ

8 лістапада на Малой Купалаўскай сцэне "Тэатр п'есы" наладзіў публічнае чытанне "Фантомаў". Так называецца п'еса маладога сербскага драматурга Алены Кайгі, якая складаецца з дзвюх невялікіх драм, не звязаных сюжэтна, але аб'яднаных агульнай тэмай — каханнем, яго радасцямі і перш за ўсё праблемамі. Гэта першае знаёмства нашых тэатральных "гурманаў" з набыткамі сучаснага сербскага тэатра.

Як трапа выказаўся дырэктар Купалаўскага тэатра Генадзь Давыдзкі, праект пад назвай "Тэатр п'есы" быў створаны, каб "пераварыць" як мага больш цікавай сучаснай драматургіі. Сапраўдны паўнаватрасны спектакль рыхтуецца паўгода-год і вымагае вялікіх матэрыяльных выдаткаў, працы рэжысёра, сцэнографа, кампазітара і многіх іншых людзей. А "чытка" дазваляе ў гранічна кароткі тэрмін і з мінімальнымі выдаткамі прэзентаваць цікавую драматургію, што раней не ставілася і не друкавалася.

"Тэатр п'есы" ўпершыню стартаваў у мінулым сезоне прадстаўленнем п'есы Андрэя Курэйчыка. У гэтым сезоне стваральнікі праекта вырашылі пашырыць геаграфію прадстаўляемых п'ес. Першай іх прывабіла сербская драматургія, надзвычай папулярная зараз у свеце. Купалаўскаму тэатру пашчасціла наладзіць творчыя сувязі з белградскім тэатрам "Атэль": беларускі бок прапанаваў пазнаёміцца з п'есамі беларускіх драматургаў А. Дударова, А. Курэйчыка, А. Шурпіна, а сербы ў адказ даслалі свае п'есы, сярод якіх былі і "Фантомы".

Алена Кайга ў драматургію прыйшла не так даўно. Да гэтай пары яна ўжо паспела і сцвердзіць сябе ў якасці прафесійнай балерыны, выкладчыцы сучаснага балетнага майстэрства і мастацтвазнаўцы. Першая яе п'еса "Паўстанне" з'явілася гады чатыры таму і была прысвечана праблемам стаўлення моладзі да веры, да жыццёвых турботаў і набліжалася гэтым да беларускай рэчаіснасці. У сваіх "Фантомах" месцамі як псіхолог, а месцамі — і як філосаф — драматург даследуе ў дзвюх драмах праблему свабоды ў каханні. Алена

ўдаецца галоўнае — падштурхнуць гледача да сумесных развагаў з героямі. Сапраўды, ніхто нікому не належыць, але чаму ж тады так балюча раніць здрада? Чаму з часам праходзіць палкасць? І ўвогуле, ці мае вагу нечае існаванне, акрамя ўласнага? Разам з сербскім аўтарам адказу на гэтыя пытанні шукалі маладыя акцёры-купалаўцы: Ганна Хітрык, Юлія Шпілеўская, Віталь Любецкі, Яна Русакевіч, Кацярына Яворская, Ігар Пятроў. Пасля літаральна дзвюх-трох рэпетыцый яны здолелі перадаць драматургічнае напружанне п'есы, а рэжысёр Уладзімір Шчэрбань дапамог надаць спектаклю-чытцы больш аб'ёмнае гучанне з дапамогай відэазэкрана і адпаведнай музыкі.

"Фантомы" Алены Кайгі сабралі поўную залу. Сярод гледачоў былі і сербскія грамадзяне, ў тым ліку саветнік па культуры сербскага пасольства ў РБ спадар Аўрамавіч. Чытка ўжо традыцыйна завяршалася зацікаўленым абмеркаваннем пачутага і ўбачанага. Перакладчык п'есы Аксана Пісецкая адказала на пытанні пра асобу драматурга, акцёры запыталіся ў гледачоў пра ўражанне ад п'есы і мэтазгоднасць ператварэння яе ў сапраўдны спектакль, кіраўнік літаратурнай часткі тэатра Марына Барціцкая расказала пра планы "Тэатра п'есы", а дырэктар тэатра Генадзь Давыдзкі паразважаў на контмэтазгоднасці такой працы і яе перспектывы. І сапраўды, зараз у Купалаўскага тэатра з'явілася магчымасць стварыць "культуры" тэатр, які будзе карыстацца вялікай папулярнасцю сярод "прасунутай" моладзі нароўні з ужо існуючым "культурым" кінематографам...


Юлія ПАЛАЧАНІНА

цыйна займаецца пастаноўкай сцэнічных баёў. Кожны "воўк" атрымаў індывідуальны пластычны малюнак ролі, але зграя ў агульных сцэнах засталася адзіным арганізмам, жахлівым у нянавісці да вінаватага і вясёлым у пацешных ловах.

"Неяк шэра ўсё" — прабурчэў побач са мной пажылы глядач. Так, сапраўды, мастачка Вольга Грыцаева апрагнула ўсіх ваўкоў — акцёраў у шэрыя паўпразрастыя трыко з мудрагеліста прыладжанымі кавалачкамі скуры, а цэнтральнай дэталлю сцэнаграфіі зрабіла вялізнае пано — заслону, якое нагадвае ці то вялікую скуру, ці то злітую ў адно воўчыю зграю на паляванні, калі глядзець на яе з вышыні. На мой погляд, у яе атрымаўся ўдалы, "чытальны" вобраз, які пазбягае залішняга натуралізму нахштальт прымацаваных хвастоў (не ў ТЮГу ўсё ж такі) і ў той жа час яднае знешняе з унутраным, з сэнсам. Выйграў спектакль ад удзелу ў яго стварэнні прафесійнага кампазітара Генадзя Ермачэнкава.

Юлія ПАЛАЧАНІНА


Фота К. ДРОБАВА.



Мастак-пейзажыст магчыма палядае на пейзажыста-фотамастака з пэўнаю пагардаю. Маўляў, усёй справы, што зарадзіць камеру стужкай, дачакацца "паштовачнага" надвор'я (на паштоўках звычайна сонечны дзень, блакітнае неба), знайсці кропку ды націснуць кнопку. Гэта вам не тое, што доўга выношваць творчую задуму, чакаць натхнення, пакутліва шукаць вобраз. Але насамрэч фотаапарат такі ж інструмент творчасці, як пэндзаль ці аловак.

Як адказ на запатрабаванне часу выйшаў у 2000 годзе ў свет альбом "Добры дзень, Беларусь" Георгія Ліхтаровіча. З'явіцца раней у Беларусі ён не мог. Каб адчуць сябе прыгожай Беларусь мусіла найперш стаць незалежнай. Георгій Ліхтаровіч ішоў да гэтага твора ўсё жыццё. Ён рабіў альбом не па чыйсьці замове, а па ўласнай душэўнай патрэбе. Як творца шлях да сваёй Беларусі ён распачаў у школьныя гады, калі захапіўся фатаграфіяй. Зараз Георгію Ліхтаровічу пяцьдзесят пяць год. Яму давялося працаваць асістэнтам кінааператара на Мінскай студыі дакументальных фільмаў, служыць у войску, працаваць у Інстытуце мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору Акадэміі навук Беларусі, вывучаць архітэктуру ў Беларускай політэхнічнай інстытуце. Быў Ліхтаровіч фотакарэспандэнтам "Голаса Радзімы", удзельнічаў у стварэнні першых тамоў "Збору помнікаў гісторыі і культуры", выкладаў фатаграфію ў нашым тэатральна-мастацкім інстытуце. Ён аўтар шэрагу фотаальбомаў, што выйшлі ў выдавецтве "Беларусь". Ён рыхтаваў фотарэпрадукцыі для трох "манументальных" альбомаў па гісторыі Беларускага мастацтва.

Калі ўсё жыццё працуеш на кагосьці, рэалізуючы тую ці іншую задуму работадаўцы,



дык непазбежна (калі ты творца) пачынаеш марыць пра нешта сваё, уласнае. Ад пачатку табою задуманае і да канца табою здзейсненае. "Добры дзень, Беларусь" — здзейсненая мара пра Сваё, погляд на сваю краіну чалавека, на гэтай зямлі народжанага. З такой кнігай не сорамна ехаць за мяжу, паказваць яе людзям іншых краін. Першае і галоўнае ўражанне ад альбома: прыгожая краіна! Пры тым, што мастак нічога не прыхарошвае, нічога не выдумляе. Проста ён засяроджвае ўвагу на вечным, не пускае ў кадр выпадковае, штучнае, неістотнае. Прапаноўвае глядачу сваю версію вечнасці.

Той, хто больш-менш знаёмы з папярэднімі творамі мастака, магчыма быў здзіўлены новаю іпастасцю творцы. Па сутнасці "Добры дзень, Беларусь" — паэтычны зборнік, праілюстраваны беларускімі краявідамі. Так, Георгій Ліхтаровіч выступае як паэт. Ён прымушае глядача стаць яшчэ і чытачом. Прымушае без прымусу.

Мой любімы фотамайстар — Карэл Пліцка. У нашай краіне ён вядомы найперш, як аўтар цудоўнага чорна-белага фотаальбома "Прага". Дзякуючы гэтаму генію фатаграфіі Прагу палюбілі як родны горад людзі, якія ніколі ў ім не былі. Я заўсёды зайздросціў чэхам і славакам за тое, што яны маюць такога мастака. Пасля з'яўлення альбома "Добры дзень, Беларусь" пачуццё зайздрасці крыху сцішылася. Георгій Ліхтаровіч здолеў сцвердзіць тую ісціну, што Беларусь — цудоўная краіна, якой Бог нездарма вызначыў месца ў цэнтры Еўрапейскага кантынента.

Вобраз, намалёваны фотакерамай, і вобраз, намалёваны словам, узаемна ўзбагачаюць аднаго.


*Над празрыстым бярозавым гаем,
Над іскрыстым сусветам азёрным
Бела-чорная птушка лунае,
Каб не стала жыццё бела-чорным.*

Кожнаму хочацца бачыць плён сваёй працы, ведаць, што яна мае сэнс.

*У руплівасці новага ранку
У прасторы буслоў клекатанне...
Калі справу пачнем на світанку —
Добры дзень у краіне стане.*




Гэтымі радкамі Георгій Ліхтаровіч распачаў сваю кнігу. Імі ж я мушу скончыць свае нататкі.

П. ВАСІЛЕЎСКИ



У ЦЭНТРЫ КАНТЫНЕНТА

Фотамастак Георгі ЛІХТАРОВІЧ



Можна лічыць агульнапрызнанай думку, што надзвычай моцныя імпульсы даюць пісьменнікам родныя мясціны, той кут, дзе будучы майстар слова нарадзіўся або правёў свае дзіцячыя гады. Вядомы рускі паэт, па сутнасці наш зямляк А. Т. Твардоўскі, які шмат добрых слоў сказаў пра нашу літаратуру, беспамылкова адрозніваў у ёй выдатных майстроў ад мітуслівых прыстасаванцаў і пустабрэхаў (ёмістае слоўца Твардоўскага!), назваў гэты кут малой радзімай. У артыкуле "Аб вялікай і малой радзіме" ён пісаў: "для ўсякага мастака, у асаблівасці для мастака слова, пісьменніка, наяўнасць гэтай малой, асобнай і асабістай радзімы мае велізарнае значэнне. Ёсць пісьменнікі, чытаючы якіх не ўдаецца адчуць, распазнаць, адкуль яны родам... Але ў творах сапраўдных мастакоў... мы беспамылкова распазнаём прыкметы іх малой радзімы". А ў выдатна напісаным артыкуле-даследаванні "Пра Буніна", дзе сёння рэжучы вуша толькі адмоўная ацэнка горка-праудзівых бунінскіх дзённікаў, вядомых пад назвай "Акаянныя дні", ды тыповыя для свеціх часоў рэверансы ў бок кампартыі, без якіх

зямля" з яе незабыўным для кожнага свядомага беларуса запевам:

*Мой родны кут, як ты мне мілы!
Забыць цябе не маю сілы!*

Паэзія самага высокага кшталту. Але калі б Колас абмежаваўся толькі гэтакім лакальным аспектам, дык ці набыла б яго паэма значнасць самага прадстаўнічага ў нашай літаратуры твора пра беларусаў? Я тут маю на ўвазе думку А. Адамовіча, які казаў, што калі б з усёй беларускай літаратуры трэба было выбраць толькі адзін твор пра нас, дык разумны выбар паў бы, канечне ж, на "Новую зямлю".

Вялікі мастак і мудры філосаф Якуб Колас у "Новай зямлі", пачаўшы з паэтызацыі роднага кута і абмалеўкі самых блізкіх людзей — бацькі, маці, дзядзькі Антося і іншых, у канчатковым выніку з вялікай, амаль энцыклапедычнай рознабаковасцю паказаў быццё беларусаў і ў яго спрадвечных, вельмі ўстойлівых і па-свойму надзвычай прывабных рысах, і ў той праблемнасці, якая заўсёды хвалявала чалавека працы, кармільца самога сябе, сваіх дзяцей, а ўрэшце народа, дзяржавы, чалавец-

Вядзі ж ты рэй, вядзі... адзін...

Як лепшы брат, як родны сын.

Бог не судзіў мне бацьчы волі

І кідаць зерні ў свае ролі...

Зямля... зямля... туды, туды, брат,

Будуй яе... ты дай ёй выгляд...

На новай лад, каб жыць нанова...

Як толькі не шаманіла наша ідэалагізаванае літаратуразнаўства свеціх часоў вакол гэтых радкоў! А ў іх жа — водгалас неадступнай мары пра вольную працу на сваёй зямлі і нават пра сялянскі рай усё на ёй жа, на сваёй зямлі-зямельцы.

Як ужо адзначалі сучасныя даследчыкі (У. Гніламёдаў, У. Конан), сама назва паэмы мае глыбінны, шматзначны сэнс. Яна запазычана з "Бібліі" — "з апакаліптычнага прароцтва аб райскай новай зямлі" (У. Конан). Восць у якія далёкія сягнула ўрэшце паэма, пачатая радкамі пра родны кут і "крынічкі вузенькае ложка".

Як твор пра родную Багацькаўку на Мясціслаўшчыне пісалася і "Камароўская хроніка" М. Гарэцкага, у якога павага да "роднага карэння", роздум над ім былі вельмі моцнымі. Яна, Малая Багацькаўка,

Наяўнасць такіх эпічных па сваёй маштабнасці характараў, якія нясучы адбітак свайго часу, глыбінна народнага жыцця, а каранямі сягаюць у сапраўдную, а не сфальсіфікаваную пісьменніцкім прыстасавальніцтвам гісторыю краіны, — гэта адна з галоўных, вызначальных прыкмет сапраўднай эпапейнасці твора.

І тут не мае асаблівага значэння шырыня падзейнага развароту, які ў прыняцце можа быць сцягнуты да адносна невялікай прасторы. Героі многіх твораў нобелеўскага лаўрэата У. Фолкнера дзейнічаюць у адной выдуманай ім акрузе на поўдні ЗША. Гэтую сваю акругу "велічынёй з паштовую марку", відаць, па ўяўленні на карце, Фолкнер назваў Іюкнапаўтофай. І такая абмежаванасць прасторавых каардынатаў у яго творах не перашкодзіла мастаку атрымаць сусветнае прызнанне, бо пісьменнік здолеў і пры такім прасторавым самаабмежаванні заглябіцца, як лічаць крытыкі, у зрустак праблем амерыканскай гісторыі і амерыканскай сучаснасці". Магчымым жа гэта стала таму, што ў творах Фолкнера лакальнасць толькі ў геаграфічных абсягах дзеяння, а не ў маштабах бачання чалавека, якія вызначаюць сваёй глабальнасцю.

У нашай жа літаратурнай практыцы недахоп глыбіні ў спасціжэнні рэчаіснасці многія імкнуцца кампенсаваць шырынёй прасторава-падзейнага ахопу, уяўнай эпапейнасцю ды так званай панарамнасцю, якая і ў таленавітых пісьменніках рэдка прыводзіць да мастакоўскага поспеху. Замах на паказ партызанскай вайны ад яе пачатку і да канца ў маштабах усёй Беларусі істотна пашкодзіў М. Лынькову, які свае "Векапомныя дні" пэўны час пісаў як эпапею. Праўда, сам ён потым адмовіўся ад гэтага вызначэння і з іроніяй называў свой твор апуеяй. А даследчыкі, у тым ліку добра вядомыя, яшчэ да самага нядаўняга часу сцвярджалі, што эпапея ў Лынькова атрымалася, і нават на поўным сур'ёзе супастаўлялі "Векапомныя дні" з талстоўскай "Вайною і мірам", эпапеяй класічнай.

Вядома, у "Векапомных днях" ёсць нямала выдатна напісаных старонак, на якіх талент пісьменніка праявіўся выразна і ярка. Лынькоў звычайна хораша адлюстроўваў паэзію чыгункі, з якой звязаныя незабыўныя ўражанні яго дзіцячых гадоў. Ёсць гэтая паэзія і ў некаторых раздзелках з рамана "Векапомныя дні". Сам пісьменнік лічыў, што "з найбольшай дакументальнай дакладнасцю" ў яго выпісаны Заслонаў, які праславіўся сваёй дыверсійнай дзейнасцю на аршанскім чыгуначным вузле. Але на самай справе і Заслонаў у Лынькова далёка не ва ўсім паказаны больш-менш дакладна. Новае сведчанне гэтаму — нядаўна апублікаваны артыкул "Невядомы камбрыг Заслонаў" ("Звязда", 2002, 27 жніўня). Магчыма, што і Лынькоў ведаў пра Заслонава не ўсё. А самае галоўнае, што ён у сваім рамане кіраваўся афіцыйнай версіяй падзей Айчынай вайны, версіяй яшчэ сталінскіх часоў, у шмат якіх адносінах далёкай ад таго, што было ў жыцці. Ужо гэта не дазваляла пісьменніку па-сапраўднаму заглябіцца ў аналіз тых падзей, якія ён адлюстроўваў.

Ёсць сваё адметнасцю звароце да роднага кута ў прозе В. Быкава, самага знакамітага цяпер нашага пісьменніка з сусветным прызнаннем. Яно пачалося з быкаўскіх апавесцей пра вайну. Вяваць яму давялося ўдалечыні ад родных мясцін і нават не ў Беларусі, а за яе межамі. Пішучы пра франтавую вайну, доўгія вёрсты якой Быкаў мераў у самым яе пачатку, і потым з позняй восені 1943 года да пераможнага завяршэння, ён абаліраецца на ўласнае веданне яе пакутнага, шчодрата палітага крывею ходу, а замілаванасць да родных мясцін на Ушаччыне выказвае вуснамі герояў, якім дае сваю радаслоўную, часам і ўласнае імя (псіхалагічна і па ўзросце блізі да аўтара Глеычкі з "Жураўлінага крыку" невыпадкова названы Васілём). Пісьменнік і сам падкрэсліваў, што многае ў яго творы "прышло з дзяцінства, з роднага кутка. Пейзажы, партреты, некаторыя падзеі і геаграфія іх, якія прама ці ўскосна адносяцца да Ушаччыны, знайшлі сваё месца ў апавесцях "Жураўліны крык", "Трэцяя ракета", "Пайсці і не вярнуцца" і інш. Быкаўскія Пятрок і Сцепаніда Багацькі са славаўтай апавесці "Знак бяды" ўзялі шмат рысаў ад бацькоў пісьменніка, якія сталі прататыпамі гэтых вобразаў.

Увогуле ж трэба сказаць, што ў некалькіх, але туга спрасаваных апавесцях Быкава падзеі і часавы ахоп жорстка абмяжоўваецца, спускаецца максімальна. Але гэта не перашкодзіла пісьменніку выйсці на "карэнныя праблемы мастацкага даследавання сутнасці чалавека XX стагоддзя" (Ч. Айтматаў). Бо мастак здолеў надзвычай глыбока паказаць псіхалогію ўцягнутых у вайну людзей, намалюваць цэлы шэраг сапраўды народных характараў зноў жа з агульначалавечай значнасцю, а ў пазнейшых творах і з яркай беларускай нацыянальнай адметнасцю.

(Заканчэнне на стар 14-15)

РОДНЫ КУТ І ВЯЛІКА СВЕТА

тады не абыходзіліся ўсе мы, — у гэтым артыкуле з афарыстычнай трапнасцю сказана, што родны кут дае мастаку вельмі трывалы запатэ запас. "Гэты запатэ запас уражанняў дзяцінства і юнацтва дастаецца мастаку на ўсё жыццё. Ён можа шматкратна памнажаць яго назапашваннем пазнейшых назіранняў, вывучэннем жыцця ў прыроды і па кнігах, але замяніць гэтую аснову пазнейшымі спасціжэннямі свету немагчыма нічым, як немагчыма замяніць у сваёй памяці родную маці другой, хоць і самай цудоўнай жанчынай".

Для самога Твардоўскага запатэ запасам, які падтрымліваў эмацыянальную сілу яго паэзіі, даваў ёй моцныя токі пачуццёвай першароднасці, стала Смаленшчына, родная вёска Загор'е, размешчанае тут. Для Якуба Коласа запатэ запас незабыўных уражанняў дзяцінства дала Стаўбцоўшчына з яе Акінчыцамі, у якіх нарадзіўся паэт, Ластком, Альбучцо і Мікалаеўшчынай. Шмат значылі для Янкі Купалы Прудзішча, Солішча, Апопы і іншыя мясціны на Лагойшчыне і Міншчыне, хоць нарадзіўся ён у Вязынцы (цяпер — Маладзечанскі раён). Але там ён жыў толькі адзін год. Згадаю таксама Малую Багацькаўку М. Гарэцкага, чорнаўскія Боркі і Цімкавічы ў спускакапальніскім рэгіёне, куляшоўскія Саматэвічы і раку Бесядзь на Магілёўшчыне, танкаўскія Пількаўшчыну і Нарачанскі край, мележаўскае Палессе, яго Хойніцкі раён з Глінішчамі і Каранеўкай, якая пад пяром мастака стала Куранямі, чыгрынаўскі Вялікі Бор зноў жа на Магілёўшчыне. Ён у раманах пісьменніка атрымаў назву Верамейкі, запазычаную ў вёскі з Чэрыкаўскага раёна. А як моцна звязана з роднымі вытокамі творчасць А. Пысіна, Р. Барадуліна, Г. Бураўкіна, Н. Гілевіча, В. Адамчыка ці І. Пташнікава! Тое ж можна сказаць пра М. Стральцова, А. Кудраўца і многіх іншых.

У такіх пісьменніках, як П. Панчанка і Я. Брыль, запатэ запас самых трывалых, жыццядайных для творчасці ўражанняў чэрпаўся не з жыцця Талліна, у якім нарадзіўся Панчанка, ці Адэсы, у якой нарадзіўся Брыль, хоць і гэтыя вельмі адметныя гарады знайшлі пэўны водгук у творах майстроў (у Брыля не такі і рэдкі), а з крыніц Бягомльшчыны, якая з дзіцячых гадоў стала душэўнай і духоўнай радзімай паэта, і Наваградчыны, дзе размешчана Загора — самы запаветны куток свету для Брыля, назаўсёды абжыты ім з часоў свядомага маленства. Ды і ў славаўтага цяпер У. Караткевіча больш моцна і рознабакова адгукнулася ў ягоным пісьменніцкім вопыце не Орша, дзе ўпершыню пабачыў свет гэты рамантычны рыцар чалавечнасці, а той малюнічы куток прыдняпроўскай Рагачоўшчыны, які стаў яго самым трывалым душэўным прыстанішчам. Тут Караткевіч адчуваў свае гістарычныя карані, што сягалі да паўстанцаў К. Каліноўскага. А для Н. Арсенневай родным краем, духоўнай радзімай стала Беларусь, хоць сама яна нарадзілася ў Баку і не ў беларускай, а ў рускай сям'і. Фактрэдкі і вельмі цікавы.

Ці не найярчэйшым прыкладам таго, з якімі любасцю і замілаваннем улаўляецца мастаком родны кут, дае творчасць Я. Коласа, найперш яго самая выдатная, унікальная ў сусветнай літаратуры паэма "Новая

зямля, бо без хлеба, без таго, што дае толькі зямля, усё яшчэ не абыходзіцца ніхто.

Праблема зямлі і вольнай працы на ёй, а значыць, і свабоды чалавека ў шырокім сэнсе, стала галоўнай у коласаўскай паэме. І ўжо гэта вызначыла глабальнасць яе зместу, яго агульначалавечы характар. Багата агульначалавечыя ёсць і ў маштабных вобразах галоўных герояў твора, якія разам з тым застаюцца і адметнымі нацыянальнымі тыпамі. І гэта заканамерна, бо чым глыбей узята сваё, нацыянальнае, тым большы ў ім агульначалавечы змест.

З-за "Новай зямлі" Коласу ў свой час папсавалі багата крыві, вытлумачваючы твор па-бэндаўску, з жахлівай вульгарызцыяй. Ды і сам Колас, ратуючы паэму, мусіў напісаць, што "Новая зямля" не мае асабліва шырокага замаха, што яна адлюстроўвае толькі мінулы эпоху. "Сваімі вытокамі паэма зыходзіць з канца дзевятнаццатага стагоддзя" — так прыйшлося сцвярджаць паэту ў прадмове да трэцяга выдання "Новай зямлі" (1934). У гэтай жа прадмове аўтара, таксама вымушана, зазначыў, што "свая зямля, свая гаспадарка, да якой з усёй палкасцю свайго сэрца імкнецца Міхал і ў якой ён сваё вызваленне, не могуць даць яму гэтай волі, гэтага вызвалення".

Прызнаць, што "Міхал выбірае няправільны, фальшывы шлях свайго вызвалення", Колас быў вымушаны таму, што пры большавіках так зване ўласніцтва асуджалася. Яны з ім, калі гэта датычылася народа, змагаліся рашуча і жорстка. Бо кіраўнікі большавіцкага рэжыму, якія на выпадак свайго паражэння забяспечвалі сябе саліднымі рахункамі ў швейцарскіх банках, добра разумелі, што чалавек, які мае матэрыяльную аснову, тую ж уласную зямлю, дзе можа гаспадарыць па-свойму, — гэты чалавек цяжэй паддаецца маніпуляцыям ягонай свядомасцю, а можа і увогуле супраціўляцца ўладзе, калі яна замахваецца на яго дабрабыт. Урэшце ж і раскулачванне, у выніку якога знішчаліся самыя дбайныя сельскія гаспадары, было скіравана на тое, каб пазбавіць вёску ад людзей незалежных. Сама калектывізацыя азначала, што усё сялянства становіцца абрабаваным і цалкам бяспраўным, ва ўсім залежным ад дзяржавы. Таму і Коласу прыйшлося адмоўна выказацца пра "тэндэнцыі ўласніцтва, паложаныя ў аснову паэмы" (словы з прадмовы 1934 года).

На самай жа справе ў "Новай зямлі" вельмі выразна паэтызуецца мара пра ўласную зямлю і сама любасць хлебабога да працы на зямлі. Нездарма ж Міхал пеціць мазольнымі рукамі жытні колас, "нібы сына свайго малаго". І гэта ж ён разважаў:

*А дзе ж той выхад? дзе збавенне
З няволі цяжкай, з паланення?
Адзін ён ёсць: зямля, зямля,
Свой пэўны кут, свая ралля:
То — наймацнейшая аснова
І жыцця першая умова.*

А вось і самыя апошнія словы Міхала, звернутыя да Антося:

*Антоська!.. Родны мой канаю...
Перагарэў, адстаў, знікаю...*

стала калыскай пісьменніцкага натхнення гэтага выдатнага мастака з трагічным лёсам. Аднак і Гарэцкі ўрэшце стварыў кнігу не лакальнага значэння, а твор настолькі маштабны, што крытыка (А. Адамовіч) слухна назвала яго дзённікава-хранікальнай эпапеяй пра лёс сялянства ў XIX і XX стагоддзях, твора пра сялянскую Атлантыду, над якой ўжо вырысоўвалася пагроза рассяляння, гвалтоўнага разбурэння і потым знікнення. Сваёй "Камароўскай хронікай" Гарэцкі і намагаўся зберагчы для чалавецтва той маральны, духоўны скарб, які назапасіла сялянская Атлантыда за тысячгагоддзі свайго існавання.

Шмат асабістага, таго, што захавала ўчэпистая дзіцячая памяць, уклаў у свае творы, у тым ліку ў раман "Птушкі і гнёзды" і апавесць "Муштук і папка", Я. Брыль. Але і ён выйшаў на шырокія і ёмістыя абагульненні. У "Птушках і гнёздах" ён паказаў, як у цывілізаванай краіне, часова адурманенай спрытнай дэмагогіяй, нараджаўся і набываў сілу гітлераўскі фашызм, а ў "Муштук і папцы", выкарыстоўваючы дакументальны матэрыял, на поўны голас сказаў пра сутнасць сталічнага таталітарызму, які аказаўся родным з гітлераўзмам. Такім чынам, абодва брыльёўскія творы асэнсоўваюць небяспеку дыктатарскіх рэжымаў, паказваюць іх згубнасць для чалавека і грамадства.

І. Мележ у "Палескай хроніцы" таксама ў многім ішоў ад уражанняў дзяцінства і ад асабістага перажытага пазней. Ягоньня куранецы і глінішчане, вядома ж, тыповыя палешукі нават са сваёй адметнай паляшучкай гаворкай. Але ж гэта нашы беларусы. Таму мне ніяк не хочацца пагаджацца, калі пісьменніка называюць палескім класікам і ледзь не галоўнай вартасцю "Палескай хронікі" лічаць рэгіянальныя рысы. Яны тут прыкметныя, бяспрэчныя. Увогуле, вывучаць родны край у прамым значэнні гэтых слоў вельмі карысна і безумоўна патрэбна, бо з замілаванасці, любові да роднага кута пачынаецца і любоў да радзімы, нараджаецца вялікае патрыятычнае пачуццё. Але ў дачыненні да неардынарных твораў мастацтва і літаратуры залішні націск пры іх даследаванні на рэгіянальнасць, мякка кажучы, непажаданы. Ён перашкаджае разуменню сапраўднага маштабу выдатных майстроў, фактычна змушаючы гэты маштаб да лакальнасці. А той жа Мележ — пісьменнік не лакальнага (рэгіянальнага) значэння. Гэта наш агульнабеларускі класік. Яго "Палеская хроніка" — кніга не пра палешукоў толькі, а пра беларускі народ. Яна, як слухна казаў украінскі пісьменнік А. Ганчар, "глыбока і па-новаму адкрывае беларусаў свету". Вяршыня дасягнення Мележа маюць значнасць еўрапейскую і сусветную. У "Палескай хроніцы" ён паказаў, прынамсі, цэнтральных герояў, таго ж Васіля Дзятла, Ганну Чарнушку, Апейку і Міканора, старога Глушака і яго сына Яўхіма, ды і некаторых іншых, з такой мастацкай сілай, з такой заглябленасцю ў іх псіхалогію, што яны набылі агульначалавечую зместоўнасць. Вядома, яны пры гэтым ніяк не трацяць сваёй вельмі выразнай нацыянальнай беларускай адметнасці, вызначанай і месцам нараджэння, жыцця, і гістарычным часам, што выпаў на іх долю.

НА НІВЕ ГІСТОРЫ

СЯРГЕЮ МАСІЯШУ — 75 ГАДОЎ

Рускаму пісьменніку Сяргею Паўлавічу Масіашу, які жыве ў Гомелі, споўнілася 75 гадоў. Гэта па пашпарце. А калі ўлічыць яго блуканні са сваімі героямі, то да гэтай даты давядзецца дадаць яшчэ некалькі стагоддзяў...



Нарадзіўся будучы раманіст у 1927 годзе ў Навасібірску. Служыў у арміі, працаваў на заводзе, вучыўся ў вячэрняй школе. Пасля заканчэння Навасібірскага педінстытута працаваў у сельскіх школах, пісаў вершы. Потым жыў у Алма-Аце — працаваў у выдавецтве "Кайнар" і газеце "Дружные ребята". Пасля жыў ва Уральску. Пераехаў у Гомель, дзе працаваў на тэлебачанні. Час ад часу выходзілі кнігі. Але Сяргей Паўлавіч не цешыў сябе надзеямі. Гэта былі толькі падступы да будучай працы. Жыццё ва Уральску (былым Яцікім гарадку, дзе некалі дзейнічаў Емяльян Пугачоў) падказала яму тэму першай гістарычнай аповесці "Ваня Крылов". З яе і пачалася сапраўдная работа на ніве гісторыі. На сёння ён аўтар 34 кніг, сярод якіх найбольш значныя — раманы "Александр Невский", "Святополк Окняны", "Ханский ярлык", "Великий государь Федор Алексеевич", "Без меня батальон не давать", "Фельдмаршал Шереметьев", "Похищение престола", "Одиссея батьки Махно" і інш.

Сяргей Масіаш — паўраб прэміі Валлянціна Пікуля. На рабочым стане пісьменніка аповесць "Птенцы Петра Маширова" — аб шматкратным чэмпіёне СССР, Еўропы і свету Віктары Курандове.

Дні і турботы Сяргея Масіаша працягваюцца. Гісторыя — гэта надоўга.

Юрый ФАТНЕЎ

ПРА "АРХІПЕЛАГ" КНЯЗЁЎ САПЕГАЎ

22 лістапада ў Нацыянальным гістарычным музеі (вул. К. Маркса, 12) у межах выставы "Гістарычны партрэт Вялікага Княства Літоўскага XV—XVIII ст." адбудзецца прэзентацыя кнігі Валлянціна Дубатоўкі "Архіпелаг Сапегі" — першага ачыненага даследавання сапегіўскай фундацыі на Беларусі. Пачатак у 18.00. Уваход вольны.

ЗАПРАШАЕМ!

29 лістапада 2002 года ў 18 гадзін у Вялікай зале Дома літаратуры пры ўдзеле Пасольства Украіны ў Рэспубліцы Беларусь, Саюза беларускіх пісьменнікаў, беларускага грамадскага аб'яднання украінцаў "Ватра" мае адбыцца літаратурная сустрэча "Тарас Шаўчэнка, Янка Купала, Якуб Колас: спадчына і сучаснасць".

Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі

аб'яўляе конкурс на замяшчэнне пасада прафесарска-выкладчыцкага складу (для тых, хто мае мінскую прарыску):

- кафедра канцэртмайстарскага майстэрства
- старшы выкладчык — 1;
- кафедра гісторыі музыкі
- прафесар — 1;
- кафедра філасофіі
- дацэнт — 1.

Тэрмін падачы заяў — адзін месяц з дня апублікавання. Заявы і дакументы накіроўваюцца на імя рэктара на адрас: 220030, г. Мінск, вул. Інтэрнацыянальная, 30. Даведкі па тэлефонах: 227-49-42; 226-06-70.

ЗАЛАТОЕ СЯЧЭННЕ

Чытаючы і перачытваючы кнігу паэзіі Васіля Макарэвіча "Квадратура круга", якая вылучана на атрыманне Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь, хочацца сказаць, якое ўражанне выклікалі б творы, змешчаныя ў гэты зборнік, калі б ён выйшаў сем-восем гадоў таму назад, а не ляжаў у шафе, чаканючы сваёй чаргі. Аднак вершы, напісаныя па гарацых слядах тагачасных падзей, што адбываліся не толькі ў Беларусі, але і за яе межамі, не страцілі свайго запалу, цікавасці, паэтычнага гучання і сягоння. Яны прыцягваюць увагу сваёй неардынарнасцю, тэматычнай разнастайнасцю, вобразнай сістэмай, мастацкім бачаннем рэчаў і з'яў.

Ужо ў першым вершы, якім пачынаецца кніга паэзіі "Квадратура круга", Васіль Макарэвіч як бы раскрывае сваё паэтычнае крэда: "Хачу я зводзіць душ людскіх масты, мяне іх раз'яднанне турбавала", і далей: "Пішу лісты я мёртвым і жывым і нават тым, хто заўтра закукае". Сказана больш, чым адкрыта і выразна, без аніякіх эквівокаў і хітрыкаў, як і трэба гаварыць у праграмным вершы, дзе выказваецца тое, што бывае самым патаемным, глыбока інтымным і разам з гэтым лучыцца з пачуццямі, якія характэрны ці блізкія не аднаму чалавеку, а вельмі і вельмі многім як равеснікам-аднагодкам, так і тым, хто на некалькі гадоў старэйшы ці маладзейшы.

Не можа аўтар не абмовіцца, сказаць слова і пра творчы акт, пра тое, як яму пішацца, як даюцца вершы:

*Гляджу на росы ў густым лісці
Цераз слязы няпрошаную
шыбіну,
Як быццам праз мінуту узысці*

*Патрэбна мне на зшафот ці
шыбельню.*

Трэба заўважыць, што Васіль Макарэвіч і яго паэтычная муза не былі спешчаны крытыкай, ён не трапляў ні ў адну абойму творцаў, якія згадаліся да месца, а калі-нікала і не да месца ў артыкулах ці дакладах, куды ўваходзіла, як патроны ў патроннік, пэўна колькасць прозвішчаў, і хутчэй па інерцыі і па прывычцы, чым з-за паэтычнай значнасці іх твораў. На гэты конт Васіль Макарэвіч мала наракаў на замоўчванне яго імя, ведаючы цану творам тых, каго хвалілі, захлапаючыся ад прыліву таннага замілавання, і, безумоўна, сваім радкам. Ці не ўсё гэта і прымусіла паэта гаварыць у канцы верша сціпла і нешматслоўна: "Хай не вякі, а хоць бы землякі пачуюць, што скажу я ціхім голасам". Мне дума-

ецца, я ўпэўнена ў тым, што, выказваючыся вось так, аўтар меў на ўвазе зусім адваротнае. Як гэта вытлумачыць? А вельмі проста!

Па-першае, нельга сказаць, што ў Васіля Макарэвіча ціхі голас. Яго вершам уласціва публіцыстычнае гучанне, адточаная чаканка радка, што падобна да чаканкі залатых і срэбных манет, дзе не знойдзеш ні зазубрын, ні іншых дэфектаў.

Па-другое, жаданне, каб "не вякі, а хоць бы землякі" пачулі голас паэта, наўрад ці дае падставы думаць, што паэт сабраўся гаварыць ціха, спакойна, без аніякага напружання. Калі паэт наважыўся гаварыць не на ўвесь голас, то з такім акцэнтам і гучнасцю, каб сказанае ім дайшло да кожнага аматара паэтычнага слова і тых, хто ўмее слухаць, бо ў творах кнігі часцей за ўсё бачацца яго адносіны да сягонняшняга дня і таго, што дзеецца, адбываецца ў нашай краіне.

Асабліва гэта ярка і выразна праявілася ў невяліччай паэме "Рэальная фантазія".

Па тым, што гэтым творам адкрываецца не толькі раздзел, а па сутнасці ўся кніга, што бывае ў кніжнай практыцы вельмі рэдка, — паэмы, як правіла, друкуюцца ў канцы зборнікаў і паэтычных кніг, то можна смела сказаць, што паэт зрабіў гэта знарок, каб падкрэсліць, што гэты твор для яго не просты, а ў нейкай меры праграмны твор, у якім ён сканцэнтравана ўвагу на тых рэчах і з'явах, якімі заклапочана ўсё наша грамадства.

У паэме, што ні страфа — то паэтычнае адкрыццё, то факт з сацыяльнага жыцця, пра які сказана так, нібы паэты высек і засведчыў нейкую з'яву на каменнай пліце ці на бетоннай агароджы, якой у горадзе абносяць будоўлі ці іншыя аб'екты. Хіба не цікава і арыгінальна сказана?

*Трубіць і раве рэкламай гандаль,
А знайдзі ты абіралу-гада
Ясным днём са свечкай ці агнём!
Ходзяць міліцыйскія брыгады,
Ну а рэкет, ён — як чорт рагаты:
Гнём, а ні на волас не сагнём.*

Гаворачы пра ўсё анамальнае, што адбываецца ў рэспубліцы, аўтар карыстаецца гумарам, сарказмам і гратэскам, — тымі прыёмамі і мастацкімі сродкамі, якія даюць магчымасць сказаць так, каб чытачы адчулі аўтарскае абурэнне і непрыязнасць, непрыняцце таго, што было вычварнага формы. Але гэ-

та не аддалае аўтара ад рэальнай праўды, ні на імгненне не дазваляе ўявіць, што ён фантазіруе, што ён далёкі ад ісціны, і не ўсё, канечне, а тое-сёе са сказанага — выдумка, і ўжыта яна не для нейкага знешняга эфекту, а для большай рознакаляровасці малюнка, узнаўлення той атмасферы, што пануе ў сягонняшнім грамадстве.

Паэма "Рэальная фантазія" гаворыць і пацвярджае думку, што Васіль Макарэвіч здольны ўлавіць подыхі свайго часу, тых змен і новых парасткаў, што з'яўляюцца ў нашым грамадстве, сказаць пра іх свежа, запамінальна, паэтычна і дакладна, даючы ім выразную характарыстыку, замацаваўшы словам і ў слове.

Вельмі пахвальна тая рыса ў творчасці і кнізе Васіля Макарэвіча, што амаль ва ўсіх сваіх творах ён звяртаецца да сягонняшняга дня, таго, што адбываецца ў нас на вачах, што і хвалюе і непакоіць кожнага з нас, прымушае засяродзіцца і задумацца над тым, куды мы ідзем, што чакае нас наперадзе заўтра і ў недалёкім будучым? Робіць паэт усё гэта натуральна, неяк проста, як бы мімаходзь. Але гэтыя прастата і лёгкасць прывідныя, уяўныя. На самай справе за імі тоіцца глыбокая думка, значны падтэкст.

З душэўным шкадаваннем і жаласнасцю Васіль Макарэвіч гаворыць пра нашу няўвагу не толькі да акаляючай нас прыроды, экалогіі, але і да гістарычных мясцін і помнікаў, якія засталіся ад мінулых часоў. Не абыходзіць аўтар і вострыя, як бы забароненыя тэмы, пытанні і падзеі, што мелі месца ў далёкім мінулым, напрыклад, перамогу князя Канстанціна Астрожскага над рускімі войскамі ў знакамітай бітве, што адбылася пад Оршай. Вядома, гэту перамогу не ўсе схільны разглядаць адназначна. Кожны падыходзіць да яе па-свойму.

Таму Васіль Макарэвіч недвухсэнсоўна гаворыць пра бітву пад Оршай: "Не Русь мы білі, білі мы паганцаў, якіх ставала ў нас і на Русі". Здаецца, сказана вельмі і вельмі дакладна і справядліва.

Хвалюецца, перажывае паэт за экалагічны стан нашай запаведна-крынічнай Белавежы. Раней, гаворыць Васіль Макарэвіч, "зубры ішлі ў гушчар нямы, хаця не з пахлахліцаў". Гэта было раней, калі дбалі пра чысціню і непадступнасць Белавежы для розных хапуг і браканьераў. Але часы і адносіны да прыроды настолькі змяніліся, што аўтар мае права спытацца: "А чым змагілі б сягоння мы перад вякамі пахваліцца?" І хто можа папракнуць паэта за гэта справядлівае

РОДНЫ КУТ І ВЯЛІКІ СВЕТ

(Заканчэнне. Пачатак на стар.13)

Аднак да пастаноўкі ўласна нацыянальных праблем быкаў прыйшоў далёка не адразу. Ці не ў раманах "Кар'ер" (1986) і ў публіцыстыцы 80-х і наступных гадоў ён упершыню на ўвесь голас загаварыў пра гэтыя праблемы і з тых пор змагаецца за іх належнае вырашэнне бескампрамісна, з непакіснай мужнасцю. Таму мне было цяжка пагадзіцца з В. Каваленкам (няхай яму лёгка ікнецца на тым свеце!), калі ў ягоным артыкуле "Вяртанне нацыянальнай ідэі" ("Звязда", 1993, 26 лістапада) прачытаў, што ўжо ў "Альпійскай баладзе" (1963) быкаў зрабіў галоўнай нацыянальную праблему. Больш таго, у тым артыкуле гаворыцца, што "Альпійская балада" "бадай, самы "Нацыяналістычны", твор у беларускай літаратуры". "нацыяналістычны" ўзята ў дзюкосс. Гэта азначае, што тут маецца на ўвазе самы нацыянальны твор. Так "Альпійская балада" абвясцілася больш нацыянальнай, чым коласавы "Новая зямля", "Тутэйшыя" Янкі Купалы і лірыка паэта нашаніўскага перыяду і першых паслярэвалюцыйных гадоў, чым паэзія Алеся Гаруна. Перабольшанне яўнае. Ды быкаву прыпіскі зусім не патрэбныя.

Але на якой падставе зрабіў даследчык свае парадаксальныя высновы? На той, што ў героя "Альпійскай балады" Івана Цярэшкі, калгасніка з вёскі Цярэшкі "на старажытнай зямлі крывічоў", закахалася італьянка Джулія, інтэлігентка з Рыма — горада, які справядліва лічыцца даўняй каліскай еўрапейскай цывілізацыяй. Джулія ўдзячная лёсу, што ён звёў яе з Іванам, і называе яго чалавекам толькі з вялікай літары".

Праўда, называе. І праўда, што Рым, прынамсі, адна з калысак еўрапейскай цывілізацыі. Але Каваленка зусім абмінуў той факт, што для Джуліі Іван — перш за ўсё савецкі чалавек. Сама яна звязана з камуністамі, выступае як безумоўная іх прыхільніца. А якая была ў камуністаў цывілізаванасць ды інтэлігентнасць, добра вядома. Яны найбольш дачыніліся да вынішчэння, руінавання многіх здабыткаў культуры і цывілізацыі. Джулія скрозь звяртаецца да Івана як да рускага ("руссо Іван") і ў тым пісьме Іванавым землякам, якім завяршаецца апавесць, гаворыць пра Цярэшку як пра "человека, истинно русского". Пісьмо ў беларускамоўным творы падаецца па-руску. Ужо васемнаццацігадовы сын Івана і Джуліі з італьянскай пераклаў яго на рускую мову, а не на беларускую, што было б лагічна, каб ён усведамляў бацьку менавіта як беларуса. І нішто не перашкаджала пісьменніку зрабіць так, калі б у "Альпійскай баладзе" завастралася думка пра беларускую нацыянальную ідэю. Зрэшты, беларускасць Івана ў творы ўвогуле таксама згадваецца, але яна менш за ўсё падкрэслівана.

Для чаго спатрэбілася быкаву ў "Альпійскай баладзе" ўся гісторыя з Джуліяй і яе выратаваннем? Пісьменніку трэба было сцвердзіць думку пра трагедыю палонных. Нагадаю, што Цярэшка — савецкі ваеннапалонны, які разам з Джуліяй уцякае з гітлераўскага канцлагера і ўрэшце выратоўвае яе, іначай сам. Так паказваецца мужнасць і высакародства Цярэшкі. Паказваецца з палемічным падтэкстам. Бо ў нас у сталінскія часы палонныя аб'яўляліся здраднікамі. І тыя з іх, хто выжыў у стра-

шэнных умовах фашысцкіх канцлагераў і вярнуўся (ці быў вернуты) на радзіму, падлягалі рэпрэсіраванню. Значную частку іх расстралялі, астатніх зняволілі на тэрмін ад 10 да 25 гадоў. Пры Хрушчове гэтыя тэрміны скасавалі, але пэўны недавер да былых палонных заставаўся аж да той пары, пакуль не пацярпеў крах бальшавіцкі рэжым. "Альпійская балада" пісалася ў час хрушчоўскай "адлігі", калі пра жажліваю несправядлівасць да палонных пачыналі гаварыць адкрыта. І быкаў словам мастака падтрымліваў іх, сцвярджаючы, што палонныя не перабегчыкі да ворага, а тыя, што былі ўзяты ў палон сілаю, найчасцей у выніку акружэнняў заслугуючыя спагады за перанесеныя пакуты, пашаны і павагі як удзельнікі вайны з фашызмам. У гэтым пераасэнсаванні ранейшага погляду на палонных і быў, думаецца мне, галоўны, вельмі актуальны тады грамадзянскі пафас апавесці, не страчаны і цяпер, бо гуманізм у стаўленні да чалавека — норма цывілізаванага грамадства.

А рамантычнае каханне на фоне альпійскіх макаў, перад пагрозай смерці, якая даволі хутка забрала аднаго з уцекачоў (Івана), эфектна раскрывала па-чалавечы шчыліваю і не вельмі верагодную ў некаторых момантах гісторыю галоўных дзейных асоб. У нядаўнім выступленні па радыё (верасень 2002 года) быкаў прыгадаў выказванне Панчанкі, які як галоўны рэдактар "Маладосці", дзе друкавалася "Альпійская балада", перад публікацыяй апавесці сказаў пра яе: "Усё гэта няпраўда, але чытаецца з цікавасцю. Значыць, мы маем мастацкі твор".

ЖЫЎ У СВАІМ ЧАСЕ

пытанне?! Ды нішто! Задаючы такое пытанне, не дзіўна, што аўтар верша дае адказ, які гучыць у саркастычна-з'едлівым тоне: "Магчыма, тым, што — коўць ды цмок! — з грудзей сасонкі-маладухі падсочкі прагнай люты цмок жыўціу цягне без аддухі". Ды каб жа толькі падсочка здэкавалася з Белавежы, падрывала яе здарое! Да ўсяго ў пушчу "пад шэпт галля з Крамля спяшала паляванне" ды "гон пад хітры — з оптыкай — прыцэл турыў наўпростдзікоў з зубрамі". Гаворачы далей пра бядоты Белавежы, аўтар як бы выходзіць на абсяг новай тэмы, якая не выглядае іншароднай, а дадае новыя штрыхі, гаворачы пра іншыя нашы няшчасці: "А ўслед за намі, быццам рысь, скрозь без дазволу і ліцэнзій, употай пушчы горла грыз, нібы пілой, нябачны цзіі". Дык хто можа вытрымаць такія вострыя дзекі і пакуты?!

Асобнай увагі патрабуе да сябе паэма "Лісты з Юрмалы". Некаторыя пазты і крытыкі лічаць, што яна па-свойму гумарыстычнаму і саркастычнаму гучанню блізкая да "Сказа пра Лысю Гару". Цяжка сказаць, так гэта ці не. Але, пэўна, нейкая доля ў гэтай згадцы маецца. Толькі трэба заўважыць адно: у паэме ні на капіва не паўтараюцца ні сітуацыі, ні інтанацыя лысагорскага ведзьмака. Паэма сама па сабе арыгінальны твор, усе кампаненты яго з'яўляюцца самастойнымі і самабытнымі. У паэме няма пазтычных знаходак, нечаканых мастацкіх адкрыццяў. Васіль Макарэвіч даў жываю і яркую панараму свайго часу і падзей, якія адбываліся ў нашы дні і не так ужо ў далёкім мінулым. Твор чытаецца з неаслабнай увагай і цікавасцю ад пачатку і да канца. У сувязі з гэтым хочацца згадаць працытаваць водгук вялікага нашага Народнага пазта Пімена Панчанкі ў сваім лісце да аўтара твора — Васіля Макарэвіча. "Сёння апоўдні я прачытаў выдатную паэму "Майстру — лісты з Юрмалы" (так у першапачатковым варыянце называлася паэма). Гэта ўжо спелы твор майстра, майстра Васіля Макарэвіча. Няма пустых слоў, пустых выразаў і вобразаў... Таленавіты рыфмы... Вострая, свежая рэч, варта яе як-небудзь адзначыць! Ды не абый-як, а як-небудзь! Пішыце! Я ў вас моцна веру!"

Каго не ўзрадавалі б гэтыя радкі і пахвала такога патрабавальнага пазта-класіка, якім быў пры жыцці Пімен Панчанка! Ён ужо тады, у 1993 годзе быў заклалочаны тым, каб гэты твор не абыйшлі бокам і ён быў адзначаны і "не абый-як"! Здаецца, гэты час надыйшоў. Кніга пазэі Васіля Макарэвіча "Квадратура круга" вылучана на атрымманне Дзяржаўнай прэміі Беларусі. І, думаем, члены камітэта па Дзяржаўных прэміях прыслухаюцца да выказвання пажадання народнага пазта, які ніколі не памыляўся ў прычынавай ацэнцы як сваіх, так і чужых твораў і кніг.

Таццяна СЯЛЮК,
настаўніца СШ № 183 г. Мінск

Аповесць, як гэта нярэдка здараецца з займальнымі, па-майстарску разгорнутымі сюжэтамі такога кшталту, хутка набыла папулярнасць, атрымала сваю інтэрпрэтацыю ў кіно, драматычным тэатры, на радыё, на опернай і балетнай сцэне. У плане творчага развіцця быў яна таксама пакінула свой след, паказала, што пісьменніку падуладна не толькі звыклае для яго "пяро аналітыка", блізка да графікі лапідарны стыль без усякага расквешвання, відавочны ў цэлым пласце "Альпійскай балады", але і яркае рамантызаванае пісьмо з выразамі лірычнымі інтанацыямі, з багатай і моцнай, аж да пранізлівасці, пачуццёваасцю, так яшчэ раз пацвердзілася, што выдатны мастакі найчасцей валодаюць рознабаковым талентам. Гаворачы пра гэта і цяперашня быкаўскія прыпавесці, шчодрыя на з'едліваю іранічнасць і шматзначную сімваліку.

Зраблю агульныя высновы. Вопыт самых выдатных майстроў слова пераконвае, што сапраўднага поспеху дабіліся тыя мастакі, якія ад пазтызацыі роднага кутка ішлі да таго, што было важным для цэлай краіны, уздымалі да вялікай праблемнасці агульналюдскага значэння. Зацыкленасць жа на месцачковым абсягу думкі, бачання жыцця несумяшчальна з вялікімі мастацкімі адкрыццямі. Класікамі з такой зацыкленасцю не становяцца. Нездарма ж і быкаў яшчэ ў пачатку 80-х гадоў з трывогай казаў пра небеспеку для нашай літаратуры вузкага правінцыялізму.

Такім чынам, родны кут, родны ці ад нараджэння ці таму, што стаў такім для мастака па ўмовах яго жыцця, яго свядомага выбару, для пісьменніка надзвычай важны, бо дае яму натхненне, а часта і багаты канкрэтны матэрыял для творчасці. Без такога кута няма добрых мастакоў. Але іх не бывае і без выхаду на глыбінную думку пра чалавека, якая ў сутнасці сваёй становіцца і думкай пра родную краіну, пра чалавецтва, пра цэлы свет.

Дзмітрый БУГАЕЎ

Паўла Нічыпаравіча Кавалёва часта ўспамінаю. Ён жыў у маёй памяці, у душы. І вельмі шкаду, што ён пакінуў зямны рай, перасяліўся ў вечнасць.

Яму, як ён любіў казаць, "старому члену прафсаюза", было б у гэтым лістападзе дзевяноста. Шаноўны юбілей!

Павел Нічыпаравіч, мы з вамі сябравалі: старэйшы і маладзейшы. Узростне шкодзіў нам абмяркоўваць падзеі, раіцца і спрачацца, ісці па жыцці ў адным накірунку. Мне заўсёды было радасна сустракацца з вамі: ці то на вуліцы, у парку, ці то дома, у Саюзе, ці то ў паездцы. Вы ўмелі расказваць-прыгадаваць, умелі слухаць і хваліць, падказаваць і падпраўляць. Вам усё было цікава ў вірлівым жыцці, у літаратурным абозе, у чалавечых праявах. Можна, такое дзіцячае ўспрыняць свету і нарадзіла з-пад пяра найлепшыя вашы творы для дзяцей — "Чырвоны лядок", "Андрэйка", "Лёнька Гром".

Аповесць "Чырвоны лядок", вот хітры дзед, вы пачалі спакваля, як бы нехаця. Унукі папрасілі расказаць нешта цікавае. А што расказаць, тлумачыце вы, калі пра ўсё значнае ўжо даўно напісана. Пасля паправілі сябе: "Хаця нешта цікавае адным нейкім краёчкам было і ў маім жыцці". Гэта заінтрыгавала дзяцей, яны сцішыліся. Пара распавядаць. Так і атрымалася аповесць пра цяжкае і гераічнае дзяцінства пісьменніка, пра яго спадзіжэнне жыцця, актыўным удзеле ў ім.

Помню ваша прызнанне, як зараджалася самая выдаваемая аповесць "Лёнька Гром". Кожны дзень вы праходзілі з дому ў рэдакцыю міма райаддзела міліцыі. Аднойчы ўбачылі, як міліцыянер цягнуў за каўнер падлетка. Перад уваходам у аддзяленне хлапец скінуў з сябе ватнік і вылузнуўся з-пад "апекі", як рыбка юркнуў у людскі натоўп.

Многія з нас бачылі не такое, але праходзячы міма, а вы пайшлі ў міліцыю, навялі даведку пра малага злчынецца. Ён быў ужо вядомым зладзейчыкам, меў клічку Лёнька Гром. Гадаваўся хлапец у цяжкай сям'і, уцякаў з дому, са школы. А калі яго злавлілі другі раз і засудзілі, вы паехалі ў калонію і цэлы месяц назіралі за жыццём малалетніх злчынеццаў. Не напісаць аповесць вы проста не маглі.

Жыццё наша цяпер падкідае новыя тэмы. Праблем з дзецьмі не паменела. Але каму з пісьменнікаў гэта набаліць? Хто паедзе на месяц у калонію? Каму захоцца валаводзіцца з цяжкім падлеткам, натхняць яго?

Пісьменнік Павел Кавалёў пачаўся з тэмы "вайна і дзеці" — "Малы мужчына", "Згублены дзёнік", "Сябры мае, дзеці". Тэма дзяцінства, асмеліўся б я сцвердзіць, галоўная ў творчасці Паўла Нічыпаравіча. Доўгія гады ён узначальваў дзіцячую секцыю пры Саюзе пісьменнікаў, заставаўся нястомным змагаром за дзіцячыя кнігі, іх аўтараў. І сам умеў назіраць за дзецьмі. У яго самога, як ён казаў, была "камуна Кавалёвых" — дзеці, унукі, праўнукі. Яго кнігі "Жыві сабе, зайчыкі!", "Намеснік бабулі" якраз і сцвярджаюць высокую педагогіку душы пісьменніка. Ён радаваўся: узнікаюцца дзеці кемлівымі спадгалівымі. Верыў у іх і базмежна любіў іх.

Пры ўсёй складанасці лёсу (сялянская сям'я, калектывізацыя, вайна, адказны па-



сады) вы, Павел Нічыпаравіч, заставаліся аптымістам, ішлі па жыцці светла, з настроём. Гэтаму сведкі і вашы кніжкі: "Аповесць пра добрае сэрца", "У новы дзень", "Каб шчасліва жыць", "Сонца ў вокны", "Пакінь нас, трывога".

Вы нават і ў побыце, у таварышаванні, у ліставанні заставаліся падзіцячы цікаўным, з добрай гумарынкай у душы. І акуртным, абавязковым у адносінах да ўсіх, да каго хінулася ваша сэрца. Толькі цяпер заўважыў, ператасоўваючы хатнія архівы падчас рамонт, што вы дасылалі на кожнае свята віншавальныя паштоўкі, хаця жылі мы на адной вуліцы, праз два дамы, і спраўна працаваў тэлефон. Цяпер паштоўкі — рэліквія. Пад імі подпіс: "Зоя Антонаўна і Павел, старыя правілі".

Аказваецца, людзі са старымі правіламі і не такія ўжо старамодныя. Сучасным маладым, можна і трэба багата чаго пераняць ад сваіх сабраццяў з заснежанымі галоўкамі. Спісваць іх з уліку, значыць хаваць сябе за жыва.

Я б усім маладзейшым за нас параў пачытаць вашу кнігу ўспамінаў "На ўсё жыццё". Мне пашчасціла быць сведкам, як вы беражліва перачыталі пісьмы класікаў. Слухаў, з якой сардэчнасцю прыгадвалі вы свае незабыўныя сустрэчы з Якубам Коласам і Янкам Купалам, якімі былі чалавечыя і творчыя кантакты з Пятром Глебкам, Змітраком Бядулем, Іванам Мележам, Міхасём Лыньковым, Аркадзем Куляшовым. Асабліва даражылі пісьмом ад Янкі Маўра. Ён некалі прачытаў вашу апавяданне "Гордасць" і адгукнуўся лістом: "Прачытаў з цікавасцю, што са мной бывае рэдка". Далей ішла "разборка" твора і прыпіска ў канцы: "Калі такія (і яшчэ болей прызірлівыя заўвагі) вам могуць спадабацца, то я прапанаву бы ў далейшым паказаць мне тоё-сёе перад друкаваннем..." Вы помнілі, Павел Нічыпаравіч, усё і ўсіх, ганарыліся сустрэчамі з братамі па пяры і перадалі свае ўспаміны нашчадкам. А яны ўсё радзей і меней прыгадваюць гэтыя волатаў Слова, вялікіх людзей Беларусі.

Вы ж не ведаеце, Павел Нічыпаравіч, памінальную на вас падпісала шаноўная купка людзей: так і высокія чыноўнікі і народныя пісьменнікі, і рэдактары. Ад імя ўсіх яны запэўнілі, што памяць па вас будзе вечнай што вы будзеце ў сэрцах людзей заўжды.

Што сказаць? З тых, хто падпісаўся пад гэтым прызнаннем, ужо няма сярод нас Івана Чыгрынава, Вячаслава Адамчыка, Артура Вольскага, Васіля Віткі, Віктара Каваленкі, Максіма Лужаніна, Петруса Макаля, Аляксея Русецкага. Самая свежая страта — любімыя намі ўсімі Артур Вольскі.

Адчуў, пішу гэтыя радкі ў вашу памяць, як бы зноў убачыўся з вамі. Сядзім у парку і спавядаем. Ох, дарагі дружа, пра многае хацелася б вам паведаць, як кажуць, паплакацца. І як бы чуо ваш, далёкі голас: "Пад старасці я пачаў строга экзаменаваць сябе: ці так жыў, ці пра тое пісаў? Скажу чэсна, Уладзімір, не зусім задаволены сабой. За многія тэмы браўся, пісаў вершы, нарысы, артыкулы, апавяданні, аповесці, п'есы, сатыру, гумар, займаўся перакладамі, а трэба было трымацца толькі дзіцячай літаратуры. Шмат пра што хацелася б напісаць, але задумкі абганяюць мае магчымасці..."

Ведаю, на вашым рабочым сталле, Павел Нічыпаравіч, да апошняга зямнога дня ляжаў стос паперы, на якім вы занатоўвалі свой дзёнік. Веру, гэта шчырае спаведзь, ваша пакаянне, перагляд пражытага і смелы позірк у аўтара, якое ўжо наступіла сёння. От бы цікава было абнародаваць вашу шчырае прызнанне!

Вы спяшаліся рабіць дабро. Вы, мой сябар, жыццывалі на зямлі сумленна, аддана. Вы жылі ў сваім часе, былі вернымі яму. Прачытае і напісанае застаюцца. Дык і вы, дарагі Павел Нічыпаравіч, прадаўжаеце жыць у сваіх кніжках, у сваёй Кавалёўскай "камуне", у памяці шчырых сваіх сяброў і чытачоў.

Уладзімір ЛІПСКИ

НА ХВАЛЯХ БЕЛАРУСКАГА РАДЫЁ — ЛІТАРАТУРА

Пра 80-годдзе Ефрасіні Бондаравой, 95 гадоў з дня нараджэння Міхася Скрыпкі і іншыя даты і падзеі тыдня пойдзе размова ў панядзелак у "Радые-факце" ў рубрыцы "Кола часу", якую вядзе Навум Гальпяровіч.

У аўторак, у 22.30 — "Брама". Сярод герояў праграмы — пісьменніца Таіса Бондар, у сераду, як звычайна ў гэты час, — "Авансэна" — аўтарская праграма Святланы Шалімы. У чацвер Галіна Шаблінская ў праграме "Палітра" пазнаёміць з творчасцю і асобай Віктара Карамазова, а ў "Сентыментальным паляванні" Ірыны Шаўляковай пойдзе размова на тэму "Літаратурная палеміка".

У суботу ў "Жывым гукі" сустрэча з гітарыстам Яўгенам Грыдзюком і Наталляй Ліпніцкай. Сустрэча з пазтам, галоўным рэдактарам штотыднёвіка "Літаратура і мастацтва" Віктарам Шніпам. Пачатак музычна-паэтычнага шоу ў

16.15. У нядзелю — навіны сусветнай літаратуры.

А вось што чакае аматараў начнога чытання пасля паўночы: 25 лістапада — Вёрджынія Вульф. Апавяданне "Спадак"; 26-га — Габрыэль Маркес "Крывавы след на снезе"; 27-га — Г. Чэстэртан "Кінжал з крыламі"; 28-га — Людміла Рублёўская "Семела і Юпітэр".

КАНАЛ "КУЛЬТУРА"

Звяртаем увагу прыхільнікаў творчасці У. Караткевіча, што цяпер кожны панядзелак-аўторак у "Клубе дама-седаў" у 11.00 яны змогуць пачуць чытанні рамана "Хрыстос прыязміўся ў Гародні". У сераду, 27.11, таксама ў гэты час — "Літаратурны клуб" М. Прохараў разам з супрацоўнікамі часопіса "Польмя", а ў чацвер — "Натхненне" В. Макарэвіча.

Як звычайна, кожны аўторак у "Сімфоніі дня" — блок літаратурных

праграм: у 12.10 — "Дзеяслоў", у 14.10 — "Магія творчасці" З. Каваленкі, пасля — "Сугалоссе" У. Дзюбы ў 14.40, дзе вы пачуеце пра перакладчы лірыкі ўкраінскіх пазтаў на беларускую мову. З 15.00 — "Ліставанні" І. Рыбіцкага, тэма: "Эпістальная спаведзь М. Ю. Лермантава". У "Паэтычным радыётэатры" прагучыць радыёдзёнік "Надзея лістапада" паводле вершаў Л. Геніюша, У. Караткевіча, М. Стральцова. І завершыць "Літаратурны аўторак" на канале "Культура" праграма Г. Шаблінскай "Гаспода", якая пачнецца ў 16.10 і тэму якой вызначыла назва апошняга паэтычнага зборніка У. Караткевіча "Быў. Ёсць. Буду". У дзень нараджэння пісьменніка яго згадаюць сястра Н. Кучкоўская, студэнткі сябра, доктар філалогіі, прафесар з Варшавы Ф. Няўважны, літаратуразнаўца А. Вербаей. Прагучаць урыўкі з твораў пісьменніка ў выкананні артыста А. Шарова.

Н. К.



АФІША ЛІСТАПАДА

амазонкі" (на музыку М. Равеля "Балеро") балеты ў 1-й дзеі
24 (рабіца) – "Айбаліт-2002", І. Левін мюзікл для дзяцей у 2-х дзехах
24 (вечар) – "Марыца", І. Кальман апэра ў 3-х дзехах
Пачатак ранішніх спектакляў у 11.30, вячэрніх а 19-ай гадзіне
 Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы
23, 24, 25 (рабіца) – "Князь Вітаўт", А. Дударэў легенда сёвай даўніны
28, 29 – "Чорная панна Насвіжа", А. Дударэў містычная легенда пра каханне
30 (рабіца і вечар) – "Трыстан ды Ізольда", С. Кавалёў рамантычная гісторыя ў 2-х дзехах
 Малая сцэна
22, 27 – "Каварства і любоў", Ф. Шылер мяшчанская драма ў 2-х дзехах
30 – "Дом, дзе спяць прыгажуні", Д. Хуан японская гісторыя ў 1-й дзеі
Пачатак ранішніх спектакляў у 11.30, вячэрніх а 19-ай гадзіне
 Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя М. Горкага
22 – "Вар'ят і манахія", С. Віткэвіч кароткая п'еса ў 3-х дзехах
23 (рабіца) – "Жылі-былі дурні", А. Асіпаў казка-буф у 2-х частках
23 (вечар) – "Пястуні лёсу", А. Папова трагікамедыя ў 2-х частках
24 – "Трагічная аповець пра Гамлета, прынца Дацкага", У. Шэкспір
26 – "Ад'ютантша Яго Вялікасьці", І. Губач камедыя ў 2-х частках
27 – "Свабодны шлюб", Д. Фо, Ф. Рамэ п'еса ў 2-х частках
28 – "У прыцемках", А. Дударэў драма ў 2-х частках
29 – "Калігула", А. Камю ў стылі "HARD"
30 – "Люці", А. Дударэў меладраматычная дэтэктыў у 2-х частках
Пачатак ранішніх спектакляў а 11-ай гадзіне, вячэрніх а 19-ай

Нацыянальны акадэмічны тэатр балета
22 – "Спячая прыгажуня", П. Чайкоўскі балет-феерыя ў 2-х дзехах
24 (рабіца) – "Жызель", А. Адан балету ў 2-х дзехах
26, 27 – "Страсці (Рагнеда)", А. Мдзівані балету ў 2-х дзехах
29 – "Рамэо і Джульета", С. Пракоф'еў балету ў 2-х дзехах
Пачатак ранішніх спектакляў у 11.30, вячэрніх а 19-ай гадзіне
 Нацыянальны акадэмічны тэатр оперы
23 – "Кармэн", Ж. Бізэ опера ў 4-х дзехах
24 – "Князь Ігар", А. Барадзін опера ў 2-х дзехах
28 – "Багема", Д. Пучыні опера ў 3-х дзехах (прэм'ера)
30 – "Чайкоўскі – гала" сімфанічны канцэрт
Пачатак ранішніх спектакляў у 11.30, вячэрніх а 19-ай гадзіне
 Беларускі дзяржаўны музычны тэатр
22 – "Галактыка каханья" музычнае шоу ў 2-х аддзяленнях
23 (вечар балета) – "Шахеразада", М. Рымскі-Корсакаў, "Новыя

Рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі
22 – "Жанчыны Бергмана", М. Рудкоўскі псіхалагічная драма ў 2-х дзехах
23 – "Балада пра Бландою", С. Кавалёў сцэны каханья і нянавісьці ў 2-х дзехах



НА ЗДЫМКУ: сцэна са спектакля "Князь Вітаўт".
 Фота Я. КОКТЫША

Беларускі дзяржаўны маладзёжны тэатр
22 – "Трызненне ўдваіх", Э. Іянэска парадаксальная камедыя
23, 28 – "Страсці ў Віндзоры", У. Шэкспір (прэм'ера) камедыя ў 2-х дзехах
24 (рабіца) – "Брыдкае качань", Г.Х. Андэрсен
24 (вечар) – "Хітрыкі Скапэна", Ж.-Б. Мальер камедыя ў 2-х дзехах

Рэспубліканскі тэатр юнага глядача
22 – "Стваральніца цуду", У. Гібсан
23 (дзень, вечар) – "Кот у ботах", С. Пракоф'еў, Г. Сапгір
 Эксперыментальная сцэна
24 – "Залатое сардэчка", С. Навуменка інсцэніроўка казак У. Арлова
 Беларускі дзяржаўны тэатр лялек
22 (а 11-ай і 13-ай гадзіне) – "Чараўнік Смарагдавага горада", А. Волкаў
23, 24 (у 10.30 і 12.30) – "Чараўнік Смарагдавага горада", А. Волкаў
26 (у 10.30, а 13-ай гадзіне) – "Чараўнік Смарагдавага горада", А. Волкаў
28 (вечар) – "Боская камедыя", І. Шток
29 (вечар) – "Прыгоды бравага салдата Швейка", Я. Гашак камічнае прадстаўленне для дарослых у 2-х дзехах
30 (у 10.30 і 12.30) – "Чырвоны Капцюш", Я. Шварц
 Беларускі паэтычны тэатр аднаго актёра "Зьніч"
25 (вечар) – "Дарога ў Вільню". Да 120-годдзя Якуба Коласа. Мона-спектакль па аднайменным творы
 Малы тэатр Ігара Забары
23, 28 – "Камедыя", В. Рудаў
26 – "Art", Я. Рэза



ЗАСНАВАЛЬНІК
 Саюз беларускіх пісьменнікаў
 Выходзіць з 1932 года
 У 1982 годзе ўзнагароджаны ордэнам Дружбы народаў

ГАЛОЎНЫ РЭДАКТАР
Віктар ШНІП
РЭДАКЦЫЙНАЯ РАДА:

Вольга БАРАБАНШЧЫКАВА,
Святлана БЕРАСЦЕНЬ,
Алесь ГАЎРОН — адказны сакратар,

Людміла РУБЛЕЎСКАЯ,
Уладзімір САЛАМАХА — намеснік галоўнага рэдактара

АДРАС РЭДАКЦЫІ:
220005, Мінск, вул. Захаравы, 19



ТЭЛЕФОНЫ:
 намеснік галоўнага рэдактара — 284-8525
АДДЗЕЛЫ:
 публіцыстыкі — 284-8153
 пісьмаў і грамадскай думкі — 284-4404
 літаратурнага жыцця — 284-4404
 крытыкі і бібліяграфіі — 284-4404
 паэзіі і прозы — 284-4404
 музыкі — 284-8153
 тэатра, кіно — 284-8153
 выяўленчага мастацтва — 284-8153
 карэктарская — 284-8091
 бухгалтэрыя — 284-4991
 Тэл./факс — 284-8525

Пры перадруку просьба спасылка на "ЛіМ".
 Рукапісы рэдакцыя не вяртае і не рэцэнзуе.

Пазіцыя рэдакцыі можа не супадаць з меркаваннямі і думкамі аўтараў публікацый.

Набор і вёрстка камп'ютэрнага цэнтра тыднёвіка "ЛіМ"

Выходзіць раз на тыдзень па пятніцах

Друкарня Рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства "Выдавецтва "Беларускі Дом друку" г. Мінск, пр. Ф. Скарыны, 79

Індэкс 63856 Наклад 1642
 Нумар падпісаны ў друк 21. 11. 2002 г. у 15.00

Рэгістрацыйнае Пасведчанне № 715

Заказ 2717
 Д 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ЖЫВЕ «МАЛАДЗЕЧНА»!

Калі яшчэ тое лета, ды ўжо сёння ў Дзяржаўным канцэртным аркестры Беларусі пра яго задумваюцца. Планы, як заўсёды, насычаныя творчымі справамі. Адна з абавязковых і адказных — правядзенне Нацыянальнага свята беларускай паэзіі ды песні ў Маладзечне. Першы такі фэст адбыўся там у чэрвені 1993-га. Так што набліжаецца, можна лічыць, юбілей.

10 гадоў мінае з таго часу, як мастацкі кіраўнік аркестра Міхал Фінберг выказаў і паспяхова спраўдзіў ідэю свята беларускага слова, спакроўленага з музыкай. Падхопленне хваляў нацыянальна-культурнага адраджэння, свята гэтае заняло адметнае месца ў творчым жыцці, у людской свядомасці, а значыць — ужо і ў нашай гісторыі. Розныя, у тымліку й не лепшыя часы зведзе фэст у Маладзечне. Але — выжыве. І чакае новага лета.

Як паведаміў мастра М. Фінберг, на першы фестывальны дзень плануецца незвычайная праграма. Яна паяднае мастацтва двух знаных калектываў — Акадэмічнага народнага хору Беларусі імя Г. Цітовіча (на чале з Міхасём Дрынеўскім) і Дзяржаўнага канцэртнага аркестра. Адмысловае спалучэнне: народныя спевы ды інструментальная джазавая творчасць!.. Рыхтуюцца таксама "Лепшыя песні" — канцэрт пад прастай і красмоўнай назвай. У Маладзечне будуць прыгаданы старонкі мінулых фэстаў беларускай паэзіі ды песні, імёны тых, хто ў свой час падтрымаў яго ідэю, паспрыяў станаўленню традыцыі (як, напрыклад, Віктар Вуячыч). Пройдзе паказ новых творчых набывкаў аркестра, прынамсі, песень з цыкла на вершы Якуба Коласа — працы Эдуарда Зарыцкага да юбілею песняра.

А вось саборніцтва выканаўцаў не будзе. Практыка "стварэння зорак" на выпадковых уражаннях ад выканання адной-дзвюх фестывальных песень сябе не апраўдае. Наваспечаныя лаўрэаты выклікаюць да сабе шумную цікавасць, але ў хуткім часе, як правіла, ужо мала хто можа ўспомніць іх галасы, твары, імёны. Таму для выяўлення маладых талентаў заснаваны Першы нацыянальны конкурс эстрадных выканаўцаў. У саркавіку мае адбыцца яго другі тур, пакуль жа разгортваецца праца ў абласцях, падкуюцца адборачныя праслухоўванні. Так што "Маладзечна-2003" будзе святам без ажыятажу вакол прэмій і прызоў ды без конкурсных інтрыг.

С. ВЕТКА

ЦЫТАТА АФІШЫ

Кінарэжысёр Валерый РЫБАРАЎ: "Беларусьфільм" удзельнічаў у вытворчасці маёй карціны вельмі мала — камерай і забеспячэннем здымак у Навагрудку. Гэта была асабістая ініцыятыва дырэктара студыі Шанько, і я ўключыў яму за гэта. Сцэнарый "Прыкаванага" не быў уключаны ў план кінастудыі. Праект нават не абмяркоўваўся ў Міністэрстве культуры, зрэшты, як і другія на працягу апошніх пяці гадоў. І не толькі мае. Вячаслаў Нікіфараў не можа запусціцца нават з навілай і таксама вымушаны працаваць на іншай студыі."
 Валерый Рыбараў: "Беларускае кіно нішчаць чыноўнікі"
 "Народная воля", 22 чэрвеня 2002 года

Сёння з вокнаў "Беларусьфільма" рэжысёр В. РЫБАРАЎ (на здымку) глядзіць на поўнач — у бок кінастудыі "Ленфільм", дзе зняў свой новы фільм "Прыкаваны".
 Фота А. МАЦЮША



ФЕСТИВАЛІ ЧАС «ЛІСТАПАДА»

КІНАТЭАТР "КАСТРЫЧНІК"
24 – "Лісты да Эльзы", рэж. І. Масленікаў (Расія, 2002г., 108 хвіл.)
 "Прыкаваны", рэж. В. Рыбараў (Расія/Беларусь, 2002г., 102 хвіл.)
 "Палюбоўнік", рэж. В. Тадароўскі (Расія, 2002г., 96 хвіл.)
25 – "Зязюля", рэж. С. Рагожкін (Расія, 2002г., 100 хвіл.)
 "БО БА БУ", рэж. А. Хамраеў (Узбекістан, 2000г., 82 хвіл.)
 "У руху", рэж. Ф. Янкоўскі (Расія, 2002г., 90 хвіл.)
26 – "Зоймемся любоўю", рэж. Д. Еўсцігнэеў (Расія, 2001г., 84 хвіл.)
 "Сімфонія маўчання", рэж. В. Чалдранян (Арменія, 2001г., 112 хвіл.)
 "Чэхаўскія матывы", рэж. К. Муратава (Расія/Украіна, 2002г., 120 хвіл.)
27 – "Кіно пра кіно", рэж. В. Рубінчык (Расія, 2002г., 90 хвіл.)
 "Арэнда", рэж. К. Верджунас (Літва, 2002г., 82 хвіл.)
 "Сэрца мядзведзіцы", рэж. А. Іхо (Эстонія, 2001г., 126 хвіл.)
28 – "Антыкілер", рэж. Я. Міхалкоў-Канчалоўскі (Расія, 2002г., 110 хвіл.)
 "Добрыя рукі", рэж. П. Сім (Эстонія/Латвія, 2001г., 90 хвіл.)
 "Дом дурняў", рэж. А. Канчалоўскі (Расія/Францыя, 2001г.)
29 – Закрыццё фестывалю "Лістапад-2002" (плануецца паказ фільма "Рускі каўчэг", рэж. А. Сакураў)
Пачатак кінасеансаў: а 17-ай, 19-ай, 21-ай гадзіне.

«ЛіМ» ЗАЙМЕЎ ЭЛЕКТРОННЫ АДРАС. ПІШЫЦЕ ЛІСТЫ!
GAZETA_LIM@TUT.BY